

5a174407

150
150
150

ЯНКА КУПАЛА

1918
1928


зг


ТВОРЫ

БЕЛДЗЯРЖВЫДАВЕЦТВА


б — 9953 — 1

(1) *ogun* sig. *nōfumpei*









Ба 174407

Я Н К А КУПАЛА

к. о.

Бел. аддзед
1994 г.

Не видастся

р

1 9 1 8 • 1 9 2 8


Т В О Р Ы

1224760

№ б. 45302
18 31 р.
1

1 9 3 0

БЕЛАРУСКАЕ
ДЗЯРЖАЎНАЕ
ВЫДАВЕЦТВА



А Ж Н Р
АПАГІСХ

Вокладка мастака
Барыса Малкіна

Заказ № 377. 3.000 экз. (18 арк.). Галоўлітбел № 1351.

Друкарня Беларускага Дзяржаўнага Выдавецства.

10.12.2009

Гэту кнігу пасвячаю
памяці тых, што
памерлі ў змаганьні
за нацыянальнае
і соцыяльнае
вызвален'не маёй
бацькаўшчыны

Творы ў гэтым зборніку, датаваныя 1918-м годам, напісаны ў часе нямецкай окупациі; 1919, 1920-м—у часе польскай окупациі; датаваныя пазьнейшымі годамі — пры савецкай уладзе на Беларусі

1 9 1 8 • 1 9 2 8

82e1 • 8.1 e1



Янко Кунада





ЗА ЎСЁ...

За ўсё, што сёньня маю,
Што даў мне мой народ:
За кут у родным kraю,
За хлеб-соль без клапот,—

Я адплаціў народу,
Чым моц мая магла:
Зваў з путаў на свабоду,
Зваў з цемры да съятла.


Для бацькаўшчыны беднай,
Для ўпаўшых яе сіл
Складаў я гімн пабедны
Сярод крыжоў, магіл.

Змагаўшыся з напасьцяй
За шчасьце для людзей,
Ня раз пісаў ў няшчасьці
Крывёй з сваіх грудзей.

Уносіў гэтым долю
Сваю для ўсіх добра,
А болей... Што-ж там болей
Жадаць ад песніара?!

1926 г.

1



Борукік Нікас землі—нашіх
шынын түшіндиң атын салып көбей
жүйе жүзіндең түшіндиң орнан
шынын түшіндиң түшіндиң
шынын түшіндиң түшіндиң

МІЖНАРОДНЫ ГІМН

(„ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ“)

Напісаў Эжэн Пот'е. Пераклад з францускага орыгіналу

Гэта бой наш астатні
За працоўны народ,
Каб у лучнасьці братній
Узыняўся людзкі род.

1

Паўстань, пракляцьцем катаваны!
Паўстань, хто з голаду век пух!
Бурліць наш разум ўзбунтаваны,
Няволі кліча рваць ланцуг!

Стары парадак мы зруйнуем
Магутным выбухам сваім
І съвет на новы лад збудуем:
Хто быў нічым—той будзе ўсім!

2

Ніхто ня дасьць самохаць волі—
Ні бог, ні цар, ні багатыр,
Даб'емся самі лепшай долі...
Дабро для ўсіх—наш правадыр!

Каб ня згібаці плеч пакорных,
Каб волі дух лунаў у нас,—
Рдважна плаўма сталь у горнах,
Пакуль у кузьні жар ня згас!

3

Уласьць гняце, закон хітруе,
 Кроў з бедных ссуць падаткі, чынш.
 Нішто багатых ня турбуе,
 Правы гаротных—съмех адэін!

Даволі жыць чужою ласкай,
 Закон аб роўнасьці давёў:—
 „Няма правоў без абавязкаў
 І абавязкаў без правоў!“

4

Нікчэмны ў торжышчы ўсеўладным,
 Капальняў, фабрыкаў паны,
 Чужую працу толькі складны
 Па-зверску рабаваць яны.

У скрыні-склады сытай банды
 Дабро працоўнае пашло,
 Хай-жа бядак даб'еца праўды:
 Каб што здабыў—яго было!

5

Цары паілі нас маною.
 Дык нам спакой, а ім вайна.
 Супроць вайны пайдзём вайною:
 Душа ў салдаты ні адна.

Калі-ж уладзяць з намі гулі—
 Пагоняць нас на бой за іх,—
 То будуць знаць, што нашы кулі
 Пачнуць страляць па іх саміх.

6

Мы ўсе работнікі, сяляне—
 Сусьветны рой працаўнікоў—
 Мець будзем на зямлі ўладанье—
 А дармаеды прэч! далоў!

Жывіцца целам нашым годзе,
Усім трутнём і груганом!
Для нас пастаўшых сонца ўсходзе,
Съвяціць нам будзе век вяком!

Гэта бой наш астатні
За працоўны народ.
Каб у лучнасьці братняй,
Узьняўся людзкі род!

1921 E.

ледот мешае жади вічныи
Іноземець і князь чужий
Педагог, якое хыбістю зи, які
Іноземець ходи, які відішлі.

Нітэсі шан под'яті
Сімдцін шынонацы ліб
Лягушка плюшечка, у дзені

ПАЎСТАНЬ...

Паўстань з народу нашага, прарок,
Праяваў бураломных варажбіт,
І мудрым словам скінь з народу ўрок,
Якім быў век праз ворагаў спавіт!

Зъбяры ў адну ўсю Беларусь сям'ю,
Вазьмі з яе прысягу і зарок,
Што не прадасьць сябе, сваю зямлю...
Зъняць путы бацькаўшчыне ўстань, прарок!

*

Паўстань з народу нашага, пясьнір,
Былых і будучых вякоў баян,
І ў бурны кліч, як буры ўдар,
З віхрамі загудзі пад звон кайдан!

Гудзі над Беларусяй з краю ў край,
У сэрцах съпячых распалі пажар,
Над курганамі пяруном зайграй!
Збудзіць нябожчыкаў паўстань, пясьнір!

*

Паўстань з народу нашага, ваяк,
І волатам на вогненным кані
Народ аграблены—бы з торб жабрак—
За бацькаўшчыну павядзі ў агні!

Да хвалы шлях айчыне пакажы,
Зъмяці з палёў яе чужых бадзяк,
На стражы стань гранічнае мяжы...
Свой край заваяваць паўстань, ваяк!

28-VIII 1919 г.
Карльсбэрг.

НА СХОД

На сход, на ўсенародны, грозны, бурны сход
Ідзі, аграблены, закованы народ!

Як роўны йдзі жыхар між роўных жыхароў,
Алдай на суд свае ўсе крыўды, сълёзы, кроў.

Аб вечным катаўаньні, зъдзеку далажы,
І пакажы на курганы і на крыжы.

І аб раскопаных магілах не забудзь,
Дзе груганы тваіх там продкаў косьці рвуць.

Як гналі пот з цябе паны і каралі,
Як гналі проч цары з радзімае зямлі.

Як Бацькаўшчыну тваю рэжуць на кускі.
Як гібнеш з дзецьмі ты ад катняе рукі—

Алдаці ўсё на суд, на ўсенародны сход
Ідзі, аграблены, закованы народ!

29-X 1918.


ЧАС!

Час склікаці ўжо грамаду
На вялікую нараду,
 На вялікі сход!
Хай рассудзіць, хай разважа,
Слова цьвёрдае хай скажа,
 Скажа сам народ!

Як жыць мае, пажываці
Ў родным краю, ў роднай хаце,
 Як заводзіць лад:
Ці жыць далей у няволі,
Ці разжыцца новай доляй,
 Новы ўзынесьць пасад.

Доўга людзі ў дзень блудзілі,
Крыўду, сълёзы, кроў пладзілі,
 Усё ня ўмелі жыць,—
А сягоныня ўжо ня тое,—
Ўсходзе сонца залатое
 Роўна ўсім съвяціць.

Ходзіць ходырам съвет цэлы,
Съмела ў бітву йдзе нясьмела,
 Ў бой за лепшы час.
Дык і нам цапы і косы
Час браць з вышак, покі росы
 Воч ня згрызьлі ў нас.



Хай званы зазвоняць з жарам,
Хай музыка ў струны ўдара!
Гэй, паўстань, народ!
За сябе сам пастаяці
І за Бацькаўшчыну-маці
Йдзі, народ, на сход!

30-X 1918 г.

З ПАВЯЎШАЙ СЛАВЫ...

З павяўшай славы быўших дзён,
З магільных прадзедавых крас,
Пад стогн няволі, путаў звон
Мы сложым песнью, зложым сказ,
 А так агністы, як пажар,
 А громкі так, як грому ўдар.

І так, каб чуў і брат, і кат
З нізін-далін, з высокіх гор;
Ад меж да меж, ад хат да хат
Зайграем съвету ў дружны хор
 З жыцьцём у тон, з віхрамі ў тон,
 Пра свой папас, пра свой палон.

Хай тое ўсё, што спала ў съне,
Паўстане яваю жывой
І съветам блудным здрыгане,
І панясе скроль съветач свой
 Ад kraю ў край, між съпячых сіл,
 Аж там—да бацькаўскіх магіл!

21-VIII 1919 г.

СВАЙМУ НАРОДУ

Табе, Народ мой, згібнуты ў аковах,
З-пад сэрца песнью гэтую пяю,
І, ускрашаючы мінуўшчыну нанова,
Выказваю цяпершчыну тваю.

Сягні ў даўно заснуўшыя сталецьці,
Заслону дзён уцёкшых адхілі,
І глянь, як сёньня твае жывуць дзеци,
Як ты жывеш на прадзедаў зямлі.

Дняпро і Сож, Дзьвіна, Вільля і Нёман
Шмат могуць што у памяці збудзіць,
Ды пушчы Белавескай сумны гоман—
Паслухай толькі, што ён гаманіць.

Тваймі рукамі ўзынесены замчышчы,
Глянь, заастаюць дзікім палыном,
Па съцен астатках вецер дзіка съвішча,
Як-бы пяе памінкі быўшым днём.

Пяе аб тым, як гэтыя байніцы
Край съцераглі на заход і на ўсход,
Як з поўначы разбойны чужаніца
Ня мог замчыскавых скрышыць варот.

Ты жыў, ты панаваў у краі родным,
Съцярог ад чужака й законы укладаў;
Звон вечавы сход склікаваў народны,
І сход аб шчасьці Бацькаўшчыны дбаў.

Сягоныя ўсё съпіць і зрастает зельлем,
Сыцярэч свой край няма ні съцен, ні рук;
Званы вячовы змоўклі, анямелі,
Ў ярме сагнулі людзі плечы ў крук.

Чужак-дзікун, крывёю ўпіўшысь съвежай,
Запрог цябе ў няволю, ў батракі
І тваю маці-бацькаўшчыну рэжа,
Жывую рве на часьці, на кускі.

Сыноў тваіх расьсеяў па ўсім съвеце,
Як птушак ястраб з гнёздаў разагнаў;
Бацькі дзяцей, а бацькоў сваіх дзеци
Сярод магіл шукаюць і канают.

І мерцвякоў знаходзяць... А жывыя...
Як мерцвякоў пагляд іх і жыцьцё,
Праклёны толькі шэпчуць векавыя,
Ды вечнае чакаюць нябыцьцё.

Упаў народ. Змарнеў народ, забыўся,
Як Бацькаўшчыну, як яго завуць;
Як падарожны бяз пуцьця, зънябыўся,
Як сірата, якой нідзе заснуць...

Паўстань, Народ! Прачніся, беларусе!
Зірні на бацькаўшчыну, на сябе!
Зірні, як вораг хату і зямлю раструсіў,
Як твой навала злыдняў скарб грабе!

Паўстань і глянь, як зъяюць скрэз вагнішчы,
Як носяцца ўсясьветных зъмен віхры,
Як на старога быту папялішчы
Цьвет зацьвітае новае зары!

Паўстань, Народ! Для будучыны шчасьце
Ты строй, каб пут ня строіў больш сусед;
Ня дайся ў гэтых грозны час прапасьці,—
Пропашчых не пацешыць шчасьцем съвет.

Сваю магутнасьць пакажы ты съвету,—
Свой край, сябе ў пашане мець прымусь.
Паўстань, Народ!.. З крыві і сълёз кліч гэты...
Цябе чакае маці-Беларусь!

29-X 1918 г.

БЕЛАРУСКІЯ СЫНЫ

Па беларускім бітым шляху,
Б'ючы ў кайданавы званы,
Брыдзе чужынец, а з ім побач
Хто?

— Беларускія сыны!

У беларускім вольным краю,
З ярэмнай збрывшы стараны,
Царыць чужынец, а ў паслугах
Хто?

— Беларускія сыны!

Над беларускай беднай хатай,
Як полка вырвана з труны,
Вісіць чужы съязг, а тримае
Хто?

— Беларускія сыны!

У Беларусі съпей чужацкі,
Як над касьцямі груганы,
Крумцяць чужынцы, а іх складам
Хто?

— Беларускія сыны!—

На беларускім буйным полі
З вясны да новае вясны
Растуць крыжы, а пад крыжам
Хто?

— Беларускія сыны!

1919 г.

НА НАШЫМ...

На нашым полі
Растуць бадылі,—
Ніхто іх ня поле,
Ня вырве з зямлі.

Над нашай нівай
Крумцяць груганы,—
Ніхто ў іх шчасльівай
Ня пусьціць стралы.

На нашым лузе
Гадзюкі шыпяць,—
Ніхто іх ня хлудзіць,
Ня гоніць у гаць,

У пушчы ў нашай
Заводзяць зъяры.—
Ніхто іх ня страша,
Ня гоне ў нары.

На нашым шляху
Калдобінаў цьма,—
З нягоды ці страху—
Раўняць сіл няма.

У нашай хаце
Тчэ кросны павук,
А вонкі пагнаці
Ня знайдзецца рук.

У нашым краю
Пануе чужак,—
Ніхто не парае,
Пазбыціся як.

28-VIII 1919 г.
Карльсбэрг.

НАША ГАСПАДАРКА

Спрадвеку мы у родным краю гаспадарым,—
Свае загоны сеем, пасьцім статак свой;
З надзеяй сустрачаем выраі вясной,
З надзеяй увосень іх праводзім над папарам.

Спрадвеку ходзім пад панамі і пад царам
На недруга й на бліжняга свайго вайной,
Хоць нам за нашу кроў падзякаю адной—
Крыжы і хаты нашы скошаны пажарам!

Так гаспадарым мы і дома і за домам,
Усё ждучы пацехі з севу і жніва,
Ждучы дарма, як летам жджэ расы трава.

Чужы і свой хлеб становіцца жорсткім комам
І дущыць кліч: ці доўга будзе нам заломам
Варшава панская і царская Москва.

7-XI 1918 г.

НОВЫ ГОД

Пад звоны зброі, путаў звоны,
Пад сьвіст разьюшаных прыблудаў
Брыдзеш з няведамых старонаў,
Як здань няведамага цуду.

На Беларускае йдзеш поле,
На акрываўленыя мякы,
Дзе закаванай дрэмле воля,
Дзе звоне звон хаўтурны з вежы.

Ідзеш у край, дзе пажарышча
Яшчэ дымець не перастала,
Дзе съмерць спраўляе сваё ігрышча.
У сполку з чэрняй адзічалай.

Ідзеш у край, дзе сотні летаў
Хто толькі хоча гаспадарыць,
Але ня сын зямліцы гэтай,
Які тут косьці вечна парыць.

Ідзеш у край, які бязбожна
Жыўцом парэзалі на часьці,
А брат проць брата стаў варожна,
І памагае край раскрасьці,

На Беларусь ідзеш, Год Новы,
На зьмену йдзеш Старому Году,
Ідзеш і звоніш у аковы,
Як той стары з пачатку роду.

30-XII 1919 г. Менск

25-III 1918 — 25-III 1920

Гадаўшчына-памінкі

Ня съвята съветлае спраўляці
Сягоныя будзе наш народ.
А трывну па айчызыне-маці
Ён справе ў гэты цяжкі год.

У гэту нашу гадаўшчыну
Зьвініць ланцуг, як і зьвінеў,
І там, і тутка бяз упыну
Шалее катні зьдзек і гнеў.

За катам кат на нашы гоні
Прыходзіў, грабіў, зьністажаў,
Людзей закованных палоніў,
На той съвет без пары саджаў.

Край разрываны ўвесь на часьці—
Народ аграблены яго—
Не ўбараніўся ад напасьці
І ад пагібелльля свайго.

Праз два гады на Беларусі
Народ аб радасьці ня съніў,
А галасіць і плакаць мусіў
На папялішчы хат і ніў.

Над курганамі галасілі
Сіроты, ўдовы, жабракі,
Над імі-ж у кровавым пыле
Луналі груганы-крукі.

Лунае груганьё ў прывольлі
На ўсход, на захад, там і тут
І сочыць косьці ў чыстым полі,
Дзе вые куля, вые кнут.

Яшчэ дыміць скрэзъ пажарышча,
Растуць магілы скрэзъ яшчэ,
А на магілах крыўда съвішча
Ды кроў гарачая цячэ.

Не „незалежнасьць“ праз час гэтых
Сваё разводзіла съятло,
А падняволлье без прасьветы,
А рабства Беларусь гняло.

Народ спраўляць памінкі будзе—
Ня съята съветлае вясны,—
За стол жалобны сядуць людзі
Там, дзе крыжы, дзе курганы!

24-III 1920 г.
Менск

КАБ...

Каб таму па локаць
Адсушыла рукі
І аб съценку біўся
Ад балеснай муکі,—
Хто сушыў ў няволі
Люд наш працавіты,
Задаваў вужача
Раны непазбыты.

*

Каб таму крукамі
Пакрыўляла ногі
І да роднай хаты
Не знайшоў дарогі,—
Хто крыўляў нам праўду,
Застаўляў ў прыгоне
Бежанцамі гінуць
На бацькоўскіх гонях.

*

Каб таго скруціла
Гадзінавым скрутам
І прастала потым
Сухажыльным прутам,—
Хто круціў нам съцежкі
Да жыцьця і славы,
Засылаўши вочы
Туманом кровавым.

*

Каб таму маланкай
Ясьляпіла вочы
І блукаў абмацкам
Ён удзень і ўночы,—

Хто для нашых дзетак
Хоча асьляплењня,—
Бэсьціца чужаніцай
Думак прасъвятлењне.

*

Каб вады гарачай
На таго нагрэлі
І ня ўстаў ён болей
Са сваёй пасьцелі,—

Хто над Беларусяй
Хоча распасъцерці
Свой бізун чужашкі
І народ усьмерціца.

*

Каб таго парвала
З сэрцам на тры часьці
І звяр'ё збрываюся
Мяса параскрасьці,—

Хто быў прычыніўся
Нашаму падзелу,
На кускі парваўши
Маці роднай цела.

1926 г.

Калючым умет сабі
шыю рабілью
некімдэ вінчад
шон). Ганеку від
жысць жыдан яко ся
— рука касць віх
— падіненне атшад

НА ПАГРАНІЧЧЫ

На паграніччы ценем-зданьню
Снуеца з кута ў кут трывога,—
То ў хату здрадліва загляне,
То мітусіцца ля парога.

У кожны год, як на асінах
Кара ад сонца адсычэе,
З сваім зъяўляеца ўспамінам
І мутным сочыцца ручэем.

Кусънецца мухаю кусълівай,
Насыціцца да перасыту,
І ў сэрцах забубніць пужліва,
Як цэп па такавішчы ўбітым.

*

На паграніччы вечнай вехай
Красуе памяць аб мінулымя,
Калі разьюшанай уzechай
Жыцьцё ў крыві з крывёй танула.

Перад паглядам, як прывіды,
Ўстаюць расстрэлы і пажары,
Нічым ня сплачаныя крыўды,
Нічым ня вернуты ахвяры.

Красуе памяць папялішчаў
Іржою зъедзеных калючак,
З вятрамі жудасьліва съвішча
І ў прысках топіцца пякучых.

*

На пагранічны кемкі знахар,
Калі тварыць варожбы хоча,—
Ён азіраецца на Захад,
Ён на Усход кіруе вочы.

А сейбіт, жменяй мазалістай
Загонам кідаючы зерне,
Надзеяй думкі назалістай
Да супакою не наверне.

Згадаць ня ўмоць, як ні варожа,
Кamu ён сее свой палетак:
Ці сам пажне і зъмелле збожжа,
Ці нехта іншы зъесьць хлеб гэты.

*

На пагранічны ціха, сонна,
Хоць, як пруты, напяўшы жылы,
Па той і гэты бок нязгонна
Стаяць варожыя дзьве сілы.

Праз пушчы, пасекі, загоны,
На рубяжы крыававай славы,
Абапал высяцца кордоны,
Абапал блукаюць заставы.

Падчас вуркне мотоцыклетка,
Воз контрабандны пракульгіча,
Ды бзынкне куля злоснай съведкай,
На знак, што тут вось пагранічча!

1926 г.

дакнік ймех ыніншым ві
врох ыдмофес ыніншаму йам
дакнік відні дакнік вік на
Натэлесен ынінж тілько В
эндре ыроўскі ынінч
Натэлесен ынінж ынінч
У ХОРДАХ

Узносілі муры,
Каб княжыці ў мурох;
Ад зоркі да зары
Купаліся ў ігрох.

Зъвінела серабро,
І золата, і медзь;
На зло і на добро,
На ўсё—усё ўмелі мець.

Ня ў страх ім нач і гром,
Зямля, съвет цэлы—рай;
Кані-арлы віхром
Імчалі з краю ў край.

Салодкі мёд пілі,
Жыць соладка было,
Забылі адылі,
Што йнакш жыло сяло.

9-XI 1918 г.

Янка чато місцо-місцо діл
— людю жіло відмінно ж
— якуну вінчаній чи
— плачуща відчутєве А
— кукл-янка Ін-чи чу-х
— якуну жіло іде!

— Янка іде із плачом ж
А ЗЯЗЮЛЬКА КУКАВАЛА...

Як на съвет радзіўся Янка,
Як заплакаў многа-мала,—
Пела маці над калыскай,
А зязюлька кукавала:
Ку-ку, ку-ку, кінь дакуку!
Сьпі, саколік! ку-ку, ку-ку!

Як падрос, падняўся Янка,
Як ганяць стаў ў поле стала,—
На жалейцы граў дзень цэлы,
А зязюлька кукавала:
Ку-ку, ку-ку, кінь дакуку!
Пасі статак! ку-ку, ку-ку!

Як вялікім вырас Янка,
Як стаў сеяць шчыра, дбала,—
За сяўбою пеў аб долі,
А зязюлька кукавала:
Ку-ку, ку-ку, кінь дакуку!
Сей палетак! ку-ку, ку-ку!


Як ні сеяў пільна Янка,—
Ўсё чагосьці не ставала:
Янка сеяў—людзі жалі.
А зязюлька кукавала:
Ку-ку, ку-ку, кінь дакуку!
Жаці будзеш, ку-ку, ку-ку!

Як старым-старым стаў Янка,
Як пазбыўся сілы ўдалай,—
Баіў байкі-казкі ўнукам,
А зязюлька кукавала:
 Ку-ку, ку-ку! кінь дакуку!
 Годзі баіць! ку-ку, ку-ку!

Як хавалі людзі Янку!—
Галасілі многа-мала:
 — А нашто-ж памёр ты, сейбіт!..
А зязюлька кукавала:
 Ку-ку, ку-ку! кінь дакуку!
 Сыпі, саколік! ку-ку, ку-ку!

8-IX 1921 г.
Якопы.

О падежах
Слова умозак для писателей
Библиотека в Земельном крае
Литературное общество
Члены Симбирского губернаторства
и родные его граждане
Любезные члены Симбирской губернаторской
литературной комиссии



...О так! Я—пролетар!..
Яшчэ учорах раб пакутны—
Сягоныя я зямлі ўладар
І над царамі цар магутны!

Мне бацькаўшчынай цэлы съвет,
Ад родных ніў я адварнуўся...
Адно... ня збыў яшчэ ўсіх бед:
Мне съняцца сны аб Беларусі!

1924 г.

З НОВЫМ ГОДАМ!

З Новым Годам, з Новым Годам!
З новай песьняй, з новай казкай!
Зачаруем мімаходам
Долі ходы думкай-краскай!

Кінем покліч гулка-звонны
Ад ваконца да ваконца,
Сьвет паклічам мёртва-сонны
Дж да сонца, аж да сонца!

Для унукаў, для праўнукаў
Расьцярэбім съцежкі-шляхі;
Хай пануюць над прынукай—
Каб аж к небу лёту ўзмахі!..

Над зямлёй зардзіць вясёлка
Посьле бураў, ліхалецьцяў;
Бацьку, маці жыць нялёгка,—
Хай-жа лёгка жывуць дзеци!

З Новым Годам, што крыніцай
Новай пойдзе ў пераходзе,
Беларуская зямліца!
Беларускі наш народзе!

1922 г.

ШЛЯХАМ ГАДОЎ

15-V 1905 — 15-V 1925

Ад шырага сэру пастьячаю ўсім,
хто добрым словам успомніў мяне
у дзень юбілею.

Як пацерку да пацеркі, за годам год
На шнур жыцьця ўсё ніжа, ніжа;
Ядна з тых пацерак съцюдзёная, як лёд,
Другая цёплая, як сонца летні ўсход,
А трэцяя—як той чарвяк з-пад крыжа.
Ядна далей, другая сэрцу бліжай,
Ядна, як кветка, а другая, як асот,
А ўсе вісяць на шыі...

Дваццаць толькі год

Прашло з тых пор, калі ў прадвесні,
Успомніўшы сваю бяду і свой народ,
Жывая думка зазывінела буйнай песьняй.
А многа зъмен: за летам лета, за зімой зіма
Праз гэты час на беларускія нясьлі загоны:
Былі праблыскі і была благая цьма.

Перш-на-перш дзесяцьсоты пяты год, калі законы
Маскоўскага цара на вісяльню вялі
Дзяцей скаваных Беларускае зямлі,
А там--рэакцыя чарнейшая ад ночы
Кроў выпівала з сэру, асьляпляла вочы;
Калі здавалася, што гэтак будзе без канца

Гуляць нагайка над „забраным“ краем,
Што людзі „лепшыя“, як зблукшая аўца,
Той за маскоўскім, іншы за варшаўскім раем
Імкнуцца будуць вечным тым звычаем,
Што атрымалі ад прадажных продкаў,
Якія за шляхоцкія адзнакі,
Або за царскія чыны, ў прымакі
Плылі ў чужыншчыну съляпой паводкай.

Далей... цары карон з сабой не падзялілі:
Год чатырнаццаты абліў крывёй зямлю,
І беларускія сыны на прадзедаў магіле
Ліць кроў пашлі за бацькаўшчыну, толькі-ж...

не сваю.

Палілі хаты ім і ў бежанцы, як жабракоў, пагналі¹
Туды—ў Сібір—жалобнай, сълёнай хваляй.
Бацькі і маткі там ад голаду каналі,
Ад роднага адлучаны добра,
А дзеци іхныя кроў верна пралівалі
За веру рускую і рускага цара.

І рухнула вайна цароў за царскія кароны,
І іншы запалаў на съвеце дым чырвоны:
Чырвоны съцяг узняўся над Москвой,
Аж па-за межы водблыск гэты пакаціўся.
Рабочы тут пісаў закон жалезны свой:
Адважна, рызыкуючы працоўнай галавой,
Упобач з селянінам за ланцуг свой мсьціўся.
То рэволюцыя запела на ўвесь съвет:
„Паўстань, пракляцьцем катаваны!“...

Ды ўсіх бед

Яшчэ ня ўсьпеў пазбыць край зрабаваны:
Зьняўцеку панскі конь пачаў нам гоні дратаваць—
І ўбачылі засмучаныя нашы вочы,
Як дні прайснасьці зъмяніліся на ночы,

Як зноў бізун па Беларусі стаў съвістаць;
Крыві нявіннай пацякла рака,
Крывёй пажараў аблісося неба.
Так дзякавала панская рука,
Што некалі—ці трэба, ці ня трэба—
Мы паншчыну на іх рабілі, як маглі,
І хлеба лусты ім свае апошнія нясьлі,
А маткі нашы мамкамі для іх былі.

Але мінулася і гэта зіхалецьце,
Хоць і ня ўсе ў сваю зышліся хату дзеци:
Адных магіла ўжо ня верне нам,
Другія і сягоныя іншым б'юць паклон багам,
Ад трэціх-жа гранічны слуп нас аддзяляе.
Відаць, што доля ўжо такая...

Вось так шляхамі год дагэтуль я ішоў
З аднэю думкаю аб шчасьці Беларусі;
То блукаўся паміж абшараў і крыжоў,
То, як сланечнік, к сонцу яснаму імкнуўся...
Сягоныя ўжо працерабіўся гэты шлях:
На гонях родных не пануе нелюдзь,
З души спадае перад будучынай жах,
Да новага жыцьця съцягі віднеюць.
На чорных пажарышчах дзён мінульых
Народ разбуджаны сабе сам ладзіць гаспадарку...
І веру, не прадаць ён за чужую скварку
Яні сваёй зямлі, ані сваіх дум чулых.
Я веру, песень маіх кліч бунтарскі
Знаходзіць водгук будзе ў сэрцах братніх,
Як і дагэтуль голас мой пясьнярскі
Не заміраў бяз водгульля астатнім.
Што думаў селянін, што парабак-работнік думаў,
Падслушай іх і ў песнью шчыра пераліў,
А ўжо яны пад гоман вольных шумаў
Мне свой прыхільны водклік падалі.

Дык-жа шумі, красуй у волі, родны Край!
Зьвіні ў свой звон, сялянска-пролетарскі звон!
Съпявай ты, Беларусь, у радасьці съпявай!
Твойго Народу сёньня права і закон.

Май 1925 г.

Менск.

Гына, які жаць о лялі
Скочат к ўсім „шкоднікам“, пой-
міле лялі ўсе немаю чайт
Подашамі ўсею з мізевінічай
Они цвінцеваліміс тэх Кобзар
Зюнисе йоны шкоднікілі ўсеї
Седлінікілі ўсеї

АКОУ ПАЛОМАНЫХ ЖАНДАР...

На полеміку ў „Сав. Беларусі“ аб беларускай мове.

Акоў паломаных жандар,
Сыліўнём зарыўшыся ў нару,
Сядзіць расійскі чынадрал,
„Слуга оцечаству, цару“.

Ён сыніць былую моц і шыр:
Цары, царыцы, цэрквы, трон,
Пагромы, катаргі, Сібір...
О, Русь! Прымі раба паклон!

Табе такой служыць па гроб
Ня кіну я, і расьцярзаць
Ня дам дзяржаўнасці „оплот“,
Цябе, „единую“, о, мацы!

Здарма-ж двуглавы твой арол
Праз векі ў кіпцюрох трymаў
Мільёны ўбогіх хат і сёл,
Рабоў мільёны?.. Не, здарма!

У твой ланцуг былі, о, Русь,
Упленены з усіх бакоў
Украіна, Польшча, Беларусь
І сотня іншых „языкоў“.

Цяпер, што бачу я кругом?
Пасад маўклівы збуран скрользь...
Рэспублікі! ды з „языком“
З іх лезе кожная ўсур'ёз.

Я ты, о рускі мой „язык“!
Мой „общчарускі“, што з табой?
Табе слухмян быў мал, вялік,
Быў славен ты сваёй кляцьбой.

Табой сам самадзержац цар
Пісаў ланцужны свой закон,
Што маці-Русь есі жандар
Усёй Еўропы!..

І свой сон

Сыніць далей гэты царадвор,
Калі надыдзе яму дзень,
Ізноў пад лёзгат царскіх шпор
Свой распасьцерці чорны цень.

Ён, гэты скінуты сатрап,
Ня знае, што ў свабодзе жыць;
Яму дай вісельню, дый каб
На ёй „языкі“ ўсе ўшчаміць.

Не па нутру, як съмерць, яму,
Што беларускае дзіцё
Бяжыць у съюжную зіму
У школку пазнаваць жыцьцё.

Спужаўся, што хлапчук ў лапцёх,
Напоўадзеты вёскі сын,
У роднай мове ўчыцца змог?..
О, стыдна, рускі „гражданин“!

Язык твой царскі ён табе
Ня выража, спакойны будзь!
Цябе тваім-жа у кляцьбе
Ён не забудзе памянуць.

Былых ня выклічаш вякоў
І ты, Масквы кароннай гразь,
Парваных ня скуеш акоў,
З якой брахнёю ня вылазь!

5-VI 1926 г.

Акопы.

и заснаваць
дзін бы вінешніх дзеяній
жыць іншых чалавека в іншім краіне
жыць іншых чалавека в іншім краіне
жыць іншых чалавека в іншім краіне
і ПРЫДЗЕ...

прыдзе новых пакаленъяў
На наша месца грамада
Судзіці суд, ці мы сумлењне
Жыцьцё прашлі, ці чарада

Зъняваг мінульых нас ня зъела,
Пакінуўшы свой дым і чад.
І мы па-даўнаму нясьмела
Жылі ня ў лад і не ўпапад?

Ці аб свой гонар дбайна дбалі,
І дабравольна, бяз прынук,
Самі сабой не гандлявалі,
Ня несылі ў петлі дум і рук?

І ці пакінуці на памяць
Мы песень гэтакіх змаглі,
З якіх-бы можна было ўцяміць,
Што мы свабоднымі былі?..

А ўжо свой выдасьць непадкупны
Аб нас гісторыя прысуд,
Калі аглядам гляне рупным
І разъярэ, ў чым справа тут.

У съведкі запісы пакліча,
Паданьні клікне ў час такі
І ўсё паліча, пераліча...
А суд гісторыі цяжкі!..

І засумуецца патомак,
Калі дазнаецца аб нас,
Што нейкі з нас хоць быў ня зломак,
А плечы гнуў у крук ня раз;

Ня йшоў з адкрытымі вачыма
У съвет і съцежкі не прастаў,
А ўсёй магчымасці магчымай
Таптаў съяды, сябе таптаў.

1926 г.

ПРАЗ ГУЛЬТАЙСТВА...

Праз гультайства, праз нядбальства
Шмат чаго гублялі мы:
Ад падданства, ад начальства,
Як начныя ніклі цьмы.

Сабе самі ўгаварылі,
Што ня ў моцы збыць бяды,—
Без падпалкі так варылі
Сабе кашу ў ненаўды.

Лазма лезьлі самі ў нерат,
Як-бы гнаў хто у каршэль,—
Тыц ды мыц—ні ўзад ні ўперад,
Зьбілі съцежкі на кісель.

І ані, каб зварухнуцца,
Азірнуцца навакол,—
Заляглі, бы ў ступе груца,—
Той ня хоча, а той квол.

А ўжо час працерць, здаецца,
Вочы хоць-бы кулаком
І заняць у куце месца,
А ня недзе за вуглом.

Не хадзіць-жа век у прочкі
Ад сябе, ня знаўши дзе;
Быць затычкай пустой бочкі—
Сорам вольнай грамадзе!

1926 г.

СЕЙ, ВОЛЬНЫ СЕЙБІТ!

Газэце „Беларуская Вёска“

Сей, вольны сейбіт,

Сей свой палетак!

Я гэтак шчыра,

Я дбала гэтак!

Сонца ўльле сілу

Вольным загонам,—

Зерне абайдзе

Шоўкам зялёным.

Вольна, як вецер,

На ўсю старонку

З коласам колас

Пачне гамонку.

Вольныя жнеi

Прыдуць з сярпамі,

Густа засьцелюць

Поле снапамі.

Людзі з няволі

Зъдзівяцца дзіўне

З вольнае працы

У вольнай краіне.

Зъдзівяцца людзі

І скажуць гэтак:

„Сей, вольны сейбіт,

Сей свой палетак!“

1926 г.

У ВЫРАЙ!

Гэй, вольныя птахі, саколія дзеци!
У вырай! Да сонца вясёлкавым шляхам!
Час сонца схапіці і сонцам ірдзеці
І зьведываць съветы арліным узмахам.

Гэй, вольныя птахі, патомкі крывічаў!
Да неба! па зоры і гром пяруновы...
Час крыльле расправіць—пагудка ўжо кліча,
Ўжо віхры цярэбяць да шчасьця шлях новы!

Гэй, вольныя птахі, ўладарнікі песыні!
На шляхі, пад съязгі красы і свабоды!..
Час вылецець к славе з пагібелльнай плесыні
І песыній агністай дзівіці народы.

1920 г.

БЕЗНАЗОЎНАЕ

1

Спачатку яно шалясьцела
Вельмі нясьмела,

А потым лізнула ваконца
Ціха, як сонца.

Назаўтра ўзыняло галасочак,
Нібы званочак,

Ды ў час празьвінела так далей
Збуджанай хваляй.

На трэці дзень чуцен быў гоман,
Хоць і надломан,

Але ўжо больш вольны, дасьціпны,
К сэрцу прыліпны.

А далей яно зашумела
Надта ўжо съмела,

Аж водгульле ў съветы пабегла
Здольна, разълегла.

Па пушчах пашло бураломам—
Дома, за домам.

Бунтарскае грымнула слова
Аж ад аковаў.

Скаваная сіла паўстала
Бурай... навалай...
Надзелі чырвоныя кветкі
Наши палеткі.

Во як пачалося ў нас ціха
Тое ўсё ліха,
Што на'т беларускія межы
Ўсталі з залежы.

— вялікае зборнікі
— вялікія зборнікі
— вялікія зборнікі
— вялікія зборнікі

— вялікія зборнікі
— вялікія зборнікі
— вялікія зборнікі
— вялікія зборнікі

— вялікія зборнікі
— вялікія зборнікі
— вялікія зборнікі
— вялікія зборнікі

— вялікія зборнікі
— вялікія зборнікі
— вялікія зборнікі
— вялікія зборнікі

— вялікія зборнікі
— вялікія зборнікі
— вялікія зборнікі
— вялікія зборнікі

Масты дада воннаю
Масты дада воннаю
Масты дада воннаю
Масты дада воннаю

Воннаю воннаю воннаю
Воннаю воннаю воннаю
Воннаю воннаю воннаю
Воннаю воннаю воннаю

2

Масты старыя спалены—
Старыя ланцугі;
Паложаны падваліны
Пад новыя съязгі.

Узводзіца будыніна
На іншы склад і лад...
Вароты не зачынены:
Прыходзь і кум і сват.

Ідуць, ідуць з аглядкаю,
Варожаць варажбу:
Ці доўга так пасьвяткуе
Той лад сваю сяўбу.

Яшчэ ня дрэме чорнае
Ў закутках груганьнё
І души непакорныя
Сачыць, як воўк ягнё.

Мяркуюць так і раюцца,
Ідучы сват і кум...
Ніхто не дакапаецца
Да іхных слоў і дум.

Ой, кры́уда чалавечая,
Вякамі ты расла,
Пажарамі і мечамі
Паслася, як магла.

Калі-ж ты забабонамі
Пакінеш нас карміць,
Над роднымі загонамі
Пятлю крутую віць?!

тілько дзеско ж аммо, ё
іршчард канкут і малай
вілот да тлісдзюх сін
уладчар вадзен-вінокі.

дзівчиці він ві жонка він ик
ільбікін ад лізевікі дік
шан замініціл Красоти ик
іло інока босонікі

охвява звонам. А
інізм энажровас
охвяви инікі, охвяко ікі
ільбікінам ж хвоя ик

іде і дым ізвечніве я
інікіду Інока інозніціл
кінуд у цвяда хунда віч-туї
.інікін ілько ахіп охвяд-блік

ільбікін ахіп ізвініціл йіл.
інозніціл іхтэ же іст
седін, пленот скора сід
інозніціл ізвіо ик

рекаўшы адъюнкту
плюс на імена
Імем і макама^П
він на дзене^В

Імена власна ю ж-кав^Л
шыморж зан шкіл^П
Іншотка юніко да^С
Кама супутнік^Л

Ой, была-ж бяседа, была
Вельмі гучная бяседа!—
Не адходзіла ад стала
Плойма-чарада суседаў.

Як на рынак ці на кірмаш,
Ад нядзелі да нядзелі,
На каравай пшанічны наш
Машкарой ляцелі, елі.

А маковае малако,
Засалоджанае мёдам,
Пілі смагла, ажна цякло
Па губах іх мімаходам.

А закусвалі мёд і яду
Гаспадынськай ласкай ўдзячнай,
Тут-жя дзьмуў дудар ў дуду,
Каб было піць, есьці смачна.

Дый прышлося плаціць чарадзе
Тэй за гэта баліваньне,
Бо дарма такога нідзе
Ня бывае частаваньня.

Ой, пайшла расплата за доўг—
За яду й пітво адразу...
Задымеў, зацьміўся разлог,
Зварухнуў усю заразу.

Хто у рукі папаў—заплаціў,
Іншы ўцёк за многа міляў.
А найболей—кожны скруціў...
Так ня ўсе і заплацілі.

— юд со атаваюць ашыкіс
... чесца оята Н ужэ ве
... толеві вічнышес фаныкіс
... ахаве оюу функузовс

— дзяллас—дзяллас бінч у отж
... якім вінни ве жбін чині
... фанікас иніко 4 калорікен А

Было яно калісьці,
Калі, як жоўталісьце,
Жылі мы—ня жылі;
Ішлі дні без карысьці,
І сорам было выйсьці
У съвет з сваёй зямлі.

Гнаў лісьце злосны вецер
Па полі, па ўсім съвеце,
За вёску, за сяло;
На нас ляцела съмецьце,
Бязладзьдзе, бесправсьвецьце,
Пятлю віло сіло.

І гэтакая слава,
Як пошасьці праява,
Буяла па людзях,
Пакуль жыцьцё ласкавай
Усьмешкай і забавай
Не асьвяціла шлях.

Забліскацелі лужы,
Бяды зывілася вужам...
— Ідзе,—крычаць,—вястун!..
І ўзыняўся нехта дужы,
І кінуў кліч дасужы—
Як помста, як пярун.

Ад воклічу прарока
Схіснулася памрока,
Съцяг падняла вясна,
І па зямлі шырокай,
Як можа зъмерыць вока,
Пабегла навіна.

Сяляне і сялянкі!
Цацанкі-абяцанкі
Збывающа для вас;
Выходзьце на палянкі,
Як зоры, як заранкі,
І сейце ў добры час.

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

Білорускія пісні

Літочка із скакуном

Спартакіада

Мінісція Іванка

Сінегор'е

Літакіада

5

Мы ўсталі песьняй-казкаю
Пад жудаснай павязкаю
Мінульых чорных дзён
І ў даль ідзем, хоць ляскае
Зъвяр'ё ў кутох няласкаю—
На дальшы кліча сон.

Але, але ня выламе
Ні клыкамі, ні віламі
Таго, што ажыло,
Што ўскрэсла над магіламі,
Над хатамі пахілымі—
Мінуламу на зло.

Ня ўзяць рукамі голымі
Таго жывога полымя,
Што, нібы агняцьвет,
Вясёлымі саколамі
Над горамі, над доламі
Разносіць іскры ў съвет...

А гоні ўжо узораны,
І сілы распакораны
Ад паншчынных бядот.
Чакаюць стравы жораны—
Зярнятаў незамораных,
Чакаюць на ўмалот.

А лапці і анучыны
Адбэрсаны, адкручаны,
 Нуда маўчыць ціхом;
Спраўляюцца заручыны
Вясельніцы засмучанай
 З вясёлым жаніхом.

Ляўоніха... Мяцеліца...
Бяз памяці вяселяцца...
 — Гэй, дзьмі ў дуду, дудар!
Аколіца-аселіца
Пад ногі сонцам съцелецца...
 Збудзіўся гаспадар!..

.. пайшла, і пайшла—
Як-бы хто набаяў—
Ад сяла да сяла
Гутарка такая:

Беларусь на куце
Ў хаце сваёй села,—
Чарка мёду ў руцэ,
Пазірае съмела.

Сядзіць важна, сама
Сабе гаспадыня,
І прыбрана яна—
Ніхто не закіне:

На галоўцы вянок
З сініх васілёчкаў,
А чырвон паясок.
Стан абвіў дзявоочы.

Так сядзіць і глядзіць,
Ці ўсё як трэба,—
Трэба ўсім дагадзіць
І соляй і хлебам.

Д з тутэйших музык
Гучная капэля,
Хто ў дуду, хто пад смык,
Граюць ёй вясельле.

Так бубняць і гудзяць
На гэтай бяседзе,
А суседзі глядзяць,
Дзівяцца суседзі:

— То-ж яна з мужыкоў,
А як вышла ў людзі!
Як міне больш гадкоў,
Што-ж тады ўжо будзе?!

Зручна, гучна грай нам, грайка,
Ад усіх рэж струн!
Ня сьвісьціца ужо нагайка,
Ня гудзіца бізун.

Селі макам усе тыя,
Што нас, вольны люд,
Не шкадуючы памыяў,
Аблівалі тут.

Барын веку дажывае,
Выгнаны Москвой,
Пан Варшаву прапівае,
Гонар панскі свой.

А мы самі, сабе самі
Ужо гаспадары,
Малатамі і сярпамі
Звонім да зары.

Нібы пчолы ў соты з мёдам
Да свайго вульля,
Мы вяртаемся дадому,
Як адна сям'я.

На сход сходзімся і лічым,
Ці усе прышлі,—
Хто спазніўся—прыйсьці клічам
Да сваёй зямлі.

— Вы,— хтось кажа асьцярожна,—
Ня ўсе ў грамадзе...
— Гэй, дарогу, лях вяльможны!
Беларусь ідзе.

Грай-жа, грай нам гулка, грайка,
Ад усіх рэж струн!
Ня сьвісьціца ужо нагайка,
Ня гудзіца бізун.

*Газ. „Сав. Беларусь“ у дзень
выхаду яе 1000-га нумару*

Трэба далей славу, што ўжо тысяч
Раз вы слаўна баранілі,
Съветазарнымі агнямі вышыць,
Каб ня шчэзла ў векаў пыле.

Бо цікуе злосны вораг
Тых, што спыняцца ня ў часе
У сваім паходзе ў зорах
І задрэмлюць на папасе.

*

Трэба біць, у молатаў біць тысяч,
Пакуль сталь яшчэ ня ўстыла,
Каб ня ўздумаў у гэты час лясны сыч
Засьмяяцца з вольных сілаў.

Бо цікуе злосны вораг
Тых, што спыняцца ня ў часе
У сваім паходзе ў зорах
І задрэмлюць на папасе.

*

Трэба многа, яшчэ многа тысяч
Рук завабіць, рук спагадных,
Каб да сонца з сонца съцежку высеч
І спачыць у снах прынадных.

Бо цікуе злосны вораг
Тых, што спыняцца ня ў часе
У сваім паходзе ў зорах
І задрэмлюць на папасе.

*

Трэба, трэба дзён нямала тысяч
З беларускім сэрцам, думай
Мерыць съветы, каб вышэй узвысіць
Вызваленъне наша з глуму.

Бо цікуе злосны вораг
Тых, што спыняцца ня ў часе
У сваім паходзе ў зорах
І задрэмлюць на папасе.

Часе мнонке вухін са
ловін ѿ ен здружине оты хут
хадзе ѿ зважват міво. У
зініці ви заспомінае.

Рэзкі піснікі наяд збараў збою
Наміч зімічес мімічес. С
шуміці пешаве дынініх мімічес
Амірка з амін зімічес.

9

Яшчэ ня ўся работа зроблена,
Ня ўсё жніво у нас пажата,—
Яшчэ краіны стан пагорблены,
Як быў, застаўся ён гарбатым.

Яшчэ дзесь здрадна ласка панская
На беларускім едзе карку
І круціць з подласьцю паганскаю
На свой лад нашу гаспадарку.

Яшчэ там сыты гонар ласуе
Дзявочу ўсьмешку беларускі,
Даляры лічачы за касаю,
Што з нашых зъдзёр палосак вузкіх.

Яшчэ там корна служаць мамкамі
Сястрыцы нашы і сягоньня,
Ды стогнуць, мучацца пад клямкамі
Браты, як некалі ў прыгоне.

Яшчэ ўспалаюць там паднебныя
Чырвоным полыменем пажары
І будуць гінуць там патрэбныя
І непатрэбныя ахвары.

Пакінем спадчыну мы для патомкаў
 Інакшую ад тэй,
 Што ўзялі мы ад продкаў на абломках
 Гісторыі сваей.

З інакшай думкай пойдзе ў съвет і людзі
 Патомак гэны наш:
 Згібацца ўжо ня будзе і ня будзе
 Піць з недапітых чаш.

Дасталі съцежкі, ад якіх прапасьці
 Маглі мы ў бяспуцьці,
 А кінем бітыя шляхі да шчасьця,
 Ябы умець ісьці.

На продкаў плечах паўзрасталі вежы
 Дзе торг вялі за нас,
 А мы патомкам нашым кінем межы
 Без ашуканскіх крас.

Яшчэ пакінулі нам асьляпленыне,
 Паshanu да пакут,
 А мы пакінем песнью вызваленяня
 І вольны бацькаў кут.

1924 г.

АРЛЯНЯТАМ

1

Гэй, узвейце сваім крыльлем,
Арлянты, буйна, бурна,
На мінульых дзён магіле,
Над санлівасьцю хаўтурнай!..

У маланках пяруновых,
З гулкім гоманам грымотаў
Для вякоў дыктуйце новых
Нячувалыя ясноты.

Вам сярпы і косы ў рукі
Ды мячы, каваны з сталі,
Далі буры завірухі,
Што тут вылі, бушавалі.

Цень мінуўшчыны праклятай,
Дзе бізун гуляў з нагайкай,
Зъмяціцё вы, арлянты,
Сваёй новай сілай, байкай.

Ужо выбіла часіна
На вялікую прыгоду
Выйсьці з мутнай каліяіны
Беларускаму народу.

Ў чарадзейным карагодзе,
Ў небасяжнае свабодзе,
Без аковаў, на прывольлі
Ужо віхрыцца наша доля.

2

Вам на памяць Серп і Молат
Даравала доля,
Каб з вас кожны быў, як волат,
Ня гнуў плеч ніколі.

Каб здабытую свабоду
Зналі, шанавалі
І у цяжкую прыгоду
Ўсталі грознай хваляй.

Зашумелі, загудзелі,
Як віхор сусветны,
Не праспалі у пасьцелі
Волі агняцьветнай.

*

Вам дасталіся ад продкаў
Сохі і бароны,
Каб вы ў час, пасъля паводкаў,
Вышлі на загоны.

І з'аралі сваю ніву
Шырака, глыбока,
Зерне ўкінулі шчасльіва,
Чыстае, як вока.

Каб рунела зерне тое
Весела, яскрава
Побач з вашай маладою
Сакалінай славай.

*

Вам пакінулі працьеды
Гартаваны косы,
Каб вы з імі сонца съледам
Вышлі на пакосы;

Каб касілі да упаду
Пустацьвет і зельле
Што сваім пякучым ядам
Труцяць кроў у целе.

Каб зывінелі ваши косы
Над зямлёю соннай
Ад начных да ранніх росаў,
Звонка, векапомна.

*

Вам у спадчыне ад роду
Засталіся песні,
Каб быць вашай асалодай
У жыцьця прадвесні.

Каб вы пелі, ня съціхалі
Ў радасьці і ў горы,
Гаманілі, нібы хвалі
У бурлівым моры.

Каб шоў гоман няспыняны
Ад поля да поля
І людзей яшчэ скаваных,
Заклікаў на волю.

1923 г.

ПІОНЭРСКАЕ

1

БУДЗЬ ГАТОЎ!..

Будзь гатоў ты, ваяка малы,
Ці-то рана, ці позна!
Лётна так, як арлы-сакалы.
Не чакаючы слоў
Ад прынукі пагрознай,
Будзь гатоў!

Колькі сіл съяг дзяржы ў кулачку!
Бо як здарыцца справа,—
Не драмаць, верна быць на чыку!
На ўбарону бацькоў
Піонэрскаю славай,
Будзь гатоў!

Не драмі, рэволюцыі сын,
У звяне, у атрадзе!
Ү бубен бі, песні пей, кліч на чын!
А сястрыц і браткоў
Ня даць крыўдзе і зрадзе,
Будзь гатоў!

Не здарма, мой малы піонэр,
Ты—чырвоная зьмена;
Думкі, сілу гартуй на манер
Сваіх старших бацькоў;
Стаць за волю нязъменна,
Будзь гатоў!

Беларусь спадзяеца з цябе
Мець свайго абаронцу,
Будзь жа ім, і ў жыцьця барацьбе
Ўжо даросшы гадкоў
Яе весьці да сонца—
Будзь гатоў!

1926 г.

2

ЗАУСЁДЫ ГАТОЎ!..

Піонэр я малады, хоць куды!
Ня смучуся, съмяюся, вясёлы;
Я ня знаю ні бяды, ні нуды,
Бухну ў бубен—і пашоў, і пашоў...
Пераскочыць і горы, і долы
Заўсёды гатоў!

За свабоду я пайду хоць у вір,
Бо я вольны, як вецер, як птушка,—
Дзядзька Ленін мне адно—правадыр.
За працоўны народ проць акоў
Выйсьці з песніяй сваёй весялушки
Зайсёды гатоў!

Не баяліся браць барыкад,
Як няволі ішлі крышиць съцены...
Я таксама разбураць стары лад,
Дзе застаўся ад мінульых вякоў,
Састарэўшым ваякам на зъмену
Заўсёды гатоў!

Хоць бабулі мне бурчаць, не маўчаць,
Што з багамі ніяк ня міруся...
Чым папала, я гаціць буду гаць;
Я ня толькі ваяваць проць багоў,—
Нават чорта ганяць з Беларусі
Заўсёды гатоў!

Падрасьці-б мне, як мага найбардзей,—
Паказаў-бы сваю моц і сілу!
Съцеражыся ўжо тады, ліхадзей!
Бараніць ў кожны час без адмоў,
Як быў, буду красу волі мілай
Заўсёды гатоў!

1926 г.

АД МЕНСКІХ ДЗЯЦЕЙ

На прывітаньне IV Усебеларускага Зьезду Саветаў

1

Ад дзіцячай згоднай, буйнай,
Зацьвітаючай Комуны
Чэсьць, прывет вам, дэлегаты
З беларускіх ніў і хатаў!

Гэй, работнікі, сяляне!—
Мазыране, Бабруйчане,
Ігуменцы і Случчане,
Ды Барысаўцы й Мянчане!—

Беларусы вы бяз плямаў,
Беларусы мы таксама,—
Хай на нашым на загоне
Век ніхто нас не разгоне.

Вы ўжо сталы, мы—йшчэ малы,
А як вырасьцем, удала
Үсе к вам пойдзем на падмогу
Церабіць к съятлу дарогу,—

За тым шчасьцем у дагонцы
Пойдзем, пойдзем аж да сонца.
Гэй, работнікі, сяляне,
Беларусі грамадзяне!

Таварышы дэлегаты!
Для нас сягоныя съята,
Што вы папрыяжджалі,
Каб жыў Савет наш далей.

Ад сэрца вас вітаем!
Кіруйце нашым Краем,
Каб нашай Беларусі
Жылося ня ў прымусе.

Дамоў-жа хто паедзе,
Скажэце там суседзям,
Што мы, Комуны дзеци,
Жыць хочама на съвеце.

Што хочам грэці плечы,
Як там у вас ля печы,
Ды ласаваці часам
Яечню і каўбасы.

Што трэба нам съятлічкі,
Кашулькі, чаравічкі,
Настаўнікі і кніжкі
Ды іншыя „ізлішкі“.

Што як мець будзем гэта,
То на другое лета
Вам прыдзем памагаці
Яраць, касіць і жаці.

Дык не забудзьце дзетак,
З палеткаў ваших кветак,
Як вернецесь дахаты,
Сябровочки дэлегаты!

Менск, 1923 г.

ДВА СЪВЕТЫ

1

ДЗЕД

Сёrbай, дзеду, сёrbай
Крупнік ды зацірку,—
Пабрыдзеш бо з торбай,
З торбай дзірка і ў дзірку.

Закарбуй на бірку,
Што на гора спор быў,
Спорна год нацыркаў,
Дарабіўся горбу.

Высьвідраваў корбай,
Вырыў плугам-кіркай
Баразьністу ворбу
Тры аршыны шыркай.

Выцерпеў прыдзіркаў,
Што і мор ня съцёр-бы,—
Стар і мал век гыркаў:
— Сёrbай, дзеду, сёrbай!

2

УНУК

Дзедаў ўнук-гарэза,—
Як шмель чапурыцца,
Ўсе-б платы парэзаў,
Плот яму—макрыцца.

Ён не спакарыцца,
Як сам рымскі цэзар,—
Хто супроць—кастрыцай,
Бахне і з „абрэза“.

У руках жалеза
Жарам заіскрыцца,
Не ўпляце дзярмезаў
Яму і цямрыца.

Як ёсьць чым прыкрыцца—
Багацей ад Крэза...
Выйдзе ў съвет крыніцай
Дзедаў ўнук-гарэза.

1926 г.

ДЗЕ СТАЯЎ ДВОР ПАНСКІ...

Дзе стаяў двор панскі
Грознаю пікетай
І паны спраўлялі
Гарцы ды банкеты,—

Там цяпер красуюць
Выселкі, пасёлкі,
А іх аздабляюць
Сямі-цьвет вясёлкі.

*

Дзе стаяў на полі
З бічам прыганяты
І ганяў прынукай
Змучаных аратых,—

Там цяпер бяз страху
З выглядам малойца
Новы вольны сейбіт
Братаецца з сонцам.

*

Дзе палац быў панскі,
Дзе жыцьцё йшло пуста
І гняздо зьвівалі
Вызыск і распуста,—

Там цяпер парадак
Іншы разгарнуўся:
Сочаць веду дзеткі—
Кветкі Беларусі.

Ліпень 1926 г.
Акопы.

ДЗЬВЕ СЯСТРЫ

На тутэйшай зямлі
Дзьве сястрыцы жылі,
Як забытыя ў лесе каліны;
Жыватворных крыніц
Ня было для сястрыц,—
Яны вялі і сохлі націнай.

Як надыдзе вясна,
Ў чыстым полі адна
Аж да восені сілы губляла,
А съюздёнай зімой
У хаціне курной
Кужаль прала, снавала і ткала.

А другой з году ў год
Выядай, як той крот,
Дым фабрычны дзявочыя вочы;
А дзявочу красу,
Нібы тую расу,
Піў цагляны падвал цёмнай ночы.

Сярод гора і мук
З працы гнулася ў крук
Так адна, як ад ветру каліна,
Ды паяла з нуды,
З непацешнай бяды:
Ах ты, доля-няволя жанчыны!

А другая ў людзей
Гадавала дзяцей,
Не зазнаўши прасьветнай часіны,
Ды таксама скроль сон
Чуцен быў яе стон:
Ах ты, доля-няволя жанчыны!

Ой, настаў ужо час
Пашукаць іншых крас,
Як дагэтуль вы мелі, сястрыцы!
Голас ваш малады,
Адчураўшысь нуды,
Забурліць хай бунтарскай крыніцай!

Годзе кіснуць, марнець,
Песьні смутныя пець,—
Ладзіць новую час гаспадарку!
Казкі новыя ў съвет,
Дум палаючых цьвет
Кінь, сялянка, з сястрой пролетаркай!

6-X 1924 г.

НАШ ЛЕТАПІСЕЦ

Пасъвячаю Ў. Ігнатоўскаму
ў дзень пятнаццацёхгодзьдзя
яго культурна - грамадзкай
працы на ніве Беларускай.

Пад нашэпты пушчаў-бораў,
Пад напевы завірухаў
Летапісец творыць творы,
А ты слухай, шчыра слухай.

Беглі векі, як ручай
Паміж нашых съцежак, межаў,—
Чужаніца байкі баіў,
А ён толькі праўду рэжа.

Як жылі, як вечавалі,
Як пасъля былі ў прыгоне,
Адаб'е, як у крышталі,
Летапісец наш сягоныя.

Думкі мудрыя ён піша,
Нібы пацеркі з бурштынаў,—
Як пазбыцца лішніх крыжаў,
Як падняць дабро краіны.

Вызначае шлях наперад—
Дзе, кудой ісьці нам лепей,
Каб ня ўпалі зноў у нерат,
Каб палон не ашчарэпіў.

• • • • • • • • •

І ўзбуялі нашы людзі,
Пачалі ўвысь голаў высіць...
Зручна жыць на съвеце будзе,
Калі ёсьць свой летапісец!

12-XI 1924 г.
Менск.

ЦІШКУ ГАРТНАМУ

У пятнаццатую гадавіну яго
шчырай пясьнярскай працы на
карыйсьць беларускага працоў-
нага люду.

Многа поля з добрай доляй,
Нешчас্লіва і шчас্লіва,
Праляцеў ты, мой саколе,
Па-над роднай нашай нівай,

У съвітаньне, у прадвесньне,
З непамернай гордай сілай
Пела бура табе песні,
Думкі бурныя будзіла.

І мацнелі твае крыльлі,
І мацней дух неўгамонны,
А вясёлкі шлях сачылі,
А маланкі слалі ўклоны.

Яснай зоркай з-пад аблокаў
Дзіраеш пуцявіну,
Па якой ты ненарокам
Мкнуўся к сонцу бяз упыну.

Нікнуць чары ў пору гэту,
З воч спадае асьляпленьне,
І законы піша съвету
Людзкай прауды вызваленьне.

Гэй, ляці, саколе, далей
Па-над буйнай Беларусяй!
Ня спыняйся ў векаў далі
І ня гніся, як ня гнуўся!

21-IX 1923 г.

УМІРТВЛЕНІЕ УКІДЦІ

Сінім калючым стволам
Білоруська дубрава
Сінім калючым стволам
Білоруська дубрава

Лістом вітальнік з ягоі венчы
Лістом вітальнік з ягоі венчы
Лістом вітальнік з ягоі венчы
Лістом вітальнік з ягоі венчы

Лістом вітальнік з ягоі венчы
Лістом вітальнік з ягоі венчы
Лістом вітальнік з ягоі венчы
Лістом вітальнік з ягоі венчы

Лістом вітальнік з ягоі венчы
Лістом вітальнік з ягоі венчы
Лістом вітальнік з ягоі венчы
Лістом вітальнік з ягоі венчы

Лістом вітальнік з ягоі венчы
Лістом вітальнік з ягоі венчы
Лістом вітальнік з ягоі венчы
Лістом вітальнік з ягоі венчы

Лістом вітальнік з ягоі венчы
Лістом вітальнік з ягоі венчы
Лістом вітальнік з ягоі венчы
Лістом вітальнік з ягоі венчы

ЦІ ХТО ДУМАЎ...

Цішку Гартнаму

Ці хто думаў, ці хто съніў
Таму дваццаць зім і лет,
Што капыльскі наш гарбар
Гэтак слаўна выйдзе ў съвет.

Так бунтарна апяе
Жыцьця новага сяўбу—
І змаганье беднаты,
І рабочых барацьбу!

*

Ці хто думаў, ці хто съніў,
Лапці носячы й рызьзё,
Калі ўсерасійскі цар
Наш народ таптаў з гразей,—

Што рэспублікі сваёй
Мы уздымем вольны съцяг,
Абвясьціўши ўсім, усім,
Што цары ўжо нам ня страх!

*

Ці хто думаў, ці хто съніў
Таму дваццаць лет і зім,
Што ня хто, а той гарбар,
Каб гучэў саветаў гімн,—

Для свабоднай БССР
(Не для іншай там якой)
Ён прынёс народу дар
Сваёю ўласнаю рукой!

Сьнежань 1928 г.
Менск.

Унікальна калека

Ціною откіш альбома, отк СГ
так і мы спримараць чист
сподзея што (заселені землі)
таксою ў альбоме включыцца!

Было падобнае чист
— чиста альбома жадыж
міжнароднага памятка |
Губернатарскай кінотеатр |

Ціною откіш альбома отк АІ
Беларускай народной бібліятэ
сама падобнае чист
або чиста альбома жадыж
кіно кінотеатр ордена
народнага художніка
заселені землі землі
нашага ўнікальна калека

Ціною откіш альбома отк АІ
так і мы спримараць чист
сподзея што (заселені землі)
— чиста альбома жадыж

ПАЗВАЛІ ВАС

Эўропэйскія дзяржавы пастанавіл!
запрасіць на міжнародную нараду ў
Геную т. Леніна.

(З газэт 1921 г.).

Пазвалі вас на пір піроў,
Пазвалі вас за волю стаць
І далі ўладу путы рваць,
І далі ўладу біць цароў,—

Зрабілі з вас гаспадароў.
І вы з рабоў пайшлі ў цары...
— О, каб ня ў краты толькі з крат!?
Паклон аддаў вам азіят,

За ім Эўропы жыхары
Шлі к вам праз морскія віры...
Але ня ваш вітаць шлі съцяг:
З сваёю воляй шлі на вас...

І не дайшлі—зышлі на час
Праз белы й чорны морскі шлях.
А вам ня страх, а вам ня страх!..
Чатыры годы крок у крок

Тварыць вы шлі і кроў лілі
Сваю, чужую па зямлі...
Расьлі магілы.. зваў прарок...
Рос вашай моцы блеск і мрок.

І ўсё вы ўзялі, ўсё як ёсьць:
Фабрычны дым, сяўбы загон
І панскі двор, і царскі трон...
Ды стала ўсё вам гэта ў злосьць...

У хлебе восьць, у горле косьць.
Сабою самі ўстаць з руін
Вам не хапіла смагі, сіл,
І вось к вам вылез ценъ з магіл:

Крывавы грош і „гаспадзін“,
А іх закон адзін, адзін.
З-пад ног, з утоптанай нары
Паўзе ўжо збэшчаны павук

І ў сто, у сто кагцістых рук
Хапае вас рабы-цары,—
Як-бы ўжо вы не ўладары...
Вы ўладары... Яшчэ жар-цьвет

Бунтарскіх дум у вас ня згас:
Эўропа кліча ў госьці вас:
Пад рогат Пірравых пабед
Саветы кліча на „савет“.

1922 г.

НА СЪМЕРЦЬ СЪЦЯПАНА БУЛАТА

Задрамаў ты з доляй, з хвалай,
Жвір халодны прыгаруніў...
Ой, скасіла ня спытала!..
— Сыні, таварыш, аб Комуне!

Ты хапаў за косы сонца,
Думаў думку аб пяруне,
Што дух збудзе ўсёй старонцы...
— Сыні, таварыш, аб Комуне!

Як сіроты, забытымі
Цэп з касой вісяць у пуні,—
Хто-ж на ворага іх здыме?!

— Сыні, таварыш, аб Комуне!
Съвет узьняўся, схамянуўся...
Вер, свабодны вецер дуне
І над беднай Беларусяй!..

— Сыні таварыш, аб Комуне!
Забуяе ў славе буйнай,
Зазывініць залатаструньне
Родны Край адчэй комунай...

— Сыні, таварыш, аб Комуне!
На магілцы валатоўцы
Зарунеюць кветак руні;
Зайдзе сонца, ўзыядзе сонца...

— Сыні, таварыш, аб Комуне!

9-VIII 1921 г.

З УГОДКАВЫХ НАСТРОЙ

1

Як пабег тады той
Вокліч ды па хатах...
— Гэй, на сход сыходзься!
Дзень ідзе расплаты.

Выпала часіна
Падвясьці зълічэнъне
Крыўды векавечнай,
Вечнага цярпеньня.

Помстай за зънявагу
Ды за катаванье
Дзякаваць удзячна
З вечара да рання.

Кузні і палеткі
Чысьціць днём і начай
Ад крыві мужыцкай,
Ад крыві рабочай.

Хай дымяць пажары
Тут і там крывава,
Каб было скроль відна,
Як ідзе расправа.

• • • • •
І ўздрыгнуў сатрапа,
Задрыжэў багаты,
Як пабег тады той
Вокліч ды па хатах.

„Ад тайгі да Брытанскіх марэй“
Ходзяць ходам бунты;
Ад магнацкіх, ад панскіх дзъвярэй
Затрашчэлі шпунты.

Уцякай, хто пад пухам апух,
Падкасаўшы полы!
Бо збудзіўся збунтараны дух,
Бо йдзе босы, голы.

Як увысі ў вырай плылі,
Гагаталі гусі.
А ўнізе гнуўся лес да зямлі,
Нібы старац гнуўся.

Дзе сякуць, там лятуць шчэпкі проч,
Соладка ці горка;
Дзе прапала кароўка за нач,
Прападай вяроўка.

Ірзуць коні, калёсы скрыпяць
Ад Дону да Бугу,
Калі гнаць, то ўжо гнаць аж у гаць,
Расьпінай папругу.

Ня прыставіш да съценкі, цябе
Аж да дзъвюх прыставяць,
І ніхто ні ў мальбе. ні ў кляцьбе
Ад пятлі ня збавіць.

Гэй, каваль! Дзьмі ў мяхі, а сталь грэй
Да самага грунту!..
„Ад тайгі да Брытанскіх марэй“
Ходзяць ходам бунты.

3

Ня елася, ня спалася,
Куды там падвяселіцца!
Як гэта раскілзала
Чырвоная мяцеліца.

Ідзе моц непакорная,
А съледам—кпіны, гоманы,
Як тыя дымы чорныя
Над пушчаю паломанай.

Шушукалі, хіхікалі
Падсуседзі дасужыя,
Назад вярнуцца клікалі—
З натугі, бач нядужае.

— Куды вам лезьці з віlamі?
Так пальцам з боку тыцкалі
Як выйдуць проць з крапіlamі
Ды з кулямі англіцкімі.

Ня справіць вам уходзінаў
На новае паселішча,
А съцежка вамі пройдзена
Абернецца ў папелішча.

Супроць сусьеветных правілаў
Ня вам ісьці з паходняю...
Так сыкала, так правіла
Падсуседзтва прыгоднае.

Уцякала за ночкаю ночка
 За горы,
 Паласкаліся ў росах чырвоных
 Разоры

Запалялася сонца аб сонца
 Агніста,
 Пасыпаліся косьці пасыпкай
 Вячыстай.

Рассыпаліся прыскам палацы
 І вежы,
 Гудам водгульле-рэха ляцела
 За межы.

А з-за межаў—чужынцы, як злыдні
 На пашу,
 Каб суняць вызваленъне і помсту
 Паўстаўших.

Тры-чатыры так восені шчэзылі
 Руінай,
 Як змаганъне ішло пераможна,
 Няспынна.

Уцякала за ночкаю ночка
 За горы,
 Паласкаліся ў росах чырвоных
 Разоры

Зацымбалілі цымбалы,
 Забубнелі бубны,
 Як вярталіся з паходу,
 З бойкі вельмі труднай.

Сустрачалі маткі, сёстры
 І з блізка, і з даля,
 Адны плакалі ад шчасьця,
 Другія ад жалю.

Падлічалі, вылічалі,
 Щмат не далічылі...
 Ой, вяліку дань аддалі
 Варожае сіле!

Ля гасьцінцу, ля дарогі
 Курганок віднее,
 А на ім штогод вяночак
 З беленъкіх лілеяў.

Не забылі добры людзі
 Ваяка за долю,
 Што злажыў сваю галоўку,
 Як травінку ў полі.

Не забылася дзяўчына
Курганка ля шляху:
Кожны год вянок прыносіць
І кладзе бяз жаху.

Зацымбалілі цымбалы,
Забубнелі бубны,
Як вярталіся з паходу,
З бойкі вельмі труднай.

6

На дзесятыя угодкі,
Хоць ноч доўга, дзень кароткі,—
Разважае ўвесь народ,
Які вышаў умалот.

Дзе якое было жніва,
Ці ўрадліва, ці шчасльіва;
Суды судзяць так і сяк,
Хто прасьцей, хто накасяк.

*

На дзесятыя угодкі,
Паламаўшы загародкі,
Меншы, большы гаспадар
З перамогі цягне дар.

Той сноп жыта, той аўчыну,
Той шасьцерню на машыну,
А кум—куму, свату—сват:
Хай жыве ўжо новы лад!

*

На дзесятыя угодкі
Варма вараць мёд салодкі,
А па мёдзе—рукі ў бок
Ды у скокі крок-у-крок!

Скача горад, скача вёска,
Адно іскры з·пад падноскаў...
Скачы, ўнуча, скачы дзед,
Ад пабедаў да пабед!

29-X 1927 г.
Менск.

Ідэту вытэжлів
—, імёсам азак, атэсам іон азок
—, імёсам азак, атэсам іон азок
—, імёсам азак, атэсам іон азок

—, імёсам азак, атэсам іон азок
—, імёсам азак, атэсам іон азок
—, імёсам азак, атэсам іон азок

Ідэту вытэжлів
—, імёсам азак, атэсам іон азок
—, імёсам азак, атэсам іон азок

—, імёсам азак, атэсам іон азок
—, імёсам азак, атэсам іон азок
—, імёсам азак, атэсам іон азок

Ідэту вытэжлів
—, імёсам азак, атэсам іон азок
—, імёсам азак, атэсам іон азок

ЛЕТАПІСНАЕ

Пасъвячаю дзесяцігодзьдзю БССР

На магілах ваякаў,
Што ляглі за саветы,
Ты, Рэспубліка, ўстала
І ўсяму съвеціш съвету.

Былі годы няволі,
Былі жудкія годы,
Людзі ў ёрмах марнелі
Без шчасльвай прыгоды.

Воғаг польскі і рускі
Шчыра множыў курганы,—
Ня было Беларусі,
Толькі быў „край забраны“.

Расіяне, палякі,
Ды французы і швэды
Беларускай крывёю
Палівалі край гэты.

Былі жудкія годы,
Яшчэ горшых даждалі,
Як вайны усясьветнай
Пракаціліся хвалі.

Бітву ўзьнялі цараты
За таляры і троны,
Безъліч кінуўшы люду
Ў прадсьмяротныя стогны.

І пакрылі руінай
Нашы землі і хаты,
А народ зрабавалі,
Як разбойнікі-каты.

...Што за хмара такая
Пхнецца, як вокам кінуць?
Беларускі люд бедны
Пабрыў „бежанцамі“ гінуць.

Рэволюцыя!

Воля!

Верх узяў пролетары...
Беларусь, як жабрачка,
Брыдзе з „бежанства“ хмарай.

Съцяг чырвоны над Менскам,
А з ім—гіmn міжнародны...
Дбавяшчэнье саветаў:
БССР быць свабоднай!..

А паляку ня съпіцца—
З боем прэцца, як змора—
Яму пансскую Польшчу
Дай „ад мора да мора“.

Дрол белы над Менскам,
А з ім польскія дары:
Катаўяні, пагромы,
Шыбяніцы, пажары.

Адступіў урэшце вораг,
Але ў спадках пакінуў
Папялішчы ў сталіцы
І руіны, руіны...

А далей, як бы мала
Усіх гэтых няшчасцяў:
Рыскі мір перарэзаў
Беларусь на дзьве часці.

За слупамі з арламі
Беларусы пад панам,
Далей ёрмы валочуць,
Звоняць гулка ў кайданы.

На магілах ваякаў,
Што ляглі за саветы,
Ты, Рэспубліка, ўстала
І ўсяму съвеціш съвету.

Беларусь, маё сэрца,
Залатая краіна,
Як нявольнік з няволі,
Паўстаеш ты з руінаў.

За будынкам будынак
Як той лес узрастаете.
І замежны парадак,
Як лазою хістаеш.

Ты прывабіш сабою,
Сваім ладам зарнічным,
Беларусь з-пад прыгону,
З-за слупоў пагранічных.

Безаглядна, няспынна,
З маладняцкім разгонам
Думкі новыя й долю
Нясеш нашым загонам.

Заруноюць палеткі
Руньню буйнай, сачыстай,
Людзі працу ўшануюць
Бяспрыгонна, ўрачыста.

Нацыянальная сварка
Ужо ў нас месца ня знайдзе,—
Чалавек чалавеку
Будзе братам папраўдзе.


А гудкі і жалейкі
Тваіх местаў і сёлаў
Запяюць адназгодна,
Пераможна, вясёла.

І ніхто ўжо ня зможа
Ані ў якай прыгодзе
Налажыць табе путы,
Беларускі народзе!

На магілах ваякаў,
Што ляглі за саветы,
Ты, Рэспубліка, ўсталала
І ўсяму съвеціш съвету.

Сінегань 1928 г.
Менск.

3



ЛЕНІН

ПОЭМА

З украінскага — В. Поліщук

Калі загудзе мілагучна гудок па-над местам

— Малая фабрыка,

Калі зараве лятучы ўсё вышэй і вышэй

Аж да рыку атляснага, басам

— Ліцейны завод,

Калі завярэшчыць трyma галасамі

Медны боль паравозу, зарэзанага на вакзале,

І коміны па небе кучаравыя раскінуць хвасты —

Тады работнікі масаю, гуртам

Ідуць на работу, —

Што яны думаюць? — хто іх разъярэ...

*

Але калі гудок гнеўна хапае паветра,

То захлынаецца хрыпам, як схоплены раптам за
горла,

Калі перарыўчасты і заўзяты роў яго,

Маўляў разрываюцца лёгкія ў грудзях,

То падымаецца, то апускаецца, як той крылаты
агромністы грыф,

А потым уніз адкідае хвасты

Цяжарністых зыкаў,

Што недзе губляюцца ў полі

Ці ў ночнае цемры,—
О, тады работнікі зрываюца па сваіх каморках
са сну,

Выбягаюць з баракаў, з пасёлкаў
І лятуць, як мага, у завод:
„Нешта сталася!..“
Тады іх ня спыняюць ні стрэлы гарматаў,
Ні зык болю зубнага куляў варожых.
Яны організавана ў адзін ўсе съціскаюца жмут
Пад жалезнымі жэбрамі гмаху-заводу.
Што налягае асьветленай шкляна - бэтоннай за-
сновай.

На ночную цьму,—
О, тады хрыпла крычаць аратары,
Падчас злавешча шэптамі асьцерагаюць,
А часам выпускаюць галасы
Пад рыштаваную столь чайкамі,
Тэнаровымі чайкамі, чайкамі лятаць.
Клічущ работнікаў:
„Прышоў час“,
Час выступаці ўраз
Проці царату,
Проці ворагаў працоўнага люду,
Юнкераў, бандытаў і узурпатараў.

*

Гэй, дый павыганялі-ж усіх,
Што павукамі былі зачаліся
Пад апекаю згодніцкага ўраду.
А кастрычнікаўскае чырвонае лісьце асін
Шапнула рабочым параду,
Дж само затраслося,
Спужкалася,
Паляцела, як галовы з плеч.
Ой, пілі-ж віно дый чырвоны сок!

*

Нічога, што заводы зялом зарасьлі,
Стаў аблог,
Але дух паўстанчы, дух перамог.
І вось
Патроху
Пачалі прачынацца гудкі,
Зноў склікаці да працы.
Там адзін,
Там праз тыдзень другі,
Трэці цераз месяц аж вунь дзе азвайся —
Усе прачнуліся...
А хлопцы надзею гадуюць:
— Ды яно як так пойдзе,
То хутка задыміць і домна.
Эгэ, кажуць, жывём:
Трубны падняўся...
Але-ж, ды яно й Ганка таго...
А наш цераз месяц і бяз буржуяў пойдзе.
Так, пасуваецца гаспадарка Леніна.

*

Як места ў вострых комінах усё
У тумане варыцца халодным,
Як вежы на царквох галодных
У сабе хаваюць сонца адбіцьшё,
Калі ў дасьветнай коміны пары,
Як шчуповы зубы вяліzarны,
Хапаюць неба угары,
А паміж іх раздутыя веж пухіры
Блішчаць, наліты гнільлю марнай;
Калі гудкі пераказалі
Свой ранічны ўжо „войча наш“,
І йдуць работнікі ў жалезну залю
Да чыгуновых чаш,
Дзе варыва клякочыцца агнёвае,
Нам праракуючы ўсім жыцьцё новае,—

Тады скрользь бегаюць па месце хлапчаняты,
Разълепльваюць газэты й тэлеграмы.
На ўступе: супынілася адна вайна праклятая,
Але йшчэ соткі горшых перад намі:
Йшчэ Дон гартуе шаблю,
Йшчэ йдуць чэха-славакі,
Але гарачае работніцкае сэрца
Ня стане больш драмаць...
Бібула рыжая на съценах,
А літары, як вераб'і,
Крычаць рабочаму у вочы,
Што сіла ўся ў яго руцэ.
Каля заводу на даскох таксама—
Заклікі „Правды“, што патрэба йсьці
Да новых съветлых пажараў
Аж да комуны, як сусъветнай людзкой мэты.
А побач
На сівым замурзаным шматку
Крывулямі накручана зялёнымі,
Што сёньня а гадзіне сёмай
У Аляксандраўскім Народным Доме
Даклад таварыша Леніна.
І йдуць работнікі праз дошкі у вароты
Туды, дзе пасы і дзе трывы шыпацияць.
Ляжыць на кожным з іх часцініна работы,
Як рэволюцыі пячаць.
Зіркае кожны на табліцу,
Успамінае голад той і рэволюцию;
А як пасъля работы выйдуць ланцугом на брук,
Дык кожны ў нардом захоплена съпяшыць,
Каб яркімі навінамі ўпіцца.

*

Нядайна разагналі Устаноўчы Збор
(Быў старшынёй эсэр Чарноў).
Як сала на агні, сквярчэліся пасъля таго прамовы
У Цэка ПСР:

„Пакажам мы бальшавіком,
Як выдумляць паганую гульню ізноў.
А за народну кроў і за Устаноўчы Збор —
Кроў!“
І пастанова:
„Леніна забіць!“
Халодны пот на зъбеленых ад злосці тварах
І ліхаманка у руках.
Калі мігаюць вогнікамі вочы
І лыпаюць, як пасткі зрэнкі,
Што можа вось-вось і накрыюць —
Ня змогуць расплаціца,
І усяму наступіць крах,
Народная загіне праўда,
Як гром далёкі у гарах.

*

— Дык Леніну за гэта што?
Спытаўся правадыр баявікоў.
Усхамянулася тут Іванова —
І праняслося: съмерць!
— Хто — за?
Нэрвова з цішыні
Ўверх падняліся руکі.
Раз, два, тры... Ўсе!
— і так, таварышы-баявікі:
Сягоńня, першага чысла,
Забіта Леніна.
І далі дырэктывы:
— Найлепей, хай заб'е рабочы,
Каб паказаць на цэлы съвет,
Што важакоў фальшивых
Ня хочуць самі пролетары --
І зьнішчаюць.
Такая думка Гоца і Цэка --
І я так раю:

Дык на Усова ці Казлова
Кладзеца, думаю, высокі гонар.
Набоі ёсьць.
Хто забірае слова?

*

І злыя вочы, хмурыя крыху
Пад цёмнаю паветкай змкнутых броваў,
Спадлоб'я глянулі, як зъмеі,
Як быццам шэрай сталай зварухнулісь.
То выйшаў Усоў,
Як сіла шэра-жоўтая рабочых мас.
На твары маладым
Асеў пясок жыцьця—
І стаў зямлісты колер.
На безбародым і бязвусым твары
Мужчыны год мо' з дваццаць сем
Упарта выступалі скуліцы,
Што звужваліся к нізу
На востры падбародак.
І вось на гэтым твары
Ад слоў правадыра баявікоў
Пабеглі кроплі поту.
Прайшоў яшчэ уперад.
— Згаджаюся!—
Сказаў.

*

А потым паасткі куль алавяных,
Што праастаюць
З насеніня пораху і дынаміту,
Як маладыя дзе шпарагі,
Надрэзалі, каб атруціць.
Нацыркалі прыправы,
Якая ў сабе глыбока затаіла
Съмяротную хэмічную формулу
На нямінучую лютую съмерць

Кіраўніку жывому
Саўнаркому.
Усоў прышоў ў нардом.
Было йшчэ рана—ён зайшоўся у буфэт,
А там работнікі—размовы, гоман.
І хоць і быў наказ
Ні з кім не гаварыць—
Ня вытрываў.
Так цягнецца ўчуцьцё,
Як той да сонейка сланэчнік,
Так колецца самотнасцьць,
Як калюкі чартапалоху.
Душу ўсю прасьціраў да грамады,
Бо разгубіўся сам,
Як ў ночку цёмную на моры
Закінуты матрос.
Застаўся сам, як выстрал між агнямі,
Як зайдрасцьць да братоў,
Як зерне на асфальце,—
Адна чужая тут яго душа.
А колектыў заўсёды
Паіў душу сътой,
І сілы расьцякаліся,
Як мысьлі па палёх.
Рабочы колектыў і ён вязаліся ў адно
І з думкамі супольнымі,
Як буйны сад, жылі.
А тут— ў вялікі гэты час—
Глухая адзінота,
Што вытрываць яе ня змог.
Паварухнуўся камень—
І падышоў Усоў да іх.

*

Яны яго адразу прынялі
Ад слова аднаго;
Адчулі так,

Як зъверы ворага ці друга:
Адным інстынктам,—
І глынулі.
(Салодкая так інтуіцыя
Раней ад нас гаворыць).
Ён друг—рабочы,—
Дзеля таго і гутарка,
Гарцуочы крыніцай па камені мысьляў,
Пабегла, рвалася, драбнілася бясконца,
То зачаплялася павоем за галіны лёзунгаў,
Каб рукі гнеўныя супрэчак
Зноў разрывалі іх на часткі.
А у кішэні браунінг ляжаў,
Як зъмерзьнены лядзяк,
Што таяў ледзянай вадою,
Калі дакратвалася рука
Гарачая, як той праступак.

*

З работнікамі бліzkімі яму
Вузламі лёгікі й супрэчак
Прыкручываў, як цела да слупа,
Ў сабе сярдзітую гатоўнасць на забойства.
Апошні раз пераканаць сябе хацеў,
Што Ленін—вораг ўсім работнікам,
Што ўсе бальшавікі—праціунікі свабоды,
Што патақаці годзе
Грабаўшчыком яго відзеньняў
І міражоў зіячых.
Пераканаць сябе—пераканаць другіх:
Папробаваў яшчэ.
Прыдаўліваў абцасамі зъядлівых слоў
Ён тактыку бальшавікоў
За тое, што Ўстаноўчы разагналі Збор,
Салонай гразьзю ў горла кідаў
Староньнікам заўзятым

Дыктатуры пролетар'ята.
Работнікі спрачаціся ня ўмелі добра,
Але сваё вялі...
А потым:
— Э, браток,
Ты штось ня тое!
З табою кашы не зварыць.
Паслухай Леніна ты лепей.

*

Натоўпіліся, зьблісіся, панадстаўлялі вуши,
Галовы, вочы—быццам заля, поўная ікры.
Трыбуна і вадзіцы шклянка.
Таварыш Ленін гаварыў:
— У барацьбе крывавай
Вы захапілі ўладу.
За тысячы работніцкіх ахвяр,
Якіх напышненая генэралы,
У съляпой няnavісьці да „шэрае скацінкі“,
Як вераб'ёў
Расстрэльвалі
На фронтах.
А пасъля,
Калі вы узъняліся—
Яны пайшлі на Петраград.
Сюды съпяшылі з інгушамі
Красновы белыя,
Калі ў сярдзітым спачуцьці да іх
Вось тут пасярод нас
Праклёнамі
Званы
Гудзелі
На славныя колюмны
Чырвонай гвардыі,
Карнілаў гуртаваў тут войска,
Каб вас прагнаць...

*

Усоў раптоўна схамянуўся,
Маўляў, штырхнула токам,—
Прыпомніў ён:

— І я тады ішоў, як мэталіст,
Краснова бісь...

Імчыцца наш уночы броняпоезд,
Такі іржавы скрып...

А Ленін далей:

— Гналі па астрогах вольных духам,
Каб у ярме трymаці нас.

Нарэшце мы Кастрычнікам Чырвоным

Зьнясьлі іх, як віхор салому,

Перавярнулі вызыску палацы

І пакрышылі краты...

Няўжо цяпер вы будзеце прымачь
Съядома, дабравольна

Заўзятых ворагаў у хату да сябе,

Што будуць вас шпягоўствам гадаваць?

Атрутаю брахні накормяць,

Як пацукоў галодных?

Што здрадаю зайдроснай

Паіць вас будуць кожны час,

Пакуль агонь съядомасці

Да волі не пагас?

І покуль пэўныя вы ў тым,

Што ѹ вы такія-ж людзі,

Не уцячэ, як пàра

На двор з жывога дому.

*

І вось цяпер
Вы возьмече, маўляў, рабы,
Падставіце зноў самі свае плечы
Для ворага буржуя,

Які заўсёды ў сэрцы лютасьць чуе
Да кожнага работніка,
Бо адабралі фабрыкі мы ад яго,
Каб вольна працеваць?
Мы возьмем і дапусьцім
Памешчыка ў двор?..
Вы ведаецце—парабак яму
Быў раб.
Жандары замест платы,—
І вы іх возьмече ў сваю работніцкую хату,
Каб іх-жа гадаваць?
Дапусьціце ў рады?
Падзеліцесь сілаю сваёй і ўладай
На глум, на съмех?
А хітрасьцю,
Маўляў, зъмяіным зъвівам,
Яны паволі адбяруць і рэшту ўлады,
Бо іх тады навука, гроши і мораль.
А ваша кроў і спадзяваньні,
Як кветка згінуць ранняя...

*

А Усоў, хаця і спраціўляючысь,
Шоў думкамі за Леніным:
— Яно то так... Крывавая... так... барацьба...
То праўда... Нашы раны і бяды...
Але прычым тут Устаноўчы Збор?
Нашто бальшавікі яго
Зухвала разагналі?
Яны-ж народныя паслы.
Какошкін, Шынгароў...
Што іх забіта, можа так і трэба;
Яны папраўдзе ворагі для нас,
А можа гэта для таго,
Каб крытыкі ня мець?
Дарваліся да ўлады...
О, тыраны!..

*

А Ленін далей:

— Калі-ж адкрыта іх дурман
Съядомыя работнікі
Ня стануць пісь адразу,
То тысячи соцыял-зраднікоў
Вужамі падпаўзуць
Ў лякайскім посьпеху буржуям дагадзіць,
І дапамогуць вас падступна ашукаць
І на забой ізноў
У жывёлавых вагонах
На славу капиталу,
Як быдла, павязуць, пагоняць.
Куды? На што?
Каб меці мытніцу на Дарданэлях,
А над Канстантынопалем высьнёныя крыжы
На нашу згубу, на зньявагу?

*

Усоў бліжэй 'шчэ падышоў,
Грудзьмі стаў проць грудзей.
Трасьліся рукі і пачуцьці.
Як мухі з ліпкае паперы—
Так вырываліся, ўспаўзалі думкі,
Хацелі выбрацца на волю.
Чаго бліжэй ён стаў—
Забіць, ці слухаць?
Усоў так думаў і пытаў:
„Няўжо ніхто яго і не адважыцца забіць?
А я?
О, хоць-бы злосці падкаціла!“
Каб пераверыць сілу,
Сябе ён раззлашчаў:
„Тыран“—
А вышла неяк
Недарэчна і съмяшліва.

І ў той-жа час
Ласкова людзкі погляд
Дакрануўся Усова.
Ільліч як быццам падмаргнуў
Так цёпла, цёпла.
Казаў вачыма: „Думаеш—ня ведаю?
Работнік ты—і я, брат, для цябе“.
Я сам—шырокі твар і зморшкі каля носу,
Вырэзьбеная разаком упартасьці і часу,
У розныя бакі праменьні сеюць.
Я вочы чорныя і з аганьком,
Маленькія і цёплыя,
Я іншы раз хітрэнкія
Пад мудрым шышкаватым лбом.
За цвёрдасьцю вачэй
Глыбока прытайцца съмех—
Якісь і добры—і суровы.

*

Чагосьці у натоўпе перакінулісь славамі—
Увага, рэпліка, ці што...
Шікава Ленін трохі вока прыжмурыў,
Аднэй брывёю ўверх стрэльнуў:
Ён прыслухаецца.
Так проста і па-людзку выявіў цікавасьць.
Не адчуваў таго, што Ленін ён.
Здавалася, і не дагадваўся ён,
Што ён ёсьць Ленін.
А голас поўны і наліты сілаю жыцьця,
Як яблыка аліўнае,
У душу пэўнасць льле.
І слова ўсе звычайныя,
А раскусіць—арэшак у сярэдзіне.

*

І вось Усоў як быццам прабудзіўся—
Ударылі зноў слова:
— То хітрасьці буржуазіі.

Яны ня кідаюць надзеі
Перамагчы.
А як гавораць—мёд у вуснах.
І выбары агульныя для ўсіх,
І роўнапраўны голас для работнікаў.
(Падзякуюце паном:
Ваш голас мае сілу з іхнай нараўне!
Шануйце—
Нарэшце дапусьцілі!).
А мы гаворым ім:
Ня трэба Учрадзілкі,
Ня трэба курава снатворнага для нас.
Прышоў апошні час
Падняць чырвоны съязг.
Пролетаром на съвеце сіла і улада
І органам іх дыктатуры,
Ўся ўлада—радам.
І хай·жа пасягнуць—гарматы і набоі
Наперад, гэй, таварыши, да усясьветнай волі!—
І грохатам разбушаваных хваль
У залі прабурліла згода.
Як лівень, воплескі шугнулі:
„За ўладу Рад—ура!
Няхай жыве наш Ленін—наш·жа правадыр,
Савецкая улада на ўвесь мір!
Прэч Учрадзілку!“

*

Усова сэрца білася,—
Так білася, як рыба ў сетцы.
Што ён казаў?
Дык значыць—здраднікі?
Хіба я здраднік?
Эсэры за народ!
Няўжо·ж то мой пракляты рот
Не закрычыць:

„Няпраўда гэта!“
А ў галаве туман...
Вось Ленін ўжо з трывуны
Паволі сходзіць...
Угаварыліся, што тут...
Рука сълізнула і дрыжыць—
Дакратваецца ўжо да сталі...
А маса люду, як табун,
Гуртуеца, каб выйсьці—
Шугнула й стала:
Запынка
У дзъвярах;
Цяпер пара!..
Але адразу цёплая імглявасць,
Як малако, па целе разылілася,
І мякка стала так—
Зьнядужаў
Цэлы,
Увесь.
А дзеся
Зашалясьцела:
„Ня трэба!“
І скроль туман пранеслася,
Як вечер лёгкавейны:
„Я сам,
Сярод усяе масы—сам“.
А Ленін пазірае,
Ступае звольна,
Работнікі зьдзіўленна разважаюць:
— Усё, што-б ён ні гаварыў,
Яны і самі гэта знаюць,
Хоць часам і ня ясна,
Але ня ўмеюць выказаць.
Дзеля таго на Леніна ўзіраюцца з
любосцяй.
Як меншы брат на брата,

„Не, не магу, ня съмею!“
Яшчэ крапінку заясьнеў
І стаў як-бы у съне.

*

Як разыйшліся ўсе, уцякаў за места,
А там пайшоў у лес.
Стаяў і меркаваў аб Леніне:
— Няўжо ён творыць новы съвет
І вучыць дзеля сваёй славы?
Няўжо дзеля таго працуе ён,
Каб зъянъне гоману і подзіву плыло
Ва ўсе куткі зямное кулі,
Як цёплае дыханье—
Адно аб ім,
Шукаючы бясьсъмерця?
Няўжо дзеля таго працуе ён і думае,
Каб у вякох танулі думкі
І павуцінаю плялісь легенды,
Што звязаны з іменем Леніна?
А можа ён для чалавецтва усяго,
У якім пагруз,
Як рот ці рупар для вякоў?
Выкідае намовы,
Што сталі словам
Для ўсіх працаўнікоў?
Аж запыхаецца у сіле.
А можа, зноў гіганцкая будоўля тая,
Што крыецца пад чэррапам упарты-шыш-
каватым,
Паўстала тут, каб задаволеньне сваё
каваці
З асалоды ў працы?
А мо' глухая тут энэргія,
Якая у лянівасці паноў-бацькоў драмала,
Збудзілася да творчае работы,

Што раптам, выпадкова,
Праэрвалася у прорвіну політыкі і веды?
А можа помстаю за брата?
А можа й так сабе?

*

Прыпамінаў, які-жа ён?
Намаляваў, як Ленін,
Паклаўшы рукі у кішэні,
Спакойна выкладаў, падчыркваючы думку,
Што ўжо жыла няясна
У голавах мільёнаў,
А зараз праяўляецца, як здымак,
У тысячы адкрытых слухачоў.
— Тады ахвяра чалавецтва ён,—
Казаў Усоў атарапелы.
І гідасна было, калі тут выпадкова
Зноў дакранаўся
Абсьлізлы браунінг да пальцаў,
Як гадзіна абкормлена
Атручанаю стравай.
Што аж ня лезе ў ляпу.
„Ах, так!? Ты йшчэ?...”
Пасьпешна выцягнуў з кішэні
І шпыргануў ў карчы,
А далей думаў:
— Тады, выходзіць, Леніна нямаш т'кі для
сябе?
А ён ахвяра цэлых пролетарскіх пакаленіяў,
Якім нясе і разум, і навуку,
Пачуцьці й ясныя навекі дні,
Што дзесь хаваюцца і тлеюць
Ў няnavісьць на дне.
І вось яна, ахвяра гэта там,
Дзе блюзы шэрыя з рукамі у мазуце.
Яны імкнуцца праглынуць ахвяру гэтую,

, сілаю яго упіўшыся,
Пайці ў бітву за будучыну лепшую.
А Леніна самога
Быць можа і забыць.
О, значыць, ён не для сябе.
О, не!
Громакіпучыя распырсківае сілы
Ў агні прарочым,
Ня думаючы аб сабе,
Бо толькі-б захацеў—
І кінецца буржуазія
Яму грашыма й працаю служыць,
Каб закупіць яго запал,
І, подкупам уціхамірыўши,
Заткнуці рот
Ядою смачнаю на фоне шкла і золата.
А потым усіх пролетараў
Ябдураных, за дзікі гнеў
Да пана
Пад бойню сілы падвесьці
І замарочыць дух,
Каб масамі павесьці пад абух
На помсту войнаў...

*

Усоў прыпомніў,
Як дакрануўся Ленін да вачэй
Такімі добрымі, хітрэнъкімі вачымі,
Што той заціхнуў, як дзіця,
І слухаці пачаў
Бяз межаў часу.
— Не, ён ня думae аб касьце комуністых,
Ня съпіць начамі, піша і сачыць
Для нас самых.
Яшчэ і вечна на старожы,
Бо прытаілась съмерць...

Не, не магу я
Разъвеяці свой грэх,
Не магу!..

*

Вялікі сорам, як віна,
Прыціснуў і шпырнуў на бок Усова,
Як брудную і мокрую анучу,
Так на душы яго было.

— Ня ёсьці да іх

(Эсэраў)

Чаго-б туды ісьці?
Наказу й слова ня стрымаў,
Яшчэ і здрадзіў іх.
Зьвіхнулася думка.

Што ёсьць між намі спольнага цяпер?
За мной грымнулі каменныя дзъверы.
Калі ў карочо зашастаў браўнінг.

Я не адважыўся—

Ня страх-жа гэта,

А скажуць—трус.

Я не баюсь,—

А неяк няпрыемна.

Ну, як цяпер?

І дзе схілюся?

А хочацца так расказаць...

Ды хто ўсё зразумее?

Да іх пайці (бальшавікоў),

Што іх страляў нядаўна?

Хіба павераць?

А можа я падосланы з эсэраў провокатар!

Тады ўцякаць...

Ад іх і ад сябе ўцякаць!..

*

Пачаў прыпамінаць ізноў:

— А можа йшчэ хто ёсьць...

Казлоў—ён прости, грубы,

Але работнік ён.
Яму сваю падстаўлю рану,
Хай длубяне са злосці,
Або загоіць.
Яму скажу.
Бо да Цэка пайсьці—
Не зразумеюць там,
Бо нашы души розныя,
Яны асьвечаны, інтэлігенты,
Закачанеўшыя ў змаганьні,
Без ваганьняў,
А я—работнік самавучка,
Я йшчэ ўсяго ня ведаю дакладна...

*

Як неабчэсаная каменная брыла,
Казлоў звычайны так сабе работнік.
Душа яго нязменная й грубая
Дзесь урасла углыб,
Ўся мохам абрасла,
У мясенях заскарупела,
Шуміць, як вербалоза з дзікім ветрам,
І выдзерці яе,
Як чарапаху сплюшчаную, стуль—
Сіл ня было,
Ён сам ня змог ні разу,
Хоць дакладаў натугі,
І во ў каморцы затхлай,
Дзе на тапчан, як блін, лёг матарац,
Расказаваў Усоў
Сваё жыцьцё.
Здалёку ён зайшоў,
Як паляўнічы ў полі.
Каб падыйсьці прызнацца.
Баяўся ды хацеў
Пачуцьці суд души няхітрай
Над сабой,

Як ссохшая зямля вады і буры.
Я думкі так пякуць.
Як у халяве вугаль.
Баяўся, бо Казлоў быў такжা баявік,
Але той страх цягнуў к сабе, як съмерць,
Калі на мосьце стаў
І пазіраеш на ваду
Або ў бяздоњне з вежы.

*

І асьцярожна намянуў Усоў:

— Быў ўчора у народным доме...

Там Ленін мусіў быць...

— Дык што? Ня выйшла?

— Ды не...

— Што не?

Маўчанье

— Я не адважыўся...

І вочы ўпалі ўніз, як сэрца.

Напружаны да муці погляд.

Моцны Казлоў паціснуў чуць плячыма

І хмурны палаходнёў твар.

Тады яшчэ далей Усоў:

— Я не адважыўся...

І расказаў усё.

*

— А ведаеш, Усоў,

У мінулым тыдні

Я на яго рукі таксама не падняў,

Ня змог...

Як Ленін выступаў на біржы—

Помніш?

— Чаму?—задзіўлена спытаў таварыш.

— Бо не мая йшчэ праўда.

— Тады, выходзіць, Леніна,—

Так кажаш?

— Ня ведаю.

Яна дзесь блізка ўжо.
Вось так-бы ўзяць яе...
Эх, праклятая!..
І съціснуў свой кулак.
А на ўсім твары, замест муکі,
Якісь няўдалаў спазматычны съмех
Бяз голасу прайшоўся—
То зноў
Бязъмернага цярпеньня пачуцьцё
Прабіцца не змагло скрэзъ цела.
Як цяжар пасткі,
Упаў на душу гнёт
Вагой раджэнъня.
І заматаў ў цянёты цела
Глыбокі і бязъмежны дух.
Прыбіў найтоншую часьціну чалавека—
Пруткі ногі пачуцьця
Дзъвярыма чэрапа і мясеняў,
Як ласіцу бліскучую.

— Хай вырываецца—ня вырвецца,
Джно пакуль не акалее.
Але між душамі
Казлова і Усова
Ўжо хвалі забруялі.

*

Тады ўцякаць рашилі разам,
У поле йсьці, на луг ісьці.
Душэўных мук згубіць заразу,
Навалу грэху загубіць.
І вось пайшлі ў дзікія сёлы,
Дзе бруд, і пранцы, і вайна,
Дзе ходзіць праца невясёлай,
Маўляў, жахліва навіна.
Але ўжо кінулі пажэжы
Съядомасць сілы ў беднату—

Усе ў палёх разрылі межы—
Кулак сагнуўся на слату.
Я ўцекачом ад ўласных боляў
Ўжо новай радасьці віно:
Ім і таго ужо даволі,
Што лес, і сонца, і цяпло.
Сінэе неба, як вялізарны экспцэнтрык,
Дзе сонца вось заехала на бок,
Бязъмежна шпарка гоніць—кружыць,
Не пасьпявае ўгнацца галава за ім,
Калі, узроку пальцамі схапіўшыся за край,
Пад кругавідам бегаці пачаць,
І цёпла, як з машыннай топкі.

*

Жаданье працы мучыла Усова.
Перамяніці, як ваду, абставіны.
Патрэба моцная ісьці і штось рабіць
Яму, як промень, зазывінела.
Турботнаю струною выцяглася думка,
Як лінья простая, да самай мэты.
У Армію Чырвоную адкрыта йсьці—
У карны-б хоць атрад.
О, ўсё адно!
Рашыў, як гром грымнуў.
Няхай ён—скажуць—кат!
Для пэўнага дасягу
Съядома трэба
Усім цярпець і гараваць.
І можа сілаю павесьці несьядомых
Да ясных брам.
Ў пагрозе утапіць съялы іх гнеў,
Як не спадзе з вачэй дурман.
І любіш іх—і нішчыць трэба іх:
Вось тут найвысшая любоў,
Як быццам забіваеш сам
Съмяротна-раненага брата.

*

Каб церабіць у будучыну шлях
Да съветлага парогу
Праз поле з церняў і абману,
Умесьць у тактыцы жыцьця
Супроць сваёй прыроды часта йсьці,
Ня верачы ні ў чорта, ані ў бога—
Вось тут найвысшае зіяньне мэты.
Калі дзе хвораму хірург
Спакойна чэрава жывое порыць—
То там нянавісьці і ня шукай,
Тут найвышэйшая любоў;
Маўляў, прасьвецтвы дыямант.
Людзям боль задаваць
І мучыцца духоўна—
Тут найвышэйшага каханьня грань.
Грахоўная й съятая
І працу цяжкую,
І вочы братнія
У поглядах затрутых,
Як выстралы ў жывот,
Прыймаць ў сябе
Й ня ўпасць.
Нясучы на душы,
Цяжэсную каханьня краму—
Такой лютай напасці
І ворагам-бы век не пажадаў!—
Усоў сябе нанова гэтак гартаваў,
Каб комуністым стаць.

*

Усоў прайшоў цераз змаганьня горан,
Заўзятым комуністых стаў, як мох,
Што урастает ў камень—у жыцьцё.
Яго ня спыніць ані съмерць, ні гром,
Што уздымае хмары пачуцьця,
Як дзікая й съляпая бура,—

Бы толькі думка ў ім пахмурা
Бліснула пад чалом, як шэрая крынічка,
І ня зіяннем дыямэнту, але сілай сталі.
І скажа проста ён:
„Выходзіць разрахунак, дык—гадзіцца!“
І на разбураны памост
Для новае будовы
Ён ляжа, быццам камень моцны, стопудовы.
Абы разрахунак паднёс,
Бо ён матэр'яліст.
Старая гэта рыса:
Тож не здарма, як быццам Юда,
Ү організацыі эсэраў
Ён таварыскую вёў гаспадарку.

*

У шосты год рэволюцыйных бур (у 1921),
Калі ўжо громы адлуналі
І мірны дождж пайшоў,
Калі дзесяь прытаілася вайна,
Як та пантэра у кустох,
Але ня мела съмеласьці накінуцца адразу
На цела пруткае Рэволюцыйных Рад,
Ужо гатовых на адпор,—
Тады бліжэйшай і ясьнейшай мары зъява
Праменныі пасмамі пусьціла ў съвет.
То на 9-ым зъезьдзе Рад
У электрычную зірнулі будучыну.
І усьміхнулісь нацыі,
Як-бы да сонца дзеци.
Бо цемру жудаснай вайны,
Крыві, атрутных газаў і фугасаў,
Іржаньня і кашалю картавых танкаў
Да паразьверненых нутроў
Набоямі
Як жыватоў людзкіх,
Будынкаў Перакопу,

Руін, як Гэркуляnumа й Помпэі—
Ўсю тую цемру
Праэрзала съятлом нязъмерным веры,
Бліснула іскрамі, і пацяклі струменьні
Такія мкністыя, глыбокія такія,
Як думы собранных на зъезьдзе нацый—
То была мара
Электрыфікацыі.

*

Спачатку Ленін дакладаў:
— Мы—цёмныя яшчэ,
Бо мы ня ведаем съятла.
Ўчадзелі нашыя мазгі,
Засыпаліся ў копаці лучын,
І гніль ў куткох заглохлых
Яшчэ пладзіцца й ня пужаецца съятла.—
І вось, калі нам голасам грамохкім
Дынама забасуе ў ніzkіх тонах,
Заные, як-бы зуб, ад тысяч паваротаў
І камарамі загудуць
Моторы электрычныя у сёлах,
Каб ў рух пашлі машины й маслабойкі
Ў суперніцтве гартоўных комун,—
Тады для нас вясёлая пара надыйдзе.
А як па медных нэрвах пацячэ
Ў бядацку хату электрычнае съятло,—
Тады прыветная гарачая зайграе ўсьмешка
На задуманых тварах,
Надходзіць дзень, зынікае нач.

*

Сядзеў і слухаў ўсё Усоў,
Як яго думкі у крыштальнае аправе
Спакойна выкладаў Ільліч.
Цяпер яго ўжо ён пачуцьцямі ўладае
думкі праясьняе і вядзе наперад.
Але прыпомнілася—ён ажно прыўстаў—

Ня так даўно
Ён перад Ленінам вось так стаяў,
А вокал сэрца вілася зъмяя,
Як гліст або шпягоўства,
І гатавала съмерць правадыроў.
Тады было—й цяпер...
— Ну, і за што хацеў цябе забіць я?
За праўду? Нашу? Пролетарскую?
Не зразумеў зас্লеплены, як блазан—
І шоў, і нёс заразу,
Каб пролетараў укусіць усіх.
Чаму зусім не звар'яцеў тады я
Ад аднаго пагляду,
Ад ненавісьці лютай,
Ад гневу чорнага з нябёс,
Калі яны дзе ёсьць?
Ды іх няма...
І я на брата йшоў свайго...
О, не, то на сваё жыцьцё,
На сваю веру і любоў да чалавечтва.
Не, я цяпер ніколі
Не адплачуся,
Я ўжо не адплачую за той сярчаны яд
Сваім няўдачлівым каханьнем,
Што ўжо халоднай зацягнулася развагай,
Як плесьняю зялёной медзь.
Але цяпер люблю яго
Я над усё на съвеце.
Мая і кроў, і нэрвы, жыцьцё
Ў яго руках!
Яго хацеў забіць...
Цяпер расколецца мой чэррап, як арэх,
Як съліва разарвецца сэрца,
Калі ён не даруе.
Мая любоў, маўляў, вар'яцтва,
Павінна выліцца у чын...

*

Ужо закончыў Ленін,
І Крыжаноўскі ля твораў сваіх,
Сыстэм і плянаў,
Ясьнеючых агнямі,
Як модны Саваоф,
Разъвеяў творчыя памыслы
І рух і слова.
(А сам з сівою доўгай барадой).
І карта фэдэрацыі,
Як цвёрдая надзея,
Упёрлася ў съцяну
І марыла ў агнёх.
А на яе палёх,
Як гранкамі чырвоныя рубіны,
Яркія лямпачкі электрыкаю адзначалі
Электрастанцыі у будучыне.
І белым зьязнінем моц парогаў
З халоднае вады і рэву ад падзеньня,
Ператвароную у вольтах
Электрыку шалёна-агнявую
Паказывалі цыфрамі
Святлістыя вялізарныя кулі.
А дзе загараюць струнамі антэны
І іскры вераскам ў прасторы зас্তываюць
Там, як шафіры маладыя,
Святлом вадзяна-сінім пазіралі аганькі,
Казалі: „вось дзе, тут і там“.

*

А Ленін думкаю далёка ўжо лятаў:
— Мы да атомавых віхур,
Як у калодзеж, зазірнулі.
Дзе ў чорным калідоры дно
Адно шарэе, як асеньні ранак—
Ня то яно, ня то і не яно
(Магчыма, што здалося).

А віхры тыя, як у гутнай печы
Віруюць, гагаціца і выюць, як сырэны,
І сіламі дрыжыць увесь сусьвет.
Як вялізарністая фабрыка—
Адно йшчэ іх ня ловіць слухам
І не нясе ў мазгі душу
Нам зацьвярдзелы эпітэлій,
Падобны да зямной кары.
Яго мы йшчэ, ой, разамнем,
Маўляў, ўдубеўшую падошву,
Прыладамі наточым з ведаў,
Ў нэрвовасцьць ўзброім апаратаў
І будзем выслухаць, як сэрца,
Як атомы гудуць.
І будзе так:
Не мясені цел чалавечых
Пацягнуць бруд мазуту,
А ў зренку шахтара
Не заляціць агонь.
Пыл ядавіты, востры пыл
Са скібаў антрацыту
Ў мільярдах тон
Зас্যне.
І замест скрогату жалеза,
Машыны волатавых сіл
З атомных выбухаў лагодна замуркочуць,
Разложацца па залях, як каты,
На супакой
Для працы.
З аздобамі з аканту і мімоз,
Заплеценымі творчымі агнямі,
Зазъязюць фарбамі удзень і ўночы.
Каб вочы не гнявіць.
Электрыку забудуцца, як непатрэбны штольні,
Як старае начынъне, ці як казку няцікаву.
А млявы радый у музэй згадуць

За то, што атомаў сваіх расколам вялым
Дзіцятка—чалавецтва навучыў
Узрываці вадарод.
І у сымфоніях ня першы раз
Ябноўлены вясеньяны съвет
У машинах заспывае.
Пыліна солі з макавае зерне
Святло расьсее матавым туманам,
І дробка цыны,
Маўляў, камфора ў жыле,
Цяпло лагоднае скрэзъ разънясе
Па мяккай абалоні атмосфэры.
І ня спужаюцца, што вырвецца тады
Энэргія увольненых атомаў.
Яе у комбінацыях надгеніяльных
Каморкі мозгу апануюць,
Каб радасная буйная зямля
Туманнасьцяй ня стала зноў.
І кругавіды для людзей
Аж да сузор'яў пойдуць
У вежавых прасторах.
Тады вось нас успомняць,—
Як даўнасьць даўную, далёкую...

ПЕСНЯ АБ ВАЙНЕ ГРАМАДЗКАЙ
уступ да поэмы

з польскага—Уладыслаў Бранеўскі

О, глянь! праз небны шлях панура
Цяжкім галёпам прад віхурай
Ўцякае войска хмар разьбіта,
Надыходзіць дзень з развеўным сьвітам,
А сонца—вой з злацістай каскай—
Стрэл першы выпускае бляску.

А долам, краем горызонту,
З імглы ўсплывае цёмны контур.
Як прывід з жудкімі вачыма,
Бязуладны ў мгле, скаваны ў дыме,
Як човен сонных акіянаў,
Абліты пенай вадатканай.
Плыве, ўзрастает, нібы з цеста,
Ў каменны, просты вобраз места.

Ня раз, ня раз, о, плыў я гэтак
Вянкамі дымнымі адзеты.
Каменнай, нярухомай явай
Над съячай Прагай і Варшавай.
І мае слова вырасталі,
Як карабель імглісты з сталі,
Як места простае з каменьня,

Як ноч бяssonная з цярпеньня,
Расьлі ў паходзе гэты словы,
Штодзень ясьней, штодзень сталёвей.
Я іх у вулічным чуў груку,
Я чуў жывое сэрца бруку,
Той шум балесны і фатальны,
Той крык на пляцу Тэатральным,
І плоск крыві ля съцен цагляных,
І подых бітых, катааваных.
Чуў сэрца места зблізка—й сёньня
Рву слова з бруку, хай гамоняць!

Я знаю, что бег колаў кажа,
Чым вуліца дрыжыць пад сажай,
Як з фабрык вострых сырэн сьвісты
У шыбы ўдараць сьвітам мглістым,
Як пойдуць людзі ў сьвіт шарэгам
Праз места злых, чырвоных цэгел,
З праклятым лёсам, з цвёрдай долай
У мгу, ў лянівы дым над Воляй...

Ў фабрычнай празьвінеўшы нетры,
Завіснуць молаты ў паветры
І рынуць разам з дзікім рэзам,
Сплятуцца іскрамі з жалезам,
Пад гнётам сілы без палёгкі,
Націскам рук, уздымам лёгкіх;
Разгону трэба, ўдараў верных
Крутым трансмісіям і шасьцерням,
Націску трэба цвёрдым шынам,
Хай бліснуць сталіяй цёмна-сіняй,
Хай мкнуцца съмела, праста ў съветы,
Вязучы для мастоў шкілеты,
З агню хай вырве стальны розум
Стальнія сэрцы паравозам,
Махавіком, турбінам—съпіцы,

Пяруназводы—бліскавіцам,
Вуглі і дымы—печным грудзям,
А гордасьць і магутнасьць—людзям!

Ў фабрычным склепе жару поўна,
Ў фабрычным склепе труд бязмоўны,
Машыны, з гону ашалеўшы,
Глядзяцца ў съцены, дух запершы,
Б'юць лапамі навосьлеп, хутка,
Зубамі давяць, грозяць рухам,
Дрыжаць і пружацца ў варотнях,
І мусяць свой разгон усотніць,
І—сільныя—ўгнуцца прад сілай,
Бы ўсьцяж грымела, бы ўсьцяж біла
Грукотам молатаў расьпетых
Жалезнае права ўсясьвету.
Штодня ў змаганьні, ў незабаўцы
На машын горлах млеюць пальцы,
Штодня, зъяданы печаў пеклам,
Крывёй заліты вочы блекнуць,
Штодня ў змаганьні трэба падаць,
Съпеў заглушыць, забыцца радасьць;
Высяцца комінаў чалесьні
Над чалавечым шчасьцем, песньяй
І дымы сноўдаюць жалобай
Каменным местам—жывым гробам...

Ў машынным груку—ніжай, вышай,
Ці чуеш, песню—громка, цішай,
Прыціхла... Зноў тут... цісьне ціскам,
Для вуш—далёка, для сэрц—блізка...
Нічога... гэта сталь сыкоча,
А ў сыку сталі—шорах мрочны;
Чуваць яе ў такарнях, гутах...
Як полымя, паўзе раскута,

Плыве, як воды, ціха, глуха,
Як віхар, круціца ў падмухах,—
Аж раптам з цемры рукі ўздойме,
Аж раптам дзъверы ўсе паломе,
Над вуліцамі завагніцца.
Крываій, чырвонай бліскавіцай!

О, песня гневу! съмела выплынь!
Рві грудзі подыхам ахрыпым,
І вейні, вейні па-над клумам
Шырокіх, вольных крыльяў шумам,
Над гоманам машын і местаў
Үздымай сваіх крыльяў шалестам
Выдзёрты з цела сэрцы сонных;
Ты—стравай жыўнай слоў штодзённых,
Крываім съвітам ў ночы дзеях,
О, песня гневу—ты надзей!

Вей, пралятай над майм краем
І расьцьвітай зялёным маєм,
Віхром плыві над шляхам польным,
Дзе сэрцу—съмела, вочам—вольна,
Збажовым шнурам, борам, Віслай,
Над ворным полем блісьні іскрай,
Ідзі да фабрык, гут мазольных,
Як громы крыкні:—Устаньце вольны!
Удар у молат:—Рвеце краты!
Удар сарцамі:—Дзень заплаты!

Як цяжка сёньня пець мне з вамі,
Як баліць грудзі пад славамі,
Але калісь з сълёз, пакуль высхнущ,
Я песню радасную высьнюю
І тое, што любіў так з болем,
На сэрцы ваши ляжа доляй,
Як кветкі першых дзён маёвых...

Але гнеў сёньня ў маіх словаҳ,
І калі йду да вас са съпевам,
То каб уплесьці сваім гневам
У адно сэрца сэрц мільёны
І ў лёс піргнуць—
як гром натхнёны.

1927 г.

ХАЎТУРНЫ МАРШ

З польскага—*Корнэль Уейскі*

Гэтак звоняць! А так звоны
Рвуць мазгі балесьне!
А ксяндзы—куды пруць роем
З гругановай песньяй?
Тут-жа блізка, прада мною
Чорны воз туркоча...
Як мне цёмна! Воз той чорны
Зацямніў мне вочы.

Недзе ў высі крыж ясьнене,
Мігаюць паходні...
А мяне вядуць пад рукі,
Так іду выгодне:
Самі ногі йдуць, здаецца,
Скачанеўшы ногі,
Добра, што вядуць мяне так,—
Ня зблуджу з дарогі.

Так іду, плыву, як съпячы,
Бяз чуцьця, бяз волі;
Галаву ды сэрца толькі
Страшна мучаць болі.
Капцюры іх рвуць якіась
Вострыя, крывыя;
А званы тут цягам звоняць,
Вараньнё ўсьцяж вые.

Чую музыку якуюсь,
Водгульле нясецца;
Б'е з вачэй жар, а па твары
Штось зімное лълецца.
На мяне глядзяць, а блізка
Падыйсьці ня съмеюць;
Мабыць, ё ў майм штось твары—
Што так страхам веець.

А воз цягне дзьве пар коні
У жалобным строю,
А мяне якаясь сіла
Цягне за сабою.
Ах, мой божа! Ка мне пхнецца
Дамавіна-скрыня!
Там майго загадка быту,
Там—у дамавіне.

За што так мяне скараў ты,
Богам называны?
Ах, за што, за што?
Уладар зямлі і неба,
Сонцаў і курганаў,
Згнёў мяне ў нішто?!

Дзе той бог,
Што так змог?

Ці яго звон гэты весьціць
І той крык варон?
Хай тут стане прада мною
Ў постасі съмяячай,
Ён страшней за ўсё!..

Бо вялікшы я цярпеньнем—
Хоць нішто ня значу—
Чымся моц яго!
Ой, злы ён!
Ой, злы ён!

Гэтым словам б'е звон, вые...
Як вароны тыя!
Як-жа мучыць гэты звон,
Гэты звон! звон!

*

На атласе заламала
Ручанькі на крыж,
Усьміхаецца спрасоньня...
Ах, ты ўжо ня съніш!

Ня ўздыхнеш па белых рожах
На вянку ў жальбе,
Пацалункамі ў галоўку
Ня збуджу цябе.

Не глядзіш, што за табою
Йду я—труп бляды,
Што вяду туды з жалобай,
Скуль ня прыдзеш ты.

Ці-ж на то хавала маці
Не адну вясну
І кахаў я да астатку,
Каб клаў у труну?

Вось якое мне вясельле?!

І я ў гэткі дзень
Жыші мушу?—Божа! божа!
Што пачну я, цень?

*

Дабраты была анельской,
А любіла як!..
Быццам песньяй, быццам казкай,
Дні плылі нам так.

І пры ёй ня знаю я грэху,—
Дабрату я знаю,
Бо з яе вачэй і ўсьмешкі
Бласлаўленъне браў.

Для мяне была скарбніцай
Творчых дум і цнот,
Вёў мяне яе стан гібкі
Да сьвятых яснот.

Дзе·ж мяне завёў, урэшце,
Посьле цяжкіх спроб?
К апраметнай шоў я ў сонцы,
Праз надзею—у гроб!

Вось якое мне вясельле?!

І я ў гэткі дзень
Жыці мушу? Божа! божа!
Што пачну я, цень?

*

Паднялі труну на плечы,
Панясьлі пасьпешна;
Мяне ўдзержаць хочуць сілай—
Ха, ха! вот пацешна!
Прэч з дарогі, разявякі,
З хлысьцьбаю дасужай!
Бо я молад і сярдзіты,
Н кулак мой дужы...

Я адзін к ёй маю права,
А вы прэч, насланьне!
Чорны збродзе! Толькі роўны
Хай да бойкі стане.
З вас ніхто майго цярпенъня
У грудзёх ня зъмесьце!..
І ўцяклі ўсе,—сам іду я,
Грозны цар балесъці!

Сярод гоману і звону
 Ўсіх званоў бяз ладу,
Сам іду я к дамавіне—
 Да свайго пасаду.
Ты, грабар, на гэтым насьпe
 Ўсьпёрты на лапаце,
За дол для цара такога,
 Колькі хочаш, браце?

А капай мне дол глыбока,
 Бо съвет мне—горш нетраў;
Ад тваёй цяжэй зямлі тут
 Гнець мяне паветра.
Прэч з крапілам! і съятая
 Яе капля спляме;
Я адзін тут маю права—
 Пакраплю съязамі.

Здань-рука ка мне вылазе
 З-пад манаших полаў,
Ясна-моцная такая!
 Дух гняце мой кволы.
І мяне яна кранула!
 Пахіліўся, ўпаў я...
І ўзялі мяне й панесьлі,
 А куды—ня знаю.

Ах, за колькі капляў шчасьця
 Плацяць людзі съвету
Цэлым морам сълёз!
Ой дурны съвет, і нашто ты
 Створаны ў цьму гэту?
 Дзе твой скон? дзе ўзрос?—
 Яго рух,—
 То·ж мой дух!


Я-ж як сэрца, што ў ім б'ецца,
Ён—пусты, як звон!
Ці каго аб тым прасіў я?
Без маёй хто волі
Мне сказаў прыйсьці?
Хоць-бы там мяне схавалі—
Не сяджу ў няволі:
Маю моц пайсьці.
Ой, злы ён!
Ой, злы ён!

Гэтым словам б'е звон, вые...
Як вароны тыя!
Як-жа мучыць гэты звон,
Гэты звон! звон!

9-IV 1920 г.

и то възможнътъ
богът на земята и небето
се поклонятъ предъ мене. А
този богъ именува
Спасителя Господъ Иисусъ
— икона боязни икона
— икона Гробъ Иисуса
Иконата икона икона
икона икона икона
икона икона икона

4



ЁСЬЦЬ-ЖА ЯШЧЭ...

Ёсьць-жа яшчэ ў мяне сіла
Крыўдзе ня дацца, змагацца,
Над съпячых продкаў магілай
Вольна маланкай мігацца.

Ёсьць-жа яшчэ ў мяне сэрца,
Поўнае шчырых жаданьяў,
Якое перш разарвецца,
Чымся любіць перастане.

Ёсьць-жа яшчэ ў мяне песень,
Поўных надзеі, жыцьця,—
Як-бы ня быў ім съвет цесен,
Вырвуцца ў съвет з нябыцьця.

Ёсьць-жа яшчэ ў мяне вера
Ў вольны моі родны народ,
Што—у патрэбе—з сякерай
Выйдзе за волю ў паход!

Ёсьць-жа яшчэ... Ну, а людзі?
Сябры-суседзі тут, там?
Вы—непадкупныя судзьдзі,
Што-ж, яшчэ хочацца вам?!

1926 г.

* * *

Вяртаюцца з выраю жоравы, гусі
Да збураных гнёзд на палёх Беларусі;

Як „бежанцы“ тыя, ганяны тугою,
Да роднага краю плывуць чарадою.

А думцы маркотна, а думка ня бачыць,
Як птушка і тая айчынай маячыць.

Мкне з выраю птушка, а думка у вырай,
Ляцела-б, ляцела, а шчыра, так шчыра!

1922 г.

СПАДЧЫНА

Ад прадзедаў спакон вякоў
Мне засталася спадчына;
Паміж сваіх і чужакоў
Яна мне ласкай матчынай.

Аб ёй мне баюць казкі-сны
Вясення праталіны,
і лесу шэлест верасны,
і ў полі дуб апалены.

Аб ёй мне будзіць успамін
На ліпе бусел клёкатам
і той стары амшалы тын,
Што лёг ля вёсак покатам;

і тое нуднае ягнят
Бляяньне-зоў на пасьбішчы,
і крык вароніных грамад
На могілковым кладзьбішчы.

і ў белы дзень, і ў чорну ноч
Я ўсьцяж раблю агледзіны,
Ці гэты скарб ня збрыў дзе проч,
Ці трутнем ён ня зъедзены.

Нашу яго ў жывой душы,
Як вечны съветыч-полымя,
Што сярод цемры і глушки
Мне съвеціць між вандоламі.

Жыве з ім дум маіх сям'я
І съніць з ім сны нязводныя...
Завецца-ж спадчына мая
Ўсяго Старонкай Роднаю.

19-IX 1918 г.

ДЛЯ БАЦЬКАЎШЧЫНЫ

Я зноў заснуўшую было жалейку
Бяру і пробую ў ёй галасоў:
Ці хопіць съветлых, звонкіх думак-слоў,
Ці гладка пойдзе песня-дабрадзейка?

І пачынаю йграць з трывогай нейкай,
Хоць песня як і з даўных б'е часоў,—
Зьевініць, як вецер паміж верасоў,
І ў перагонкі рвецца з салавейкай.

А ўсё-ж, як тамка сваякі-суседзі
Яе паймуць, хацелася-бы знаць,—
Ці блаславяць, ці ўтопчуць гідка ў гаць?

Адно, снуючы з сумам па прасьледзьдзі,
Я голасна йграць буду ў тайным брэдзе,
Для Бацькаўшчыны-маці буду йграць!

1918 г.

ПЧОЛЫ

Мой сад калодамі абведзен мёдных пчол,
Што гаманяць, як неўгамонныя музыкі;
Іх з лета ў лета звоняць звончастыя зыкі
І далятаюць да блізкіх і дальніх сёл.

Я дбаю аб вульлёх,—куру, съянчу наўкол,
Запасу ўвосень мёду кідаю вялікі,
Сачу зімою, каб чарвяк ня ўбіўся дзікі,
Вясною шчыра падчышчаю верх і дол.

Але як дойдзе час выходзіць рою ў съвет,
Ён не садзіцца, дзе назначу я пасадку,
А коціцца, чужы дзе зацьвітае цьвет.

Або як мёд пайду я падглядать у кадку,
І тут бяда—ня ўсё ў парадку і даглядку:
Як рой, і мёд падгледзеў ўжо сваяк-сусед.

7-XI 1918 г.

жылінде мансарда зеў залыс
зінкініх газах ынгілес ү тарнітэй
відомості народу ынгілес ындары ыні
відомості жылін ү ындары як ындары

жылінек жылінекші жылінек үндош ал
ицші жылінекші жылінек үндош ал
жылінек ындары ү ындары ындары

МАЯ НАВУКА

Мне мудрасьші кніжнай ня даў бог пазнаці,
Мой бацька ня мог даць раскошаў такіх—
Наўчыўся я слоў беларускіх ад маці
І дум беларускіх бяз школы і кніг.

Ад самай красы маіх дзён невясёлых
Настаўнікам быў беларускі абшар;
Усходы палеткаў і гоманы ў сёлах
Навуку сваю мне прыносілі ў дар.

Душу акрылялі прыгожасьці съвету,
Па гонях пад небам лунала яна,
Купалася ў сонцы вясёлкай расьпетай,
Сама, як вясёлка, як казка-весна.

І п'яная чарамі, п'яная песняй,
Як сон заварожаны райскіх мясцін,
Шаптала мне дзівы цвітучых прадвесніяў
І песняй лілася з паходам часін.

Бурлівая рэчка і млын гутарлівы
Адмерным, раскоцістым плюскатам вод
Складалі мне рытму мастацкія зывівы,
Парадквалі складаў раскоцісты ход.

Цяністыя бітага шляху прысады
І, ў вырай лятучыя, гусяў шнуры
Гармонію ўводзілі ў песельным складу,
Сачылі нязгоднай зваротак ігры.

Зялёнае поле рунеочым збожжам,
Цьвітучая ў сонечны цьвет сенажаць
Мне песнью квяцілі узорам прыгожым,
Вучылі, як слова ў вянок завіаць.

Ад шопату съпелых пшанічных калосьсяў,
Ад шэлесту лісьцяў узьмежных ігруш
Музычнае водгульле ў песнью лілося,
Зълівалася з жальбамі скрыўдженых душ.

Шум бору адвечнага казкавым сказам
Нашэптываў смутную повесьць жыцьця
І песнью ў шум-гоман захопліваў разам,
Заснуўшыя думы будзіў з нябыцьця.

А сонца, скроль сеючы іскры па съвеце,
Мне песнью іскрыла нябесным съятлом,
А вецер, што ў полі рве дзёрны і сеци,
Даў волю і крыльле лунаці арлом.

Каса і сякера, і цэп малацьбітны
Магутную волатаў сілу далі;
Марозы і съпекі далі гард нязбытны—
Мне песнью, як звон, як пярун адлі.

Так іншай нязнаўшы навукі і школы,
У пацёмках шукаў і знайшоў божы дар:
Цяпер маймі скарабамі—думы саколы,
Цяпер беларускай я песні ўладар.

1919 г.

ПЕСЬНЯ І КАЗКА

Песнь і казка
Ходзяць у пары,
Сеюць па съвеце
Дзівы і чары,
Будзяць спрасоньня
Думкі дзіцячы,
Як той ураньні
Промень съвяцячы.

*

Песнь і казка,
Як у крышталі,
Съвету пакажуць
Тайныя далі.
Шляхі намецяць
К сонцу і зорам
Для людзкай долі,
Скованай горам.

*

Песнь і казка
Ў райскіх праявах
Шчасьце збудуюць
З кветак яскравых.
Сэрца атуляць
Вечнаю ласкай...
Слухай-жа, сэрца,
Песньяў і казкаў.

1921 г.

ПЕСНЯ

Як крыніца, лълецца, рвецца
З сэрца песня ў съвет, за съветы;
Съветла йскрыцца, рэхам прэцца,
Тутка, тамка, дзе я, дзе ты...

Скразь гамоніць, звоніць звонка,
З сэрца ў сэрца б'е, ірдзіцца,
То ўжо ў хаце, то ўжо вонках
Маладзіцца маладзіцай.

Скочыць к сонейку, ўсахоча,
Пацалуецца лісьліва;
Ясну-месячыку ў вочы
Зіркане тугой тужлівай.

Стрэціць зорку-зараніцу,
Прасълязіцца з ёй сълязою
І сплыве ўплаў на зямліцу,
Разаўецца дзермязою.

Ў полі здольна з ветрам разам
Зажартуе, ўтанок сходзе,
Згодна з борам важным сказам
Завурчыць аб непагодзе.

Ў лесе лісьцем зашалесьце,
З птушкай птушкай зашчабеча,
Па пуціне кіне весьці
Суму, шчасьця хаце нейчай.

І лунае, так лунае
Гэта песня па ўсім съвеце,
Плоту, путаў ані знае
Ад сталецьца да сталецьца!

29-X 1918 г.

Задумавшы
Слыхаць мілу він
Вінно-жне Ступіні
Піднімаючо він вінівсько-ді

ЛІТРКІС

УЛЕТКУ

Соладка ўлетку ў дзень ройны
У зелені, у кветках купацца,
З ветрам гуляць неспакойным,
З сонцам гуляць, цалавацца!

Слухаць лясное гамонкі,
Зважных, няўцямлівых шумаў,
Як гэта хвойкі-сасонкі
Гойдаюць ласкава думы.

Слухаць, як міла ля ўзымежку
Гутарыць з коласам колас,
Як лълецца ў сэрца з усьмешкай
Нівы спагадлівы голас.

Музыка зычная ў съвеце,—
Моўкнуць нягоды напасьці...
Хочацца думаць, як дзеци,
Верыць, як дзеци, у шчасьце!

1926 г.

В Е Ц Е Р

Ах, і з якой-жа дакукаі
Бушуе са съвістам крылаты!
Вые жалобна, як сука
Па ўтопленых дзесях-шчанятах.

З гікам праз нетры, ламочча
Імчицца і ліжа вужакай,
Ліжацца ў вушы, у вочы,
Як тая сълізьлівая п'яўка.

Скуль яго з немачай гэтай
Нялёгкая гоніць, прыгнала,
Як-бы яму людзей, съвету
Бяз съвету майго яшчэ мала?

Я-ж не прасіў і ня клікаў,—
Ня трэба такога мне госьця,—
Без тваёй музыкі дзікай
Патраплю злажыць свае косьці.

1926 г.

У Л Е С Е

Калі бывае мне маркотна,—
А я маркочуся часьцей,
Як гэта думае ахвотна
Мой дабрадзей ці ліхадзей,—

Тады іду я ў лес нядбала,
Каб не мазоліць воч людзям,
На мох валюся дзе папала,
І ўжо я з пушчай сам-на-сам.

Ніхто ня бачыць і ня чуе,
Аб чым тут гутарку вяду,
Дзе думка днёе і начуе,
Сваю хавае дзе нуду.

А з лесам сябры мы старыя,—
Ня раз праводзілі папас;
За сорак год нам дружбу крье,
Калі зышліся першы раз.

За гэты час, на век схаваны,
Шмат мелі ўсякіх лет і зім,—
Былі агні, былі туманы,
Было ўсяго са мной і з ім.

Цяпер, калі сюды прыду я,—
Знаёма, ясна як съяза:
Ўсё тыя шышкі лес гадуе,
Ўсё тая ўецца дзермяза.

Таксама мох ляжыць, як воўна,—
Бы ў пуху песьціца нага;
Ад птушак ройна, шуму поўна,
Глядзі ды слухай як мага.

Сягоныя бачу тут бярозку:
Была жывой—цяпер ляжыць,—
Як маёй смутнай долі цёзку,
Пасьпей віхор яе скрышыць.

Бяз часу ёй прышло замерці...
Ляжы, гаротная, ляжы,
Пакуль не разъбяруць па цверці
Цябе на дровы ці крыжы!

На памяць мне прышла дзяўчына,—
Скажу—тутэйшая яна,—
І здарылася з ёй прычына,
Прычына жудкая адна:

Кашулю ёй зьнялі ў няшчасьці—
Суседзі, а ня іншы хто—
І падзялілі ўсю на часьці,
Як-бы дзяліць ня мелі што.

Прыціхне лес ды зноў аб нечым
Шуміць, гамоніць, колькі дуж,
Супроць вятроў каробіць плечы,
Ўвесь выгібаецца, як вуж

Вароны ў высі крык заўзяты
Узьнялі, бы клянуць сябе,
А дзяцел дзюбаю зубатай
Дзяўбе сасонку ды дзяўбе.

Зязулька ў тахт „куку“ кукуе,
Як ёй хто голас натачыў;
Лічу, ці доўга павякую...
Замоўкла... мала налічыў.

1926 г.

ЛЯСНОЕ ВОЗЕРА

Дрэмле абсаджана лесам адвечным,
Цінай засланае возера ў лесе;
Шастае съціха асока і аер,
Нудныя казкі куст з кустам шапоча.

Сосны і вязы, дубы і асіны
Вокала возера вартай пасталі,
Долу ківаюць паклоны нямая,
Небу малітву таемную твораць.

Возера! Возера! Йду к табе смутны
Соннаю пушчай, амшалаю съцежкай,—
Жоўтае лісьце шасьціца пад нагамі,
Шчокі калючка сасновая шчыпе.

Сам з сабой на-сам пад дубам саджуся,—
Вочы і думкі пабеглі далёка...
Съцішна над возерам, воблачна ў небе...
Недзе запелі ўзвіжанье гусі.

10-VIII 1919 г.

Акопы

С Я В Е Ц

На заўтра, к налецьцу
Свой сею загон,—
Ад бацькі прымеціў
Так сеяць, як ён.

Лубянку сявалку
Дзед сплёў мне даўно,
Ў сявалцы бяз малку
Бурштын-сам зярно.

Знаток сваёй рэчы,
Іду к старане,
Каб вецер у плечы,
Ня ў вочы, дзъмуў мне.

Прывычнаю жменяй
Зярняты кладу,—
Дзе болей, дзе меней
Съяджу на хаду.

Съяджу, каб абсевак
Ня кінуці дзе,
Бо з ім неспадzewак
Благіх шмат ідзе.

Кулёвай саломай
Дасеў прысьцялю,
Ад злога залому
Сяўбу бласлаўлю

Ляжэце, зярняты,
Ў парадак, у рад,
Усходзьце багата,
Каб сейбіт быў рад.

Дай, хмарка-вясёлка,
Жывучай расы,
Маланкай-агнёўкай
Ня зводзі красы.

Свой град, Градавіца,
Ў пару сутрымай;
Пярун, Грамавіца,
Ў жніво сунімай!

20-XI 1918 г.

вінам зе зімною сюзюм'ю
уда листоту бы зіпсіл
істотаць північна спиралью
кінкою вінчану

— вінчану

ГРУГАН

Кожнай вясны, як выходжу
Свой засяваці загон,
Чорны груган вылятае
Зънекуль—з няшчасных старон.

Крыльле, як вехі, разъняўши,
Страшны затачвае круг:
Крумкае, гракае жудка,
Жудкі сплятае ланцуг.

Сумныя думы абсядуць,
Ног не павырваць з ральлі,
Млее рука, а сявалка
Цісьне і цісьне к зямлі.

Восень як прыдзе і з поля
Выйду зъбіраці сяўбу,—
Гэты-ж груган вылятае,
Гэту-ж вядзе варажбу.

Зъвісьне пад хмарамі зданяй,
Воч ня спускае з мяжы,
Косьці пасеены ліча,
Ліча людзей і крыжы.

Гляну, і сілы слабеюць,
К думам съцікаецца жах,
Съцісьнецца сэрца ад болю,
Ноч замігціць у вачах.

Гэтак вось кожны год, вечна,
У поле як толькі іду,
Зынекуль груган вылятае
І наклікає бяду!

23-VIII 1919 г.

ВОСЕНЬ

Села пад пушчаю Восень,
Вочы ўтаропіўши ўдаль;
Жаль ёй павяўшых дакосін,
Съпетых дажынак ёй жаль.

Пацеры шчыра шапоча,
Нудную шэпча мальбу;
Творыць паціху уночы
Съвету сваю варажбу.

Склікала вецер і хмары,
Кожнаму дзела дала:
Вецер завыў на папары,
З хмары павісла імгла.

Вецер, убраўши ся ў сілы,
Лесам, як вехцем, трасе,
Крыж вырывае з магілы,
Круціць салому ў страсе.

Хмара, упіўши ся морам,
Хвошча і хвошча дажджом,
Плача нязьмераным горам,
Жаліць душу, як најом.

Вецер і хмара да хаты
Просяцца, лезуць смалой:
Вецер дзьме ў комін заўзята,
Хмара льле ў вокны залой.

Ў шчылінах съвіст ня съціхае,
Муціць, варожыць, кляне,
Як-бы жывы хто ўздыхае
Ў сълёзной паўяве, паусьне.

Мокрыя каплі па шыбах
Плюскаюць, хлюпчуць, бубняць,
Быццам людзоў у сялібах
Мецяць патопай даняць.

— Скуль вы? Што трэба вам, госьці,
Зваў вас які гаспадар?—
З хаты пытаецца хтосьці
Буйнага ветру і хмар.

— Восень сюды вам за кару
Выгнала нас на папас!—
Гэтакі вецер і хмара
Кідаюць хаце адказ.

І ўзноў завый вецер жудка,
Дождж пачаў съцёбаць сільней...
А там пад пушчай ціхутка
Моліцца Восень далей.

Зынізывае пацеры Восень,
Вочы ўтаропіўшы ўдаль;
Жаль ёй павяўшых дакосін,
Съпетых дажынак ёй жаль.

24-VIII 1919 г.

У ДАРОЗЕ

Цёмна, сумна ў сонным полі,
Як скроль сіта ймжыць імжака;
Воддалъ прэе ў лесе лісьце,
Як шкілет, тарчаць галіны.

Скрыгатаюць грудзі больлю,
Сэрца съсе нуда-вужака,
Звод скрабе ў души агнісьце,—
Будзіць буднія ўспаміны.

Еду, пхнуся бітым шляхам,
Па балоце конь плюскоча,
А ноч крадзеца паціху,
Сыпле чары ўлева, ўправа.

Пхнуся ўдвойчы з жуткім жахам,
Злыдні зіркаюць у вочы...
Ах, хаця-б ня дацца ліху!
Но, мой косю!.. Стой!.. Канава!..

29-X 1918 г.

ПА ДЛУГІНАЎСКІМ ГАСЬЦІНЦЫ

Менск—Дкопы

Пусьціўшы дома пагалоску,
Што я нядуж, лячыцца час,—
Пакінуў горад, еду ў вёску
Набраць здароўя на запас.

Трухкоча брычка па дарозе,—
Сам Разымблюм за фурмана,—
Мяне-ж падкідвае на возе
Ад ям, калдобін і канай.

Дарогі нашы, ой, дарогі!
Былі няважны для язды,—
Цяпер сам чорт паломіць ногі,
На хвост нагоніць верады.

Ах, вы шляхі!..

З гары на горку
Кульдык-кульдык, то ўвысь, то ўдол,
Зъбярэшся з думкай на гаворку,
А тут пад зад цябе вандол...

Конь пазірае ў бок з укоса
На плех мурожны пад кустом,
Ды круціць-верціць пад сам носам,
Як тэй кадзільніцай, хвастом.

Дабапал высяцца прысады,
А дрэвы пэўне па сто год—
Было іх больш, дый далі рады:
Працерабіў іх свой народ.

Гляджу на звалены бярозы,—
Маркотна думкі пацяклі:
Змаглі вы буры і марозы,
Людзкой сякеры не змаглі.

А людзі? Ведама, як людзі,
Як кожны наскі чалавек:
Садзіць сягоныня тое будзе,
Што ўчора так нядбала съсек.

Бяжыць пад коламі гасьцінец,
Бягуць прысадзіны назад,
Вакол бяз конца съвет-дзядзінец—
Палеткі, вёскі, лес, як сад.

Знаёмы гэты мне шлях родны,—
Даўгінаўскі вядомы шлях!
Які нёс годных і нягодных
На векавых сваіх плячах.

З Даўгінава ў Менск балаголы
Па ім, бывала, дзень-у-дзень...
Ад дзёгцю пах, скрыпня ад колаў,
Шум ад людзей...
І ўсё, як цены!..

Як сон нязбытай абяцанкі...
Заціхнуў шлях, як птах зімой,
Цяпер даўгінаўскай фурманкі
Ты не спаткаеш, браце мой!

Ты не спаткаеш *стуль* суседа,
А мо' й матулі з вас які...
Былі сваймі у шчасьці, ў бедах,—
Цяпер чужыя чужакі.

Ды ані вестачкі адтуля,
І нібы сам адтуль далей,
Адно пачуеш, як зязюля
Кукуе *там*, як і даўней.

А воўк завые—адгалоскі
Лятуць сюды, калі дзень ціх,
Як-бы і воўк *адгэтуль* вёскі
Забыць ня можа там—у *ix*.

Для птушкі вольнай і для зьвера,
Як і для думкі—ўвесь ім съвет!
Для іх ня ўпішаш на паперы
Ні меж гранічных, ні пікет.

Калісь мы ў Рыгу збожжа везьлі,
Цяпер зямлі завезьлі часьць...
Але-ж куды мы, думка, ўлезьлі?
Глядзі, наклічама напасьць!

А ну, мой косю!
Што там?
Пустка...
Вярні з гасьцінца ў бок гужом!
Бо далей—„пропуск“, і... „пшэпустка“
Стань Разымблюм!
Акопы ўжо!

26-VI 1926 г.

Акопы

У ВЫРАЙ

Зашумела нудна восень
Шумам лісьцяў, шумам сосен
Даўшы волю хмурам;
Ажно з гоняў Беларусі
Ў вырай вылецелі гусі,
Паплылі ў даль шнурам.

Съледам з выраем, з гусямі
Паляцелі думкі самі,
Сэрца ўскалыхнулі;
Ускалыхнулі долі плесьняй,
Азваліся казкай-песьняй,
Ў смутку патанулі...

Ой, вы, гусі-вырайніцы,
Жыць ня доўга ў чужаніцы,
Зноў к нам прыплывеце,
Зноў вас будуць сустракаці
Нашы рэчкі, сенажаці,
Наша сонца ў цьвеце.

Ой, вы, гусі-гудзіцелькі,
Не забудзеце зямелькі,
Дзе дзяцей пладзілі,
Дзе вы месячык страчалі,
Дзе вы зоркі падлічалі,
Плавалі, хадзілі.

Знаю, зложыце тут косьці,
Толькі зълётаеце ў госьці
Дсьвяжыці грудзі:
Вы ня ўмееце йшчэ, гусі,
Выракацца Беларусі,
Як умеюць людзі.

31-X 1918 r.

УДОСЬВЕТАК

Яшчэ певень пець не масьціца,
Ня згасла ніводная зорка,—
У хаце дыміца газыніца,
У хаце ўжо чутна гаворка.

За прасыніцай з мяккай кудзеляй
Папрадуха сучыць пры съценцы,
За нітачкай нітачку съцеле,
Вурчыць і вурчыць вераценца.

Хоць мілы сон клеіць павекі,
Хоць будзіць пасьцель успамінак,
Дзяўчына сон гоніць наўцекі,
Расьце і таўсьцее пачынак.

*

А ў полі заходзіцца бура,
Разносяцца жальбы і стогны,
Страхую калоціць віхура,
Дождж хвошча па шыбах съцюдзёны.

Пуцінай брыдзе падарожны,
Куды ён прыдзе, не згадаці,
Паглядкаю сочыць трывожнай
Съцяжыну ў балоцістай гаці.

Над ім небам з хмарамі вісьне,
Цямрыца, дзе вокам ні кінуць;
Няўжо-ж вогнік з хаты ня блісьне,
Няўжо-ж падарожнаму гінуць?

*

Папрадуху зморы абселі,
Ў руках вераценца ня скача;
Галоўку схіліла к кудзелі,
І дрэмле, і сон дзіўны бача.

Ёй сыніцца, што зьнекуля хтосьці
Съпяшыць у дарозе дахаты,
Што ён так съпяшыць к ёй у госьці,
Такі малады і багаты.

І ўсьмешка ўсьцьвіла маладая,
І кроў забурліла крыніцай...
Ёй сыніцца... Дый хто там згадае,
Што ўдосьвет папрадусе сыніцца?..

10-XI 1918 г.

СОН

Заглянь, сынок, у соньнік,
Сон мела я пусты:
Прысьніўся мне сасоньнік
Такі густы, густы.

Па ім ішла я ўночы.
За мною зводы йшлі
І зазіралі ў вочы,
І ціснулі к зямлі.

Шапталі штось над вухам,
Спляталі плот з імгліц.
Абхутывалі пухам
Сасонічых ігліц.

Вадзілі па канавах,
Заломах, бадылёх,
Па хворастах крыававых,
Распаленых вуглёх.

Далей, вялі адтуля
Між пнёў гнілых, кам'я,
Дзе съпіць твая бабуля,
Дзе маці съпіць мая.

Кіүнулі на абліплы
Съплясьнеўшым мохам крыж,
Захіхаталі сіпла
І счэзьлі недзе ўзвыш.

За імі і сасоньнік
Захіхатаў глухі.
Дык глянь, сынок, у соньнік,
Што значыць сон такі?

8-XI 1918 г.

МАРОЗ

Іду я, съняжысты, ўсясільны,
Па съцежках-пуцінах пустых,
І nochkай і днём бязупынна
Пільную абшараў сваіх.

Бязьмежна, ўладарна паную
Пад скроваю пушчавых вех,
Каронаю бор мне зялёны,
А тронам-пасадам бел-сънег.

Палац мой—лес буйны, вяцьвісты—
Ірдзіцца брылянтамі скро́зь,
Мне воўк і мядзьведзь у паслугах,
Мне служыць вавёрка і лось.

Як пухам, съняжком пасыпаю
І хвою, і елку, і клён;
Хто ў госьці ка мне забярэцца,
Тулю тых, галублю іх сон.

І казкі шапчу ім аб шчасьці,
І цемру зганяю з вачэй...
Хадзеце, хадзеце к Марозу!
Хадзеце у госьці хутчэй!

1921 г.

ПАЯЖДЖАНЕ

Распаўзлася па абшары
Съюжным пухам, съюжнай марай
Папаўзуха-завіруха—
Злога духу злыбядуха.

Ў полі дымна, ў полі цёмна,
Беспатольна і заломна,
Ні пуціны, ні упынья,
Як у вечнай дамавіне.

Як у моры, ў белым сънегу,
Без дняваньня, без начлегу,
Ў бездарожжа, ў бяспрыстаньне
Едуць, едуць паяжджане.

Едуць, едуць, ані съледу,
Ні праслушу, ні прагледу,
Ні прасьвету, ні надзеі,—
Ўсё ў зацьмішчы, ўсё ў завеі.

Папаўзуха-завіруха
Шэпча, шэпча штось да вуха
Аб музыцы-дудаграю,
Аб пшанічным караваю.

Сънежным надзячы начлегам,
Пасыпае сном і сънегам,
Лазам лезе ў сэрца, ў вочы,
Зазірае патарочай.

Маладога к маладусе,
Свата к свацьці-пасядусе,
Да закосьніцы закосьню
Жах прытульна прыкаросньіў.

Прытуліся, як дзеці,
Як галубкі на расьвеце,
Як нішто ні знаць, ні ведаць,
І ўсё едуць, едуць, едуць.

А над імі зъбядуха,
Папаўзуха-завіруха,
Сънежнай хістаючы вехай,
Захліпаецца ад съмеху.

27-XII 1918 г.

взудлін і влюблін!

віршованим і він

онесе місіоне ві.

кінознамені смаком і ху

біль не відійде!

тішев, як обійтися

зівів із дінів і спанів ві

ГОЛАД

Праз поле, праз хаты і сёлы,
У кароне з касьцей чалавечых,
Іду, разбуялы, вясёлы,
З хатомкай мярцьвячай на плечах.
Паклоны б'е стар мне і молад
І дзетак рой босых і голых,—
Бо Голад я, Голад!

З прадсьмертных сълязінаў і поту—
Брыльянты на мне мігацица,—
Абвёў іх з крыві пазалотай...
А з сілай маёю зраўняцца
Ня ў сілах ні съпека, ні холад,
А шлях мой бяз рыцьваў і плоту,—
Бо Голад я, Голад!

Іду. Прада мной зазірае
Жывым съмерць галодная ў вочы
І косе ў рад, не разьбірае—
У дні белыя, ў чорныя ночы.
Ці слаб хто, ці дужы, як волат—
Груган яго косьці зъбірае,—
Бо Голад я, Голад!

Іду. А за мной съследам-лазам
Паўзуць зъністажэньні, руіны.

Я—мору тварэц бязупынны,
Я—сейбіт бязьмежнай заразы,
Мой скіпетр—лядзянячы молат,
Ім рабству дыхтую указы,—
Бо Голад я, Голад!

Пад чорным маім уладаньнем
Сіроцтва гне корна калені,
І ўдоўства галосіць літаньнем
На голым магільным каменьні.
Мне гімны складае вякоў лад—
Мне, сътаму людаў кананьнем,—
Бо Голад я, Голад!

1-X 1921 г.

зіпшытапе дасват үрун—
маладе якінніңкі түйнэ—
зілбен макинедікі—дзелік көм
— мелькі оорхыр үзілбац жі
шынай а дәндел сә

жанонайсту жетің көмкөр дәП
жанонайсту жетің көмкөр дәП

З В А Н Ы

Гудуць званы, з дня ў дзень гудуць мядзяныя званы,
Як стогн, гук-водгульле гучыць мальбою жудзі;
Дрыжыць званіцы мур съцюдзёны, цагляны,
Дрыжыць званар, надорваныя рвучы грудзі.

Наводзіць гэта музыка нязводны звод нуды,—
Скрабе душу, як сенажаць жалезныя бароны,
Па сэрцу б'е, як дождж па шклянай шыбе ў халады,
Гадуе ў думах сказ бадучы, забабонны.

Ў мазгі залазіць жах, што гэты буйны звон званоў,—
Хаўтурны гэта звон спакон нямых сталецьцяў,
Што гэтая званіца—мерцьвяковы вечны схоў,
Званар—грабар, што косьці згортвае па съвеце.

8-XI 1918 г.

МЛЕЧНЫ ШЛЯХ

Лёг па небе шлях млечны, шлях зълепленых зорак,
Паясом-серабром без канца і пачатку,
І цікуе, як месяц з узгорку на ўзгорак
Пад ім лазіць, мяняючы штоноч апратку.

І галубіць шлях бледны зямлю яснавіцай,
Сочыць вочак мільёнамі долю людзкую,
То съятлей, то мглісцей зацьвітае, мігціца,
Сее скроль ні то сон, ні то яву такую.

Людзі кажуць, што птушкам, зблудзіўшым уночы,
Млечны шлях служыць съцежкай-пуцінай у вырай.
Яшчэ кажуць, што гэта съязінкі сірочы
Замяніліся ў зоркі ды съвецяць так шчыра.

9-XI 1918 г.

К Р Ы М

1

О, Крым, нязьведеная казка
Жыцьця мінулага вякоў,
Адным якія былі ласкай,
Для іншых—скрогатам акоў!

У шумным пробегу сталецьцяў
Нішто цябе, Крым не згняло,—
Таксама цягнуць рыбу сеци,
Таксама птушка мкне ў сіло.

Адвечным ладам шуміць мора,
А з ім—магнолія, платан...
Аб чым яны з собой гавораць,—
Спытаіся ночку ды туман!

На узьбярэжжы Крымскіх вод
 У небе сінь глядзіць Ай-Петры,—
 Над ёю аблокаў карагод,
 Пад ёй прапасьцістыя нетры.

Глядзіць Ай-Петры ў дол з вышын—
 На белы хаты, на палацы,
 На стужкі каменных пущін—
 Плады нявольніцкае працы.

А я—з далёкіх ніў пясьняр—
 Па Гаспры з куту ў кут снуюся,
 Гняце мне думкі Крыму чар,
 Маркотна мне без Беларусі.

3

Гаспра, мілы мой прыпынак!
Я ўжо скончыў свой спачынак
І цябе я пакідаю,
Да свайго імкнуся краю.

Будзь прыветна, будзь здарова,
Як татарка чарнаброва!
Жыві доўга, як Ай-Петры,
Хоць і веюць буйны ветры!

Вам, магнолії, платаны,
Кіпарысы і каштаны,
Шлю я шчыра на прашчаньне
Ад бярозак прывітаньне!

16-IX 1923 г.
Крым. Гаспра.

НА ПРЫЗЬБЕ

Сядзіць на прызьбе бледны дзед
І пазірае сылёзна ў съвет.

Старэчай думкай ўдаль бяжыць,—
Як жыў, жыве, як будзе жыць.

За успамінам успамін
У грудзі лезе, як той клін.

Шлях немалы прайшоў ў жыцьці,
А йшчэ ці многа перайсьці?

Ўсё разважае на свой лад
І, што збудзіў ўспамін, ня рад.

У думкі прэцца стада мар—
І двор, і пан, прыгон і цар.

Бадзяньні тыя, што ўсьлед шлі,
Па роднай, па чужой зямлі,

І тыя новы ўладары,
Што пруць к яму ў гаспадары;

Ўсё важыць розумам дзядуль,
І ня здыбе добра зынікуль,

Адно, ад назалістых дум
Што раз, то горшы цісьне сум.

І сам ня бачыць, як расой
Сплыла съязіна за съязой,

З сухім зъмяшалася пяском
І заблішчэла аганьком...

А дзед на прызьбе ўсё сядзіць
І ў дальню даль глядзіць, глядзіць!

30-X 1918 г.

БУРАЛОМ

Пахіліўся дуб да дуба
Ды бурчыць, гамоне:
— Што-то вецер вельмі груба
Загуляў сягоńня!

Паглядзі, сусед, на пушчу,
Як трашчаць галіны,—
Там у самую ўжо гушчу
Вецер сілы кінуў!

Вунь, прымець, старуха-хвойка
Сскочыла з карэньня,
А вунь там з бярозы бойкай
Валіцца паленьне.

Пакацілася ўдоўжкі
І асіна-сваці...
Фу, ты! аж мяне ў дрожкі
Пачало кідаці!..

Што? Ня ўстояла і ліпа—
Рухнула, бядачка!..
Ці-ж быць можа? ўжо захліпаў
І стары твой бацька.

Ах! што гэта?.. Праз узгоркі...
Ці-ж то к нам?.. Ой, ногі...
І, ня скончыўши гаворкі,
Рынуў дуб, як доўгі.

14-XI 1918 г.

РУНЬ

Абходзіў зважна гаспадар
Свае абсеяныя межы,
Глядзеў, ці добра божы дар
На съвет зірнуў з зямелькі съвежай.

На небе воблачная сінь
Лягla пасьцілкаю махнатай,
А на зямлі, дзе вокам кінь,
Цьвіце, рунее рунь багата.

Над ёй круг сонца залаты
Плынём плыве, палае, йскрыцца,
За ёй, трывожачы кусты,
Бурліць, плюскочыцца крыніца.

На ўзьмежку, збыўшыся кары,
Тырчиць ігруша, як сухотнік,
Над грушай ястраб угары
Цікуе кінуты заплотнік.

Як вучыць нас варожбаў лунь,
Як варажыў і летась гэтак,—
Лёг гаспадар плашмя на рунь,
Стай слухаць сёлета палётак.

Абняўши рунь ляжыць, як сноп,
Жывых і мёртвых вызваў ў съведкі;
Прысьмерціў сэрца, зморшчыў лоб...
І чуе руні шопат гэткі:

„Забіў ты бацьку, каб на рот
Адзін паменшала у хаце,—
Прышоў твой сёлета чарод,
Жніва табе не дачакаці!“

Ўстаў гаспадар! Як дурнап'ян,
Сказ руні раны разварушыў...
Ён, зъняўши пояс-саматкан,
Павіс над руняю на йгруши.

21-XI 1918 г.

БУСЛЫ

Падчысьціла Ўзвіжаньне ўсю зямлю шчыра,
Ліст зводзе хмызыняк заскаруслы...
Зълятаюца буслы к адлёту у вырай,
На сходку зыходзяца буслы.

Дзе плотам граніцу адвёў сабе выган,
За прасла пашчэпліваў прасла,—
За выганам буслы рашаюць суд мігам,
Пакуль дню лучына ня згасла.

Хто млечны шлях ноччу дагледзіць ня зблудзе,
Хто мора адмерыць крыламі,—
Той вылеціць толькі ў далёкія людзі,
Той вылеце ў вырай з бусламі.

Клякочуць, хлапочуць. І крыльлі і скабы
Сусед аглядае суседа,
Разводзяць і дзеляць, хто дужы, хто слабы,
Хто болей, хто меней съвет зъведаў.

Зрабілі агледзіны, зрадзілі раду,
К канцу прыбліжаецца сходка,
Шнур зладзілі к выраю ў згодзе і складу,
Съціхае гамонка-клякотка.

Ўжо мецяца к лёту, ужо хлопаюць крыльлі...
Бач, бусел адзін стаіць хмуры,—
Яго аднаго усе неяк забылі,
Адзін ён ня зъмесціўся ў шнуры.

Стайць і чакае сабе прыгавору,—
Знаў—буслава сходка ня съмешкі...
Ой, болей яму не пабачыці мора,
Ня бачыці выраю съцежкі!

Ізноў ўсклекаталі крылатыя сябры:
— Ён слабы, ня наскага міру!
Хай гіне, хто слабы, згнілі ў каго жабры!
Съмерць буслу, няздатнаму ў вырай!

Съмерцы! съмерцы!.. Задымела пуховае пер'е,
З-пад сэрца кроў хлынула стужкай...
І, споўніўшы прыгавар, буслы ў бязъмер'е
Узьняліся за дружкаю дружка.

Шнур доўгі паплёўся пад небам вячыстым,
Плыў з клёкатам далей і далей,
Аж згінуў з-пад вока у воблаках мглістых,
Спавіўся ў туманныя хвалі.

А там, а за выганам съцелецца поле,
На полі рассыпаны косьці,
Над косьцямі вецер гуляе, скаголе,
Груган залятае у госьці.

А там, ля касьцей залаціцца пярсыцёнак,
А надпіс чужой на ім мовай:
„Як вернецца бусел з нязнаных старонак—
Ка мне мілы вернецца ўзвана...“

14-XI 1918 г.

ПЕРШЫ СЪНЕГ

Халоднай пабелай магільна залёг
На зжатае поле, на скошаны лог.

Лёг пухам на лесе, на жоўтых лісьцях,
Абсеяў, абсыпаў прысады і шлях.

Так высыпаў зъязбна, бязрадасна сънег
У першы папас свой, у першы начлег.

Ад стада адбіўшися, птушка адна
Квіліць і квіліць сярод бела радна.

На небе на сънежнымі сонца, ні зор,
На гонях на сънежныхі груд, ні разор.

Абсънежаны съвет без канца, без граніц,
Душа ажно тлеет, як съвечка з грамніц.

На хаце, за хатай махнаціца бель,
На белі за тынам, як нітка з кудзель,

Чырвоная стужка скрэзь бель зіхаціць,
І ў сажалцы губіць свой сълед гэта ніць.

Ад рання скараньнем бурліць варажба:
Што значыць такі сълед, такая хадзьба?

Хто съмеў першы сънег асьвянціці крывёй?
Крыававай ён веры—чужы ён ці свой!

Дагадка шыбае ў ледзяной імгле,
Паўзе і прысуд-перасуд па сяле.

Па полі па бледным снue бледны цень,
А птушка квіліць і квіліць цэлы дзень...

У гэты сънег першы брат брата засек
І ў сажалку трупа валок цераз сънег.

20-XI 1918 г.

ЗАБЫТАЯ КАРЧМА

Павыбіты вокны, сарvana страха,
Паўлазілі ў гліну вуглы,
Дбымлены комін тырчыць, як вяха,
Як здань, вызірае з імглы.

Стаіць, як абскубаны зъверам шкілет,
Забытая съветам карчма,
Начніцы пяюць ёй магільны прывет,
Галубіць пракляцьцямі цьма.

Разьбітая напал калісь пяруном,
Дсіна ўздыхае над ёй,—
Калыша, матае кастыльным гальлём,
Шыпіць, уздыхае зъмяёй.

Як вісельнік, зъвісла галіна адна,
Бы цэпам калоце ў камель,
І съведчыць, што некалі, вельмі здаўна
На гэтай галіне...
Як шмель,

Шумела, гудзела карчма усю ноч,
Музыка рваў струны і смык;
Бяда і нуда адыходзілі проч,—
Рашаў гаспадарку мужык.

Вось поўнач... Звон чарак... Съмех, крыкі, кляцьба...

Ня съцяміш, дзе свой, дзе чужы...

Гахх!.. цвякнуў тапор... Міг, зънямела гульба...

Ляжыць труп, як крыж на мяжы...

— Мярцвяк!!—загудзеў разбуялы народ

І рынуў з съятліцы пад тын...

— Дзе ўбіўца?.. На горкай асіне, бы knot...

Хістаўся нябожчыкаў сын...

Мінула гулянка... Замерла жыцьцё...

Канае карчма ў журбе;

Навокала блудзіць зданьнё, страхацьцё,

Па шчылінах вецер скрабе.

І толькі ў поўнач адзін раз у год

Карчма ажывае на міг:

Музыка іграе, гамоніць народ,

Кружыць за кяліхам кяліх.

І ў саму гульню, наганяючы жах,

Зъяўляюцца госьці туды:

Стары—з тапаром у кастлявых грудзях,

На шыі з пятлёй—малады...

13-XI—18 г.

МАЛАДАЯ АЧУНЯЛА

Ах, як сталася ўсё гэта?!
Як-бы нейкая камэта
Натварыла цудаў-чараў
І скавалася за хмару.

Зънядужэла маладая,
Нібы съмерць яе зъядае,
Ці-то хоча ці ня хоча,
Зазірае ў самы вочы.

Яе дружкі і нядружкі,
Як дасужлівыя служкі,
Баюць: верце ці ня верце—
Маладая ўжо пры съмерці;

Што ў яе, мабыць, сухоты,
Або іншыя слаботы,
Не дадуць дажыці веку,
Колькі трэба чалавеку.

Людзі далі ў гэтым веру—
Надта-ж верныя ня ў меру,—
Паглядзелі бліжай, далей
І галоўмі паківалі.

— Што-ж рабіць, калі нядужа?
Пахаваем яе, дружка...
Так кум куму зважна кажа;
А нач цёмная, як сажа!

І ніхто нідзе ня згледзіў,
Як тут рупныя суседзі
У ахвоту аж да поту
Узяліся за работу.

Той з сякераю, як дужы,
На дамоўку дошкі стружа
І габлюе гэблем гладка...
Ці ня рана, мой ты сватка?

А другі з стальнай рыдлёўкай
Зямлю рэжа на дамоўку,—
Дол капае, дол глыбокі,
Каб пясочак быў нялёгкі,—

Каб, як ляжа, легла лепей
Маладая ў гэтым склепе.
Съвету больш не турбавала,
Шіха-ціха ў доле спала.

А суседкі без аглядкі,
Маладую ўклаўшы спаткі,
Пазабыўшы съмехаў, гуляў,
Шыюць ёй на съмерць кашулю.

Шыюць, шыюць дый заплачуць,
Аж адна аднэй ня бачаць,
Сылёзы вытруць, потым съціха
Шэпчуць: „Ах якое ліха!“

А ў съятліцы на палацах
Маладая ў белай шаце
Уздыхае, ломіць рукі
Ад вялікай цяжкай муکі,

Што яе адну дзіцятку,
Як сіротку, без даглядку
На няласку, на нядбалльле
Ўсе пакінулі бяз жалю.

— Хай кідаюць,—шэпчуць губы,—
Хай жадаюць маёй згубы,
Але дзе-ж той ненаглядны?
Ці і ён, як усе, зрадны?

Няўжо ён яе ніколі
Ужо ня хоча бачыць болей?
А бажыўся з усёй сілы,
Што йшчэ вернеца да мілай,

Прынясе здароўе, шчасьце
І ня дасьць ён ёй прапасьці,
Потым разам удваёчку
Скінуць з думак, з сэрца начку.

— Ах, вяртайся, мой саколе!
Паратуй мяне ў нядолі,
Ўсьцеражы сваю каліну,
Каб ня легла ў дамавіну!

Так адзін зышоў дзень з съвету
І другі мінуў за гэтым,
Маладая ўсё йшчэ жыва,
Аж суседзям неяк дзіва!

Ўжо грабар—сусед замежны—
Дол ёй выкапаў належны,
І дамоўка ўжо гатова
І кашуля... адным словам!

А на трэці дзень навіна:
Той прыехаў да дзяўчыны,
Каго так чакала дбала...
• • • • •
Маладая ачуняла.

Акопы. 1926 г.

5

Слово о полку Игореве

Слово о полку Игореве
Слово о полку Игореве
Слово о полку Игореве

С

Слово о полку Игореве
Слово о полку Игореве
Слово о полку Игореве
Слово о полку Игореве

Слово о полку Игореве
Слово о полку Игореве
Слово о полку Игореве
Слово о полку Игореве

Слово о полку Игореве
Слово о полку Игореве
Слово о полку Игореве
Слово о полку Игореве

Слово о полку Игореве

...онкіе юні бяд узвед
енік соколь, панам-анаму Г
хвалюн ч ліпсіи ашуміл
— юродом шас інглішэ!
Сонца юні
Лінія —

Б А Й

Бегаў бай па съцяне
У чырвоным капитане.
Байку баіў. Ой, лю-лі!
Жылі пчолкі у вульлі...
Баіць ці не?
— Баіцы!

Бегаў бай па съцяне...
Щла вясна па вясьне,
Жылі пчолкі з году ў год,
Бралі ў соты з кветак мёд...
Баіць ці не?
— Баіцы!

Бегаў бай па съцяне...
Ніхто пчолак не кране;
Самі мёд зьбіраюць той,
Самі ласваюць зімой...
Баіць ці не?
— Баіцы!

Бегаў бай па съцяне...
У тэй самай старане
Пустапасам труценъ жыў,
Неяк з пчолкамі здружыў...
Баіць ці не?
— Баіцы!

Бегаў бай па съцяне...
Труцень кажа: „Дайце мне
Глянуць, пчолкі, у вульлёх.
Паспытаці ваш мяドок!..“

Баіць ці не?
— Баіцы!

Бегаў бай па съцяне...
Ці так добра, ці так не,—
Пчолкі добрымі былі,
Трутня ў госьці прынялі...

Баіць ці не?
— Баіцы!

Бегаў бай па съцяне...
Труцень пальцам ня кіуне;
Пчолкі мёд нясуць да сот,
Труцень есьць ды есьць той мёд.

Баіць ці не?
— Не!

Менск, 6-III 1921 г.

СЫН І МАЦІ

СЫН

— Мамка, мамка, нам сягоныя
Гаманілі ў школе
Аб якойсьці Беларусі,
Што жыве на волі.

Хоць я слухаў вельмі шчыра
(Ня люблю іначай),
Ды ніяк ня мог ўцяміць,
Што ўсё гэта знача.

МАЦІ

— А вось тое, мае дзеткі,
Глянь-зірні наўкола:
Бачыш гэтая сялібы,
Хаткі нашых сёлаў;

Гэта поле—шнур ля шнура—
Ўзгоркі і лагчынкі,
На узьмежку грушу-дзічку,
Крыж каля пузінкі.

Бачыш логі, сенажаці,
А на іх—крыніцы,
Далей—бор зялёны, гонкі,
Што ў высь глядзіцца?

А там далей, дзе ўжо вока
Дасягнуць ня можа,
Тое самае пабачыш,—
А ўсё так прыгожа!

Сотні вёсак і мястэчак,
Гарадоў нямала,
Рэк бурлівых, пушч гамонкіх
З неапетай хвалай.

Там плывуць Дняпро і Сожа
Ды Дзьвіна і Нёман,
Белавежы, Налібокаў
Там чуваці гоман.

Гарады—Менск, Віцебск, Вільня,
Магілеў, Гародня
І Смаленск з съцяной цаглянай
Разъяглі выгодне.

Аб вялікай нашай славе
Съведчаць на съвет цэлы,—
Як жылі мы, панавалі
У родным краі съмела.

Во ўсё гэта, мае дзеткі,
Ад межаў да межаў
Беларусяю завеца
Й да цябе належа.

СЫН

— А! Ўжо съцяміў! Дык багат я,
Меўшы столькі цудаў:
Гэткім чынам я ніколі
Служкаю ня буду.

Ну, а йшчэ скажы мне, мамка,
Бо я не разважыў:
Што такое беларусы,
Як настаўнік кажа?

МАЦІ

— Ах, які ты йшчэ дурненькі,
Каб ня скеміць гэта!

Ну, паслухай: усе людзі,
Што ад лета ў лета,

Ад пакон вякоў жылі тут
І жывуць сягоńня,
Носяць съвіткі, носяць лапці
Ды былі ў прыгоне,

Ўсе—і ты, і я, суседзі,
Хто па·твойму прусы?
Дык-жа ўцям: на Беларусі
Жывуць беларусы!

Ды яшчэ, каб лепей ведаў,
Мушу табе ўспомніць:
Беларусы беларускай
Гутаркай гамоняць.

СЫН

— Вось яно што! Праўда, мамка,
Ўжо сабе ўтлумачыў:
Беларус я! Ох, дам пытлю,
Хто скажа іначай.

Ну, але яшчэ ня ўсё тут
Ясным мне здаецца:
Што такое беларускай
Гутаркай завецца?

МАЦІ

— Ой, дурненькая варона,
Што з табой чыніці!
Як-жа йначай беларусы
Могуць гаманіці?

Як-жа мы з табой гуторым
Вось у гэту хвілю?
Як-жа я пяю над зыбкай
Для малой Марылі?

Ды паслухай, як на вёсцы
Кажа дзядзька, цётка;
Як пяюць улетку жнеі
За сваёй работкай;

Як бабуля баіць казкі
Аб нядолі-долі;
Як начлежнікі съпяваюць
На начлезе ў полі?!

СЫН

— Ну, ўжо знаю, знаю, мамка!
Як у люстры бачу,
Пакажу я ўсяму съвету,
Хто я, дый што значу!

2-VI 1921 г.
Менск.

НАД КАЛЫСКАЙ

Калыуала маці сына
У калысцы у ліповай
І пяяла яму песнью
Вось як тутка, слова ў слова:

— Люлі, люлі, мой маленькі!
Сыпі і сыні вясёлкі·гулі,
Як·жа вырасьцеш вялікім,—
Не забудзься ты матулі.

Люлі, люлі, мой маленькі!
Сыпі злажыўши ў крыж далонкі,
Як·жа вырасьцеш вялікім,—
Не забудзься ты старонкі.

Люлі, люлі, мой маленькі!
Сыпі, як кветка на прадвесні,
Як·жа вырасьцеш вялікім,—
Не забудзься гэтай песні.

Люлі, люлі, мой маленькі,
Набірайся моцы, сілы,
Як·жа вырасьцеш вялікім,—
Не забудзь маей магілы.

Люлі, люлі, мой маленькі..

Сын павырас, на лес гледзя,
А ці помніць песнью маткі,—
Запытайся ў суседзяў.

1919 г.

КАРОЛЬ

Я кароль над каралямі,
Пан я над панамі!
Што мне значаць і цары ўсе,—
Пасудзеце самі.

Тругу-гугу! тругу-гугу!—
Дзьму я ў рог вайсковы:
Гэта знак даю падданым
З трубы берастовай.

Лясь-лясь! лясь-лясь!—зброяй лясну
Ўправа, ўлева громка:
Гэта страшу я падданых
Пугай доўгай, ёмкай.

І сабраў сваіх падданых
І павёў, павёў я
Цераз горы, цераз долы,
За гай, за дуброўе.

Тругу-гугу! тругу-гугу!—
Зноў трублю сярдзіта;
Лясь-лясь! лясь-лясь!—сьвішчу зброяй
Грозна, санавіта.

І усеўся я на троне—
На карчы яловым,
А падданыя падданяць,—
Ня буркнуць ні слова.

Толькі—скуб-скуб! скуб-скуб! траўку
Згодна ды пакорна,
Джно рэха ад скубаньня
Коціца прасторна.

Толькі часам мму·у, мму·у!—
Замычыць цялятка;
Бэ-э, мэ-э! бэ-э, мэ-э!
Забляе ягнятка.

Рох·рох, цох·цох! кві·кві, кві·кві!—
Пісьне парасётка,
Ды гі·гі·гі!—адыйржэцца
Недзе жарабётка.

А я важна, а я пышна
Сяджу на пасадзе,
На падданых пазіраю,
Як дзе на парадзе.

Сонца косы млоснай съпекай
Съцелюцца на полі,
А ў дуброве штось шапоча
Ліст з лістком паволі.

Куку-куку! куку-куку!—
Кукуе зязюля;
Піць-піць! піць-піць!—каня кліча,
Як-бы посьле гуляў.

Ву-ву! ву-ву!—загудзеў жук
Каля вуха съмела;
Ззынь-ззынь! ззынь-ззынь!—з мёдам з кветкі
Пчолка зазывінела.

Сэрца мне затрапятала,
І я бяз прынукі—
Шась трубу сваю на плечы
Ды жалейку ў рукі!

Туль-туль-лілі! туль-туль-лілі!—
Граю, не зважаю;
Туля-ляля! туля-ляля!—
Птушкам падцінаю.

Гуля-ляля! Не кароль-жа
Я над каравялмі?—
Я, мой статак, сонца, поле?..
Пасудзеце самі!

1922 г.

на вайсковыя мотывы

З народнага

1

ой, вяду бяду...

Ой, вяду бяду,
А бяда мяне
Водзіць вечным съледам;
Гэтак ходзім мы
За адным адно,
Як той дзед за дзедам;

Гэй, паклічу сход
Ды зъбяру народ
Ды зъбяру жаўнераў,
Хай ідуць вайной
На маю бяду—
На ліхога зъвера.

На мой кліч, на сход
Гмін народу йшло,
Шоў ваяк з ваякам,—
Кожны съмел, ахвоч,
Б'е адвага з воч,
Поле ўслалі макам.

Як той лес, жаўнер
Ля жаўнера стаў,
Зброя ў сонцы йграе;
Зварухнуўся полк,
А за ім—другі,
Толькі съязг міргае.

Мах за крокам крок!
Войска йдзе ў паход,
Быццам тая хмура.
Аж дрыжыць зямля,
Як ваякі йдуць
Ды пяюць, як бура.

Гэй, выходзь, бядা,
Гэй, выходзь, хто нам—
Няпрыяцель-вораг;
Пачастуем так,
Што папомніш век,
Ды сатром на порах.

Знай, жаўнеры мы,
Вышлі не на жарт
Біцца, ваяваці;
Знай, хавалі нас
Поле, бор і лог
Беларусі-маці!

1920 г.

— шырокі вітрові
шырокі вітрові
шырокі вітрові
шырокі вітрові
шырокі вітрові

2

А ў БАРЫ, БАРЫ...

А ў бары, бары
Тры дарожанькі.
Гэй, гэй, гэй, тры дарожанькі!
Тудой шоў жаўнер
Наш прыгожанькі.
Гэй, гэй, гэй, наш прыгожанькі!

*

Стаў, глядзіць жаўнер,
Сумняваецца.
Гэй, гэй, гэй, сумняваецца
Па якой пайсьці,
Надумляеца.
Гэй, гэй, гэй, надумляеца!

*

Па аднай пайсьці—
Не пашэньціца.
Гэй, гэй, гэй, не пашэньціца!
Завядзе на ўсход,
Скуль ня вернеца.
Гэй, гэй, гэй, скуль ня вернеца!

*

Па другой пайсьці—
Абняволіцца.

Гэй, гэй, гэй, абняволіцца!
Бо ў заходні бок
Шлях той коціцца.

Гэй, гэй, гэй, шлях той коціцца!

*

Выбіраў жаўнер
Трэцьцю съцежаньку.

Гэй, гэй, гэй, трэцьцю съцежаньку!

Бо вяла яна

Ў родну межаньку.

Гэй, гэй, гэй, ў родну межаньку!

*

І запеў жаўнер
Той прыгожанькі.

Гэй, гэй, гэй, той прыгожанькі!

Д ў бары, бары

Тры дарожанькі.

Гэй, гэй, гэй, тры дарожанькі!

1920 г.

Ільмам няг сюй зорка
Сюй ў Ільмам
Кінад шылчакі А
Сумер здравы ве

Часод з охада ў дзяте ўошы отк
Дзевы зорка
Дзесупа юбоду вінад

3

ГЭЙ, ПАЕХАЎ СЫН ДАНІЛА...

Гэй, паехаў сын Даніла
Ваяваць на вайну,
Ад нападу, ад няволі
Бараніць старану.

Сына маці выпраўляла,
Крыж на памяць дала.
Каб матулю родну помніў,
Як паедзе з сяла.

А дзяўчына, міла сэрцу,
Правяла за сяло
І дала на памяць персьцень,
Каб у бойках вязло.

Так паехаў сын Даніла
Сам сабой на вайну,
Азірнуўся на хаціну
Ды змахнуў съяззіну.

Ехаў поле і другое,
Трэцьце поле дасьціг,
Дзе сабраліся жаўнеры
З сёл і вёсак ўсіх.

І пайшлі яны паходам,
Дружна съмела пайшлі,
Каб вон злыбяду прагнаці
З беларускай зямлі.

Добра ўсе там ваявалі,—
Уміралі ў баю.
А найлепш Даніла біўся
За краіну сваю.

Хто йшоў ззаду, а хто з боку.
АЗІРАЎСЯ НАЗАД,
А Даніла ўсюды ўперад
Выступаці быў рад.

І ручыла, шанцевала
Ү бітвах цяжкіх яму,
Ажна вораг напужаны
Дзіваваўся таму.

Год мінуў, як ваяваці
Шоў Даніла з сяла,
А ўжо слава па ўсім съвеце
Аб ім громка ішла.

Як ачысьцілі ваякі
Край ад ворага свой,
Важна ехалі дадому,
Як тых пчол буйны рой.

А наперадзе ўсіх едзе
Наш Даніла з вайны,
Шабля бліскае пры боку,
Конь пад ім буланы.

1919 г.

зімаваў якод
хна эн дад адуні
зімава ён в гараде
чунівік сяно в с

4

ДЗЕ ТЫ, ХМЕЛЮ, ЗІМАВАЎ?..

Дзе ты, хмелю, зімаваў,
Што не разьвіваўся?
Дзе ты, сынку, начаваў,
Што не разуваўся?

Зімаваў я ў старане,
Дзе віхуры дзъмулі;
Начаваў я на вайне,
Дзе гуляюць кулі.

*

Дзе ты, хмелю, улетку цвёў
Што засох бяз съледу?
Дзе ты, сынку, дзень правёў,
Што і не абедаў?

Цвёў я ўлетку, дзе пякуць
Сыпекі агняваты;
Дзень правёў я, дзе гудуць,
Як грымот, гарматы.

*

Чаму, хмелю, не адну
Зносіў съцюжу, съпеку?
Чаму сынку, на вайну
Шоў ты ў небясьпеку?

Доля кінула мяне
Гінуць так, як гіну;
Ваяваў я на вайне
За сваю країну.

1919 г.

Фото: упоряд

Куряніс: опозиція

Іваніч: фольклор

Софіївна: етног

Лівий: фольклор

Софіївна: етног

Городецька: фольклор

Думська: фольклор

Лівий: фольклор

мэдэд он ашто чупаш ў зам
мэдэхэн, нутэнэ мэдэхэн
яндоц шинеи міноўцо ю
Хандзюн да Ішерен дз

Міноўцо ю міноўцо ю

Ішан, атэт джэйнубуң кі

5

ГАБРУСЯ ў жаўнерку ўзялі...

Габруся ў жаўнерку ўзялі,
Ад дамоўства адарвалі.
Зажурыўся стары татка,
Стогне, плача цяжка матка,

Ой, Габруська! Ой, Габруська!

Ня журбуйце, тата, маці!
Я ўсядзець ня мог у хаце,
Сам пайшоў па добрай волі,
Паспытаць ваеннай долі,

Ня журбуйце, ня журбуйце!

Сваякі ўсе і суседзі—
Ніхто дома з іх ня ўседзеў,
Выйшлі ўсе з аднэю радай—
Бараніцца ад нападу,

Бараніцца, бараніцца!

Мучыць вораг нас заўзяты:
Папаліў нам нашы хаты,
Патаптаў нам наша поле,
Пакараў людзоў няволяй...

Мучыць вораг, мучыць вораг!

І мы ў шапку спаць ня будзем,
І пакажам съвету, людзям,
Як баронім межы родны
Рад напасьці ад нягоднай,

Як баронім, як баронімі!

Ня журбуйце-ж, тата, маці!
Буду вас яшчэ вітаці,
Як з вайны здароў вярнуся
І вам нізка пакланюся...

Ня журбуйце, ня журбуйце!

А як згіну, то зязюля
Прыляціць да вас адтуля
І ля вокнаў, ля хатыні
Закукуе, што я згінуў.

Закукуе, закукуе!

1919 г.

БУДЗЬ ЗДАРОВЫ, БАЦЬКА, МАЦІ...

Будзь здаровы, бацька, маці,—
Мы пайшлі ўжо ваяваці.
С্বішча куля, йяй-ха-ха!
Каля вуха дзяцюка.

Што за доля, што за воля—
Жаўнероньку выйсьці ў поле!
С্বішча куля, йяй-ха-ха!
Каля вуха дзяцюка.

Нам няўцям віхры, грымоты,
Дадае нам гром ахвоты.
С্বішча куля, йяй-ха-ха!
Каля вуха дзяцюка.

Днём ваюем, ночкай дрэмем,
А што блізка вораг—кемім.
С্বішча куля, йяй-ха-ха!
Каля вуха дзяцюка.

Сыпім на ўзымежку пад ігрушай,
Дожджык моча, сонца суша.
С্বішча куля, йяй-ха-ха!
Каля вуха дзяцюка.

Ёсьць ці не, хлеб і да хлеба,
І бяз хлеба знайдзем неба.
С্বішча куля, йяй-ха-ха!
Каля вуха дзяцюка.

Мы—вяякі, забіякі,
Съцеражэцеся, ламакі!
Съвішча куля, йяй-ха-ха!
Каля вуха дзяцюка.

Камандзір наш знае дзела,—
Ён на ворага йдзе съмела.
Съвішча куля, йяй-ха-ха!
Каля вуха дзяцюка.

Паваюем, пагаруем,
Зато дома запануем.
Съвішча куля, йяй-ха-ха!
Каля вуха дзяцюка.

Запануем, як і людзі,
У хату вораг лезьць ня будзе,
Съвішча куля, йяй-ха-ха!
Каля вуха дзяцюка.

1919 г.

дзялка сіні днілай
імія сінімія сіні
оле він жалішці я
сінія шытое імбі

жанчы, юбкыці дзіл
эвалась ў вітчыні я
жонка імпавілі янді

В А Я К

Сеў ваяк на каня,
У рукі ўзяў востры меч
І пусьціўся дадня
Пашукаць, каго сеч.

Немалы ехаў час,—
Ня сустрэўся нідзе,
Яж напроці якраз
Вораг войска вядзе.

У яго старану
Гмін вядзе на грабеж:
Перайшлі баразну—
Пагранічны рубеж.

Схамянуўся ваяк,
Кроў зайграла ў грудзёх:
Съціснуў меч ў руках,
Конь памчаў з усіх ног.

Наляцеў, як пярун,
На разбойніцкі зброд;
Запусьціў меч-кладун,—
Съцеражыся, народ

Б'е агонь з дзяцюка,
Косіць голавы з плеч,
Ня здрыгнецца рука,
Ня тупеецца меч.

Тысячу ўжо лягло,
Ужо другую сячэ,
А праціунік на зло
Войска больш валачэ.

Гэй, трымайся, дружок!
Ня дрыгні ў барацьбе:
Жджэ пахвалы вянок,
Жджэ дзяўчына цябе!

На бяду захацеў
Дзеўку ўспомніць ваяк,
Меч з рукі паляцеў,
Сам зваліўся наўзнак.

Рухнуў побач і конь—
Разам жыў, разам лёг;
Неба ясная тонь
Свой паслала палог.

Сьпіць ваяк з доляй сам,
Над ім птушка пяе,
А дзяўчыне няўцям,
Што памёр праз яе.

24-VIII 1919 г.

ГУТАРКА АБ КЕПСКІМ ГАСПАДАРУ

Кепска, калі кепскі
Ўдасца гаспадар,—
Сам у сваім доме
Ніякі ўладар.

У яго парадак—
Адпусьці ты грэх:
І сабе на гора,
І людзям на съмех.

*

Хата ў яго хата—
Дзіркі на страсе,
З печы дым ня ў комін,
Д пад столь нясе.

На курынай ножцы
Пуня і хлявок,—
Вечер ім салому
Закасаў на бок.

Зруб у студні зъехаў,
Гразь цячэ ў ваду,
І асьвер і вочап
Толькі на бяду...

А платы навокал—
Тын і частакол,—
Дзе гнілая жэрдка,
Дзе зламаны кол.

*

Чыста ў яго, чыста—
Лад вядзе стары:
Лому, гною кучы,
Хоць ты падбяры.

З гноем пад нагамі
Граблі, вілы, крук,
Пад вакном у лужы
Рыецца парсюк.

Рыцьвіны ды ямы
Па дзядзінцы скроль,
Яжно калі глянеш
Разъбірае млось.

Сам ён непамыты
Лета і зіму,—
Дзедаў дзед ня мыўся,
Дык чаму-ж яму?..

*

Статак яго, статак,
Не знайсьці нідзе:
З поля і на поле
Чуць ідзе-брыйдзе.

Конь съяпы, з ахватам,
Ходзіць абыяк,
Ёсьць адна карова
І ў таей кільчак.

Кашаль сьвіню душыць,
Ног ня ўзьніме кныр,
„Матылі“ ў авечак—
Круцяцца, як вір.

Вылезла ў ягняці
Воўна дачыста,
А цялё за хлевам
Ходзіць без хваста.

*

Праца ў яго, праца—
Мабыць згультаеў:
Рана спаць кладзецца,
Позна ўстае.

Дзе там нейкі трактар,
Дзе там нават плуг:
Ён сахой, як прадзед,
Гоні верне ў круг.

Паарэ наўзрэхі,
Куст расьце—расьці!
Церабіць ня варта,
Можна абыйсьці.

Бараны жалезнай
Не спанатрыў ён,—
Смыкам дапатопным
Ёрзае загон.

Сеяць-жа як выйдзе
Гэты свой узрэх:
Дзе насыпе кучу,
А дзе голы плех...

*

Збожжа ў яго, збожжа—
Дзякую ні за грош:
Неабходных дзёран,
Як абходных больш.

Жыта паспляталі
Гірса ды званец,
У пшаніцы „сажа“,
Дурнап'ян-дурэц.

Вераб'ю авёсік
Толькі да калень,
Адно толькі вусьце
Выпусьціў ячмень.

Бульба, як архі,
Па тры пад карчом,
Боб, гарох, капусту,
Збэрсала съвінчо.

*

Возіць з поля, возіць,
Што ня згноіў дождж,—
Не зъбярэ ўмалоту—
Каласы, як хвошч.

Малацьба надыйдзе,
Бо патрэбен хлеб,
Нашто малатарня,
Балазе ё цэп.

Таксама на арфу
Ня прышла пара,—
Веелкай навее
Кубялок дабра.

Млын хоць недалёка—
Ня прывык яшчэ:
Зъмелі ў жорнах жыта,
Ў ступе круп стаўчэ.

*

Сядзе есьці, сядзе
За кульгавы стол,
Траяногі зэдаль
Чуць ня рыне ў дол.

Груца ды зацірка,
Цэд, цура, кісель,
Мілта, саладуха—
Дамаль стравы ўсе.

Яні тэй закрасы,
Яні скваркі тэй,
Бульба з мундзірамі,
Хлеб нібы з пасей.

Бліны, верашчака—
На паўгода раз,
Нават чамяруха
Рэдка ў які час.

*

Едзе ў госьці, едзе—
Запрасіў камрат,—
На чым съвет скаголіць
Кволы панарад.

Не падмазаў колаў,
Колы і скрыпяць,
Па вандолах скачуць
Ні ў дзесяць, ні ў пяць.

Загваздкі, атосы—
Па аднэй няма,
З восі лезе шворан
У гару старчма.

Конь той клыпу-клыпу,
Сем гадзін—вярста;
Вонкі хамуціна
Прэцца з хамута.

Плеценая вобраць—
Адны матузы,
Галаву шмальцуе
Горш ад дзермязы.

Што ні крок супоня
Рвецца як аб пень,
І гужы з дугою
Злазяць з аглабень.

Падсядзёлак зъехаў
Аж пад бруха ўніз,
А чарасъсядзельнік
Пад калёсы зъвіс.

Набадрыкі зрыўкі
Шыты на вырост,
Ляйчыну з вузламі
Конь злавіў пад хвост.

Замест нейкай пугі
Стусіна дубец,
Але й той з двара ўжо
Съцёбаны ў канец.

*

Едзе ў госьці, едзе...
Едзь-жа ў добры час!
· · · · ·
Кепска, калі кепскі
Гаспадар хто з вас.

5-VII 1926 г.
Акопы.

ГУТАРКА АБ КЕПСКАЙ ГАСПАДЫНІ

З кепской гаспадыняй
Кепска жыць, вядома,—
Яні з ёю ў людзі,
Яні з ёю дома.

Ня жыцьцё, а мука,
Хоць скачы ты жабай,
Калі ды ня ўдасца
Табе твая баба.

Чалавек спакойны
Я па сваім складу,
Але-ж ня стрываеш,
Як няма дзе ладу.

Нават пабажуся,
Што ў ніякім чыне
Не крану і пальцам
Добрай гаспадыні.

Але ўжо аб кепской
Яніяк ня змоўчу,
Хоць мо' і дастану—
Ў вочы, ці за вочы.

Вось яна ў хаце,
Гаспадыня наша,
Выглядам, хадзьбою
Нават пеўня страша.

Як зірнуць, здаецца,
Ня брыдкая з твару,—
І той стан, як трэба,
І ў грудзях шмат жару.

Але як там далей
Так і гэтак глянеш,—
Нікне ўся павабнасьць,
Любіць перастанеш.

Вось пачнем мы зънізу,
Па сваёй прастоце,—
Ногі за калена
У гразі, ў балоце.

А калі абута.
Каб ня секлі блохі,
З лытак без падвязак
Зъехалі панчохі.

Перад у спадніцы
Ўвесь зафлюнран з долу,
Цыцалалямі з заду
Цягнуцца брынзолы.

Чуць ліпіць на целе
З вузлоў паясьніца,
Ажно кожнай хвілі,
Валіцца спадніцца.

А кафтан надзене—
Плямы ад заціркі,
Дзіркі ў кожным локці
І на грудзёх дзіркі.

Гэтак і кашулю
Бачыш ты адкрыта
І яна ўся ў дзірках
Ды дзён сто ня мыта.

Валасы страхою,
Ў валасох, як маку...
Век, знаць, не часаны,
Косаў ані знаку.

Глянь цяпер у хату
Гэтай гаспадыні,
Хто жыве—ня ўцяміш—
Ці людзі, ці съвіньні.

Па куткох і столі
Павуціння густа,
Гразі на падлозе—
Ў паўаршына луста.

Зьбіта, як стог сена,
Ў качарэжнік съмецьце,—
Вон ня выкідана
Мабыць з таголецьця.

Пад нагамі венік,
Чапяла ў запечы,
За парогам вілкі,
А ўсё недарэчы.

Кіснуць не памыты
Ў лыжачніку лыжкі,
Дзе папала—ў нелад
Саганы і міскі.

На стале абрус той,
Як у бот анучা,
Не пасьцель на ложку,
А так—рызаў куча.

А пад ложкам важна
Хлеў цялё зрабіла,
Парасяты тут-жа,—
Проста глянуць міла.

Пад сталом скавыча,
Як-бы чаго плакаў,
З апараным бокам
Галодны сабака.

З перабітym задам
Кот начынъне ліжа,
Побач з ім і певень
Хлеб у дзюбу ніжа.

Дзеці пустапасам
Лазяць сабе самі,
Па вуши ў балоце,
З голымі пупамі.

Пад паўдня ўстала
Гэта гаспадыня,
Працірае вочы,
А сон і ня гіне.

Засланку адклала,
Пашчапала смолку,
Дроваў за чалесньік
Кінула бяз толку.

Неяк падпаліла
У печы гэтак дровы,
Аж паплыў на хату
Пах смалы яловай.

Гаршкі паўстаўляла
І так варыць, варыць;
Каб хаця ўдалося,—
Ціха, сонна марыць.

Але як заўсёды,
Ня судзіла доля:
Як чэмер—капуста,
Зацірка—бяз солі.

Прыцягнула дзежку
З рошчынай на лаву,—
Ўкісла ці ня ўкісла—
Не яе тут справа.

Рук не закасаўшы,
Нават не памыўшы,
Месіць цеста, месіць,
А пот лъле, як з мышы.

Потым гэта цеста
З вялікай бядою
Пасадзіла ў печку—
Сядзі на здароўе!

У каго закалец
Усяго на палец
Па яе-ж законе—
На ўсе дзъве далоні.

А пашла карову
Падаіць да хлева,
Вымя не памыла,
Доіць права-лева.

Цягне цыцку, цягне,
Малако цурыцца—
Болей за даёнку,
Або на спадніцу.

Потым сабе села
З прасьніцай на зэдлі,—
Што пацягне нітку—
Рвецца ад кудзелі.

Так і гэтак тыцне
Ды кляне уголас,
Нітка-ж то як палец,
То цяней за волас.

Спрала, насукала
Пачынак за тыдзень,
Дый той замарнаваўся:
Зблытаў, мабыць, злыдзень.

Але-ж нейк за зімку
Са съяну напрала,—
Кужаль ды на зэрб'е
Перамеркавала.

Удалося з часам
І паставіць кросны;
З пядзю за дзень вытча,
А болей дык млосна.

Выткаўши, бяліла,
Але так на съціркі,
Пашто бяліць надта,
І так будуць дзіркі.

Ну, а пойдзе ў грады,—
Поліць, як з пахмельля:
Вырве бурак, моркву,
А пакіне зельле.

У жніво таксама
Ўсё йдзе не па мысьлі,
Як-бы падстаўляе
Хто нагу сумысьле.

Чуць сярпом ківае,
Праклінае гоні,
Вышай за калена
Вырасла іржоньне.

А сноп калі зьвяжа—
Як пабэрсаў нехта:
Ніяк не згадаеш,
Дзе камель, дзе верх той.

Гэтак яна ў працы,
Гэтак яна ў хаце,
З языком затое
Не раўня, нам браце.

Ой, на гэту справу
Ня гультай, ня зломак,
І прыйсьці да слова
Век ня дасьць нікому.

А як створыць плёткі,—
Ўсіх пасварыць зводна:
З роднай жонкай—мужа,
Брата—з сястрой роднай.

Гэткіх гаспадыняў
Няма ў Беларусі,
Дык даруйце цёткі,
Што крыху пахлусіў.

Ліпень 1926 г.
Менск.

І ШТО Я ЁЙ ЗРАБІЎ ТАКОЕ?

І што я ёй зрабіў такое?
Душа ў душу жылі ўвесь час,
Цяпер-жা вышла безгалоўе,
Хоць не кажы аб ім пры вас.

Хлапец я здатны і дастатні,
Сякі-такі прыбытак ёсьць,
Таксама ў працы не астатні
І не ўпадаю вельмі ў злосць.

Сустрэў яе (каб лепей—багнасьць),
Мо' за гумном, мо, і ў гумне,
І пацягнула раптам магнасьць
Да ёй мяне, яе ка мне.

З тых дат мы сталі, як у змове,
Страчацца з ёй—а дзе як,—
Аб гэтым богу ды карове,
Як кажуць, ведаць так ці сяк.

Аб гэтым вам найлепей скажа
За ручаём зялены лог,
Шумлівы лес, што лёс нам важыў,
Ды ў пуні утоптаны мурог.

А не адзін дзянёк і ночку
Мы правялі сярод пацех,
Мы нават ездзілі ўдваёчку
З сваёй красуняй на начлег.

Калі-ж, бывала за работу
Якую бралася яна,—
Я памагаў ёй у ахвоту,
Каб любасьць ня была дарма.

Зьвіваў ёй ніткі—для прынады—
На мававіла з верацён,
А як яна палола грады,
Выносіў зельле з баразён.

Калі на лузе грэбла сена,
Я за яе насіў пласты,
А як нагрэбла звыш калена,
Я сам варочаў вал таўсты.

Снапы ў жніво насіў у мэтлі,—
А ўсё, қаб ласкавей была,—
Ня раз ёй комінак расьсьветліў,
Калі вячэраць з поля йшла.

Выкручваць памагаў бялізну,
Ды шмат яшчэ чаго і ў чым...
І так харектар яе вызнаў,
Што і ня съніў аб чым благім.

Мяне стан звабіў перагібны,
Так да яе прыліп красы,—
Купіў пярсыцёначак ёй срыбны,
Касынік чырвоны да касы.

Купіў ёй хустачку і жычку,
Шнуроўку ў талю падабраў,
А раз паркалю на спаднічку
Ў коопэрацыі набраў.

Набраў ёй нават і тавару
На чаравічкі—напавер...
Аж тут як дасьць яна мне жару,
Што й не да ног яе цяпер!

На ліха ў Менску ў „пішчытрэсьце“
Стаўляў ёй піва і сітро,
Каб гэта бліжай яе сесьці,
Каб ня нудзілася нутро!

За ўсе пяшчоты і празэнты,
За стрэчу першую ў гумне
Адным слаўцом, як тым лянцэтам,
Зарэзала ўсяго мяне.

Раз нейк тулю яе абмацкам
Чаму-ж, як туляць, ня туліць,—
А тут яна мне торк зъянацку:
— Час алімэнты ўжо плаціць!

— Пашто ляменты нам з табою? —
Кажу, але які тут сказ?

І што я ёй зрабіў такое?
Душа ў душу жылі ўвесь час.

24-VI 1926 г.

Акопы.

для НАСЫЦЕННАЙ ГАЗЭТЫ Б. Дз. В.

1

ШТО ТЫ СЪПІШ?

Па Кальцову

Што ты съпіш, Госіздат?
Бач, вясна на дварэ,
І суседзі твае
Ўжо працуець даўно.

Ты збудзіся, устань,
На сябе паглядзі,
Чым ты быў, чым ты ёсьць,
І што будзе з цябе.

Ні шрыфтоў, ні прылад,
Ні тэй фарбы людзкой,
І паперу тваю
Даядае пацук.

Замест кніжак для школ
Блянкі шлёпаеш ты,
А пацехі ад іх
Ні табе, ні людзям.

Ты устань, Госіздат,
Пратры вочы свае,
Бо інакш хтось другі
Скарыстае твой сон.

ДА НАШАГА ПРАЎЛЕНЬНЯ БЕЗНАДЗЕЙНАЕ МАЛЕНЬНЕ

Праз нашу бясцэнную
 Газэту насьценную
 Заносім маленьне,—
 Зьвяртаемся з просьбаю
 (Ды ўжо-ж—ня з грозьбаю)
 К табе, праўленъне!

Вока ласкавае
 Мей ты над справаю
 Друку ўляпшэнъня:
 Для нашых сэктараў
 Трэба, як нэктару,
 Гроши, праўленъне!

Паперы белае
 Кіп сотні цэлых
 Даць мей хаценьне,
 І шрыфту ўсякага,
 Але нябыякага,
 Падай, праўленъне!

Машыну сшывальную
 І фальцавальную
 Для палягчэнъня,
 Машыну наборную
 І фарбу чорную
 Дай нам, праўленъне!

І цынкографію,
Для поліграфії
 Нашай збаўленьне,
І стэратыпную
Болей дасьціпную
 Падай, праўленьне!

Пад пераплётную
Больш паваротнае
 Дай памяшчэнье;
Ад съціску цеснага,
Як зла няўцешнага,
 Выбаў, праўленьне!

Хоць неактыўнае,
Але колектыўнае
 Гэта маленьне
Заносім плачучы,
Прасьвету ня бачучы,
 К табе, праўленьне!

1924 г.

ПОЭТА І ЦЭНЗАР

Крыху баляды

Пасъвячаеца быўшым, цяперашнім і маючым быць цэнзарам.

Цяпер, ці калісьці—ня ўцямлю,
А толькі ня лгу ні на міг,—
Поэты пісалі поэмы,
А цэнзары рэзалі іх.

Поэмы (ужо-ж не поэтаў)
Сек цэнзар, як веьце пастух,
Аж трэскі-паперкі ляцелі
У чыстае поле, як пух.

І доўга цягнулася гэта,
Як баіць народная весьць,
На згубу бунтарскіх поэтаў,
На цэнзарскі гонар і чэсьць.

І шлі так гады за гадамі
Пад воклікі чорных імшоў,
Ішоў за поэтам поэта,
За цэнзарам цэнзар ішоў.

І трэба ж—о, дзівы! О, цуды!
О, слаўны дваццаты наш век!
Поэта прыдумаў поэму,
А цэнзар яе не пасек.

А толькі... Паслухайце толькі,
Што з гэтага далей было:
Вы ўбачыце, людзі, як гэта
Ў дабры часам гнезьдзіцца зло.

Поэта пад потам крыавым,
Ня сплючы сто начак падрад,
Поэму згарусьціў, аж міла,
І цэнзару даў на прагляд.

А цэнзар меў добрае сэрца,
Што рэдка у нашым вяку,—
Поэмы ня сек і ня рэзаў,
А толькі... пагладзіў крыху.

ПОЭТА *pisaў*:

О, віхры, о вы, бураломы,
Свабодных нябёс жыхары!
Дрыгнече разбэшчаным съветам,
Збурэце парадак стары!

А ЦЭНЗАР *пагладзіў*:

О, ветры, зэфіркі любыя,
Свабодных нябёс жыхары!
Галубце вы съвет наш набожны,
Шануйце парадак стары!

ПОЭТА *pisaў*:

Звалече кароны і троны,—
Ўжо досьць каралёў і цароў!
Хай будзе народу ўладарства
І панства зямлі жыхароў!

А ЦЭНЗАР *пагладзіў*:

Шануйце кароны і троны...
О, чэсьць каралём і царом!
Патрэбна народу прынука,
Патрэбны бізун жыхаром!

ПОЭТА *nisaў*:

Ўжо досыць прыгону і зъдзеку
І панскага досыць ярма!
Хай будзе раб вольным навекі,
Ён векі цярпеў нездарма!

А ЦЭНЗАР *пагладзіў*:

Ўжо досыць нам з дэмосам ладзіць...
Замала йшчэ меў ён ярма,—
Хай будзе пан панам навекі,—
Ён век панаваў нездарма!

ПОЭТА *nisaў*:

О, віхры, о вы, бураломы!
Ударце ў заснуўшы курган!
Хай волаты ўстануць да бітваў
І скрышаць закрэпы кайдан!

А ЦЭНЗАР *пагладзіў*:

О, ветры, зэфіркі любыя!
Галубце ласкова курган,—
Там дрэмлюць патульныя душкі
Пакорных, паслушных хрысьцян.

Увага ЦЭНЗАРА:

Я крышку вам, пане поэта,
Пагладзіў ваш вершык слабы,—
Бо, бачыце, у ім я прыкмеціў
Залішне шмат грэшнай кляцьбы.

*

Як гэта поэта пабачыў,
Што цэнзар з поэмай зрабіў,—
Заплакаў, заліўся съяззамі,
Ў кулак, як жабрак, затрубіў.

Адзін і другі дзень так плаکаў—
На трэці ня вытрымаў ён,—
Узяў і памёр, як належала,
У вечны ахутаўся сон.

Прад съмерцяю толькі пакінуў
Таку эпітаф'ю жывым:
„Памёр я праз цэнзара, браткі,
Мяне ня вінеше ні ў чым.

Пакуль мяне цэнзары секлі,—
Ах, то-ест, поэмы мае,—
Яшчэ я мог вытрываць неяк,—
Пяяць, аб чым думка пяе.

Але як пачалі мне *гладзіць*
Крывёю напісаны твор,
Ня вытрываў, браткі, — каб жыў так!
Узяў я сабе ды памёр“.


*

І съпіць у магілцы поэта,
Вяночак на насьпе ляжыць;
То сонца магілку цалуе,
То дробненькі дожджык імжыць.

Вясною, у май вясёлым,
Калі ўвесь съвет у красе,—
Дзяўчынка ўздыхне над магілкай,
Хлапец кулаком патрасе.

А цэнзар,—чытач запытае,—
Што сталася з цэнзарам тым?
Скажу, як мне людзі казалі:
Пайшоў у манастыр назусім.
Сядзіць там, нічога ня робіць,
Аловак свой выкінуў вон,
І моліцца, моліцца шчыра,
За цэнзараў моліцца ён.

14-X 1919 г., Менск.



ПЕСНЯ АБ ПАХОДЗЕ ІГАРД

(„СЛОВО О ПЪЛКУ ИГОРОВЪ”)

Вершаваны переклад з орыгіналу

1

Ці ня добра было-бы нам, брацьці,
Старадаўнымі словы пачаці

Сказ аб Ігара трудным паходзе
Святаславіча-князя прыгодзе?

А пачацца сягочасным ладам
Песні тэй,—не Баянавым складам!

Бо Баян чарадзейны, як песньяй
Захацеў каму пеци пачэсьне,

Расьцякаўся вяўркай па дрэву,
Шэрым воўкам па полі пасеву,

Сівакрылым арлом пад аблокі,—
Так захопліваў съвет ён далёкі!

Помніў ён бо, як кажуць, старыны
І разрухі ўсе даўных часінаў:

Выпушчаў дзесяць сокалаў радам
Ды на белае лебедзяў стада,

А якая з іх сокалу ўпала,
Тая першая песню пяяла:

Ці старому тады Яраславу,
Ці харобраму князу Мсьціславу,

Што у борцы зарэзаў, як згледзеў,
Перад войскам Касожскім Радзедзю,

Ябо краснаму пела Раману
Святаславічу ў хвалу й пашану.

Але, брацьці, ня сокалаў дзесяць
Выпушчаў ў съвет Баян з пералесіц

На лябяджае стада, бы ў байцы,—
Д ён клаў свае вешчыя пальцы

На пявучыя струны, а тыя
Пелі славу князём, як жывыя.

Дык начнем-жа мы, брацьці, сказ гэты
Ад старога Ўладзімера летаў,—

Да сучаснага Ігара-воя,
Што скуў розум свой сілаю ўдвое.

Навастрыў сваё сэрца адвагай
Барацьбянаі напоўніў дух смагай

І павёў цераз сёлы і вёскі
Свае дужыя, храбрыя войскі

На зямлю Палаўчан, на змаганьне
Ды за рускай зямлі бытаваньне!

Як зірнуў тады Ігар на сонца,
Бачыць—цемра зацьмен’ня бясконца

Яго войска пакрыла, як сажай,
Тут дружыне сваёй ён і кажа:

„Ой, вы, брацьці мае і дружына!
Лепей будзе, каб кожны з нас згінуў,

„Чымся быць усім нам у палоне.
Сядзьма-ж, брацьці, на быстрыя коні

„Ды на Дон сінявокі паглянем!“
Навум князю залегла жаданье:

Не зважаючи з неба варожбаў,
Сягнуць Дону вялікага ложбаў.

„Вось хачу,—кажа,—вострую дзіду
Заламаць за бяду і абіду

„Аб канец Палавецкага поля;
Хачу з вамі, Русіны, за волю

„Палажыць сваю голаў да скону,
Ці напіціся шоламам Дону“.

О, баяне, часінаў мінулых
Салавейка! На струнах-бы чулых,

Ты апеў-бы паход слаўны гэны,
Імкнучы, салавейча нязьменны,

Па выдумнаму дрэву далёка,
Дасягаючы духам аблокаў,

Часаў даўных зывіваючы й новых
Сваёй славай абедзьве паловы,

Сълед Траянавы сочачы, скоры,
Цераз поле, даліны на горы!

Ты-бы песнью тады аб набегах
Съпей для Ігара, ўнука Алега:

„Ой, ня сокалаў несла віхура
Цераз поле шырокое бура!—

„А каціліся галіцы стадам
Да вялікага Дону з нападам“...

Ші запець было, вешчы баяне,
Ўнуча Велеса, гэта пяньне:

„Коні рзуць за Сулою-ракою,—
Слава ў Кіеве звоніць з зарою!“

Чутны трубы з Наваграда,
Стаяць съцягі у Пуціўлі
Ігар брата Ўсевалода
Жджэ прыход у кожнай хвілі.

І прышоў брат і казаці
Стане буй-тур Усяволад:—
„Ты ў мяне адзін, мой браце,
Съвет мой съветлы, Ігар-волат!

„Мы з табой абодва сёньні
Съятаслававыя дзеци,
Дык сядлай свае, брат, коні,
Коні быстрыя, бы ўсьпеці.

„А мае напагатове
Ўжо, як знаеш, асядланы
Яшчэ ўперад у дуброве,
Каля Курску, раным-рана.

„А мае-ж Куршчане любы
Табе ведамыя кметы:
Пад гудамі гулкіх трубаў
Спарадзіліся ў дасьветы.

„Гадавалі іх шаломы,
А канцом дзіды ўскармлёны,
Шляхі ім усе вядомы
І знаёмы яры, склоны.

„Ў іх нацягнутыя лукі,
Нарыхтованыя стрэлы;
Шаблі вострыя у рукі
Пахапалі, дзержаць съмела.

„Як ваўкі сівыя ў полю,
Самі мчацца ў бой крыававы,
Каб здабыць сабе чэсьць, волю,
Каб прыдбаці князю славы!“

Князь Ігар тады ў залатое сядло
Сеў і паехаў па чыстым разлогу,
А сонца на небе, згасіўшы съятло,
Цемрай яму заступіла дарогу.

Ноч, стогнучы жудкія грозьбы яму,
У полі маркотным птушшо разбудзіла.
А выцьце зъвярынае ў гэтую цьму
Ў стада пужлівае птахаў тых зъбіла.

Паверх лесу кліча ўжо чарамі Дзіў,
Слухаці кажа зямлі незнаймай—
Корсун Памор'е і Сураж зацьміў,
Волзе, Пасульлю папутаў заломы.

Кажа ѹ табе яго слухаць, балване,
Што разбаярыўся ѿ Тмутаракане!

А Палаўцы шляхам пабеглі нябітъм
К вялікаму Дону, як зъверы, жудосна;
Калёсы у поўнач крычаць іх адны там,
Маўляў, тыя лебедзі спуджаны со-сну.

Вось Ігар-князь к Дону вядзе сваіх вояў,
А птахаў яго бяда сочыць па суччы;
Ваўкі па бярлогах варожаць благое,
І брэшуць лісіцы на шчыты бліскучы.

Ярлы эаклікаюць зъвяр'ё клекатаньнем
Зъбіраць на пабоішчы косьці людзкія...
— О, Рускае племя! далёкім сяганьнем
Ты ўжо перайшло рубяжы Палаўція.

Доўга ѿ мроку ноч танула,
За раніца сьвіт збліжала,
Поле мглою зацягнула,
Раныне жніва сваё жала.

Съціхнуў съвергат салаўіны,
Узбудзіўся гоман галчы...
— О, харобрыя русіны!
Прад навалаю паганчай

Загародзілі шчытамі
Вялікае тое поле,
Здабываючы чэсьць самі,
А для князя славы болей!

3

А во ў пятніцу рана стапталі
Палавецкае войска паганае;
Ў полі стрэламі там засьвісталі,
Загулялі пабеду праслаўную.

Ўзялі красных дзяўчат Палавецкіх
І папоны, аксаміты, золата—
Ўсё што ўпала да рук удалецкіх,
Што бітвой ня было ў попел змолата.

Палавецкім багацьцем-плашчамі,
Кажухамі, тканінай залотнаю
Памасьцілі масты пад нагамі,
Загацілі праходы балотныя.

Съцяг чырвоны, дзіда серабрана
І бунчук па абычаю добраму
Ў нагароду за славу, за раны,
Святаславічу, князю харобраму!

Дремле Алега харобрае
Ў полі на шчытах гняздо.
Ой, даляцела, адважнае,
Дужа далёка яно!

А ня было-ж яно зроджана
Ў крыўды нікому нідзе—
Ні быстракрыламу крэчату,
Ні сакалу, ні бядзе

І ні табе, Палаўчаніне,
Чорны паганы груган!..
Крыўдзе тваёй не спакорыцца
Вольны Алегавы стан.

Гза бяжыць шэрым воўкам
Там па полі па дзікаму,
А Канчак яму съцежку
Значыць к Дону вялікаму.

На другі дзень вельмі рана
Над зямлёй крыававы зоры
Сьвіт усходні абвяшчаюць,
Хмары чорныя йдуць з мора.

Сонцы два прыкрыці хочуць,
Як дзъве ясныя заранкі,
А во ў хмараах гэных чорных
Зъязиоць сінія маланкі.

Быці вялікаму грому
Над класамі пасьпелымі;
Дожджу ісьці каляному
З Дону Вялікага стрэламі,

Тут паламаціся дзідам
Па-над Каял-ракі доламі,
Тут пашчарбаціцца шаблям
Аб палавецкія шоламі.

О, зямля Руская! З славай
Воі твае маладзецкія
Перасягнулі далёка
Ўжо рубяжі Палавецкія.

Вось ветры, Стрыбожыя ўнукі,
Павеялі стрэламі з мора
На храбрае Ігара войска,
Ўзгадована ў долі і ў горы.

Зямля і дудніць, і трасеца,
Цякуць памутнёўшыя рэкі;
Туман пакрывае ўсё поле,
А съязгі гамоняць: на векі!

Ідуць Палаўцы ад Дону
І ад мора ўсплылі,
Войска рускае навокал
Нетрай аступілі.

Перагарадзілі поле
Шатанята клікам,
А харобрыя русіны—
Шчытамі і пікай.

Ой, ты, яр-тур Усяволад!
Стаў ў бок забіякай;
Засыпаеш ты варожых
Стрэламі ваякаў.

І грыміш аб іх шаломы
Стальнымі мячамі;
Дзе ўпадзеш, тур, залатымі
Сьвецячы шчытамі,—

Там кладуцца ў рад галовы
Полаўцаў паганых,
І Аварскія шаломы
Шабляй пашчапаны...

Якая цана ранам, брацьці, таму,
Хто забыўся жыцьця яснаты,
На горад Чарнігаў хто ў боях забыў
І на бацькаў пасад залаты?

На мілую любу, Глябоўну сваю—
Яснавокую краску-жану,
На звычай, абычай прадзедаў стары,—
Хто ўсё гэта забыў у вайну?..

Былі слайныя, дзеяў Траяна, вякі,
Прамінулі гады Яраслава
І паходы Алега былі працяклі—
Ўсё Алега з сыноў Святаслава.

Той Алег бо мячамі разруху каваў,
Па зямлі сеяў стрэлы разгонам,
Калі ў горадзе Тмутаракані ступаў
Ў золатое страмя ён са звонам:—

Чуў здалёку той даўны трывожлівы звон
Яраслававы сын, Усяволад,
А Ўладзімер што-раньня, пакінуўшы сон,
Зачыняўся ў Чарнігава-горад.

А Барыса таго Вечаславіча,
Маладога і храбрага князя,
На апошні суд слава паклікала,
За якою ганяўся ў адвазе.

І на векі пасьцелю зялёную
У Каяльным заценъні паслала—
Ўсё за крыўды-абіды Алегавы,
Што загубства разводзіў нядбала.

К тэй Каялы-ракі між Угорскімі
Інаходцамі сам палялеяў
Яраполк свайго бацьку да Кієва—
Да сялібы святое Зафей.

Пры Алегу тады Гараславічу
Моц было міжусобіц, няладаў;
Жыцьцё гінула ўнука Дажбожага,
Люд свой век скарачаў ў княжых звадах.

На зямлі тады Рускай узбуранай
Рэдка пеў аратай за сахою.
Груганьё зато часта пагрумквала,
Ў полі дзелячы труп між сабою.

А на ежу ляцеці зъбіраючысь,
Галкі гоман заводзілі й гулі.
Так было ў тыя войны й пабоішчы,
А такіх бітваў слухам ня чулі!

Ад раніцы да вечара,
Ад вечара да раніцы
Лятуць стрэлы гартоўныя,
Грымяць мячы аб шоламы,

Трашчаць дзіды сталёвыя,
Шумяць харугві стужкамі
Сярод палёў няведамых,
Сярод зямель Палоўцевых.

Зямля тая ўчарнелая,
Пабітая капытамі,
Касьцямі ўся пасеяна,
Крывёю ўся палітая.

Вялікай абхапілася
Зямля тугою Руская.

Што там шуміць, што там зывініць
Рана йшчэ перад зарою?—
Ігар палкі ўводзіць свае:
Жаль яму Усеўлада-брата.

Біліся дзень, дзень і другі,
Трэцяга дня пад палудня
Сіла змагла, сіла лягла,
Рухнулі Ігара съязгі.

Тут два браты разлучыліся
На беразе быстрой Каялы,
Тут не хапіла крываага
Віна ды ў гульні нябывалай.

Тут пір дакончылі храбрыя
Русіны—ня дарма набеглі,—
Сватаў спайлі, а самі там
За рускую землю палеглі.

Ў полі далёкім ад жаласьці
Маркотна ные травіца,
А пад тугой цяжкай дзерава
К зямлі сірацінай хіліцца.

Во, невясёлая, брацьці, гадзіна настала!
Сілу пустыня прыкрыла ўжо грознай навалай:

Крыўда паўсталала у ўнука Дажджбожага сілах,
Дзевай яна на Траянаву землю ўступіла.

Крыльлем лябяджым па моры ўспляснула, а ў Доне
Плюскатам спудзіла шчасныя часы ў бяздоњні.

Князевы споркі—людзям ад паганых загуба;
Стай гаварыць брат да брата са злосьці, нялюбі:

„Гэта і гэна мяё!“ Ды пачалі казаці
Князі аб малым: „во гэта вялікае, браце!“

А на сябе самі згубства каваці няўстаньне...
Скrozъ-жа на Русь набягалі з пабедай пагане.

О, як далёка сакол заляцеў у гэну пору,
Птушак пужлівых зьбіваючы, к сіняму мору!

А ўжо адважнага Ігара войска ня ўскрэсіцы!
Па ім Карына заклікала, гледзя на месяц.

Жэля па рускай зямлі паняслася з трывогай,
Смагу наводзячы людзям у полымя рогу.

Жоны заплакалі рускія ў жальбах нябылых:
„Ужо нам ня мысьляй памысьліць мужоў сваіх мілых,

„А ні прадумаші думай, ні вочмі сваімі
Іх азіраць на пуховай пасьцелі жывымі.

„Срыбрам і золатам тым пагатове ніколі
Нам не пацешыцца ў долі, самотнае долі!“
І застагнаў-жа, о, брацьці, грод Кіеў тугою,
А той багаты Чарнігаў—напасьцю благою!
Журба па Рускай зямлі разълілася разводзьдзем
Ды пацякла ненасытная жальба ў народзе.
А на сябе самі князі загубства кавалі,
А тут паганыя самі адны не чакалі,
Панаваліўшысь на Рускую землю з пабедай,
Дань па вявёрцы зьбіралі з двара даўным съледам
Тыя бо два Святаславічы, храбрыя воі—
Ігар, Усяволад—няпраўду збудзілі сабою,
Што быў прыспаў іхны бацька, той грозны вялікі
Кіеўскі князь, Святаслаў. Ён-жа не для прылікі
Грозьбаю быў над варожымі сіламі злымі
З войскам харобрым сваім і мячамі стальнымі.
На палавецкія землі нагой наступіўши,
Ўзгоры і яры пакуль не стаптаў, стуль ня вышаў
І замуціў там азёры і рэкі ў чаротах,
І засушыў там крыніцы і дрыгвы-балоты,
А паганога Кабяку з узлучыны морскай,
Як бураломнае віхрышча, выхапіў дзёрзка
Ад тых палкоў палавецкіх, жалезных, агромых,
Ажно зваліўся Кабяк ў Святаслава харомах!
Тут вэнэдыйцы і немцы, тут грэкі й маравы
Славу вялікую дружна пяюць Святаславу;—
Ігара каюць, нашто патапіў ён багацьце—
Ў доњні Каялы-ракі Палавецкай загаціў,—
Золата рускага ўсыпаўши там вельмі многа.
Там-жа князь Ігар ссаджаўся з сядла залатога.
Ды на сядло ўжо нявольніка ціха садзіўся...
Ў горадах съцены занылі, шум-гоман спыніўся.

Д на горах у Кіеве гэтае ночы
Святаславу прысьніўся сон смутны, прарочы:

„Адзявалі мяне,—кажа,— з вечара зморна
На цясовай краваці пасьцілкаю чорнай;

„Віно сіняе чэрпалі мне, бы ў вясельлі,
А ў віне тым благое намешана зельле.

Д з пустых палавецкіх каўчанавых жэрлаў
Мне на грудзі там сыпалі буйныя пэрлы,

„Ды так песьціць мяне. А ўжо дошкі ў праломах
І бяз скрэп на маіх златаверхіх харомах.

„Усю з вечара ноч груганынё грумкацела,
На балонь каля Плесьнеску ўжо далацела,

„Пабыло на балотнае топкае Сані
І да сіняга мора няслося на раньні!“

І казалі на гэты сон князю баяры:
„Ўжо туга, княжа, розум, адзела твой хмарай!

„Гэта з бацькава так залатога пасаду
Сакалы два зъляцелі сачыці прынаду—

Горад Тмутаракань пашукаці з разгону,
Або ўдоваль напіціся шоламам Дону.

„І ўжо сокалам гэным шаблямі паганых
Пападсечана крыльле на дзікіх палянах,

„А саміх у жалезныя спуталі путы.
Ў трэцьці дзень патануў съвет у цемрадзі лютай:

„Сонцы два пацямнелі—слупы агнявыя
Згасьлі два, з імі месяцы два маладыя.

„Святаслаў і Алег апрануліся цьмою
І на моры яны патанулі або,

„І вялікай буянасьці хану дадалі.
Цьма пакрыла съятло на рацэ на Каяле,

„А па Рускай зямлі, як гняздо тое рысяў,
Чарадою скроль Палаўцы параспаўзліся.

„Ужо ўзынялася над хвалай благая пахула,
Ўжо насільле над воляй узынесла—сагнула,

„І ўжо рынуўся Дзіў на зямлю на прысельлі,
Вось бо гоцкія красныя Дзевы запелі

„На пахілістым беразе сіняга мора,
Рускім звонячы золатам, сочачы зоры.

„Усе пяюць яны Бусавы часы і справы
Й Шараканавай помсты лялеюць праявы.

„А ўжо мы во—твая маладая дружына
Больш ня знаем з табою вясёлых часінаў“.

Тады вялікі Святаслаў
Азваўся словам залатым,
Зъмяшаным з горкімі съязьмі,
І так сказаў баярам тым:

„О, сыны мае, Ігар і Ўсевалад!
Рана пачалі крышыці
Мячамі зямлю Палавецкую,
А сабе славу сачыці.

„Але толькі ня з чэсьцяй уходалі,
Бо вы ня ў чэсьці і хвале
На тым полі далёкім паганскую
Кроў на зямлю вылівали.

„Вашы сэрцы ў сталь крэпка закованы—
Ўзброены гаррам адлагі,
Але што-ж натварылі сівізьне вы
Тамка маёй без развагі?

„Не даждалі багатага й сільнага
Брата майго Яраслава
На падмогу з яго многавоямі,
З войскам чарнігаўскім бравым—

„А ваякі яны ўсе сусьветныя:
Там і Магуты, і Шальбера,
І Татраны ўпобач з Равугамі,
Там Тапчакі і Альбера.

„А яны бо з нажмі захалаўнымі
І без шчытоў б'юцца жвава—
Пабяджаюць палкі толькі клікамі,
Звонячы прадзеднай славай.

„Але вы там сказали: мужаймася
Самі з сваімі мячамі!
Славу самі захопім пярэднюю
Й з задняй падзелімся самі.

„А ці-ж дзіва тут, брацьці, вялікае
Памаладзеци й старому!
Калі сокал ліняе—ён высака
Птушку ўзьбівае ад дому;

„Не папусьце гнязда свайго роднага
Ў крыўду, як бача трывогу.
Але гора ўсё ў тым, што во буйныя
Князі ўжо мне ў не падмогу:

„Тыя часы ў нішто абярнуліся
Вось бо ля Рымава зрана
Пад шаблямі крычаць Палавецкім,
А Валадзімер—у ранах!

„І туга, і нуда сыну Глебаву,
А ўсё з того, што крышиці
Ня ў час шлі зямлю Палавецкую,
А сабе славу сачыці!..“

О, княжа вялікі, Ўсяволадзе
 Ці ня думкай табе-б прыляцеці
 Здалёку, каб трон пасад бацькавы
 Залаты ўберагчы ў ліхалецьці?

Распрырскаць бо можаш ты вёсламі
 Многаводную Волгу на бокі
 І можаш сваімі шаломамі
 Да дна вычарпаць Дон сінявокі.

Каб быў ты, была-бы нявольніца
 Па адным—а ня болей—нагаце,
 А з ёй і нявольніка кожнага
 Па разане маглі-бы купляці.

Ты можаш бо з воддалі, насуха,
 Над шырокімі бітваў палямі
 Жывымі страляць самастрэламі—
 Тымі ўдалымі Глеба сынамі.

Ты Давід і буй-Рурык! Ня вашая-ж гэта
 Пазалочаны шоламы гэнага лета

У крыві, бы ў рацэ рыбы, плавалі цінай?
 Ці-ж ня ваша адважная колісь дружына,

Маўляў, туры, рыкае ў нядавамым полі,
 Гартаванымі шаблямі ранена ў волю?

Уступеце, сябры, ў залатыя страмёны
За ўсю крыўду вялікую часаў сягоных

І за Рускую землю, за Ігара раны,
Святаславіча буйнага—зьдзекі ў паганых.

Яраславе, Асмомысьле Галіцкі! Кутам
На пасадзе высока сядзіш златакутым.

Ты сваімі палкамі жалезнымі ўвышы
Падпёр горы Угорскія, шлях заступішы

Каралю, й зачынішы вароты Дунаю.
Цераз воблак шыбаючы берамы з краю,

Да Дунаю суды свае судзячы спраўна!
Твае грозьбы па землях цякуць многаслаўна.

Адчыняеш ты Кіеву насьцеж вароты
Ды з свайго залатога пасаду адно ты

Султаноў за зямлямі страляеш няслаба.
О, страляй, княжа, ў сэрца паганага раба

Канчака за зямлю Русь, за Ігара раны.
Святаславіча буйнага—зьдзекі ў паганых!

А ты, буйны Рамане, і ты Імсьціславе!
Думка храбрая носіць ваш разум па справе.

Плыviaце вы на справу з адвагай, высока,
Быццам сокал на ветрах, лунаючы лёгка.

Птаха хочучы сходаць у бітвах з вятрамі,
Ёсьць бо ў вас пад лацінскімі йшчэ шаламамі

І з жалеза наперсынікі, з іхнага звону
Ўжо затрэсціся землі й шмат ханскіх старонаў—

Палаўчане, Літва, Дарамела, Яцьвягі,—
Свае кінулі ў полі і дзіды, і съцягі,

І галовы свае накланілі пад тыя
Вашы, князі, магутныя мечы стальныя.

Але ўжо, княжа Ігар, бліск сонца съцямніла
Не на добрае й дзерава лісьць свой згубіла!

Во па Росі й Суле гарады падзялілі.
Я ўжо Ігара войска ня ўскрэсіць у сіле!

Дон цябе, княжа, кліча, ждучы твайго съледу,
І князёў заве іншых к сабе на пабеду.

Во харобрыя князі Альговічы,—ў бойцы
Непамернай таей утамілісь малойцы.

Усяволад, Інгвар, Імсьціславічы ўсе тры!
Не благога гнязда птахі хованы ў ветры,—

Сабе ўладу ня ў шчасьці-ж пабедным прыдбалі?
Залатыя ў вас шоламы што заняпалі?

Што замоўклі ў вас Ляцкія дзіды з шчытамі?
Полю загарадзеце вароты страламі

Вы за рускую землю, за Ігара раны,
Святаславіча буйнага—зъдзекі ў паганых!

Ўжо бо Сула не цячэ ручайнай
 К Пераяслаўлю быстрай, срабранай;
 Дзьвіна ўжо балотам цячэ бязупыну
 Да Палаўчан, пад воклік паганаў.

Адзін Ізяслau толькі—сын Васільковы
 Сам пазваніў мячамі сваімі
 Аб шлемаў літоўскіх стальныя аковы,
 Ускалыхнуўшы днямі былымі.

Свайму пераняў славу дзеду Ўсяславу,
 Сам пад чырвоным шчытам пабіты
 Мячамі літоўскімі, лёг на крыававай
 З Хоцьцем траве. А кажа тады той:

— „Дружыну тваю апранулі, князь, крыльлем
 Птахі, а зверы кроў палізали!“
 Ня быў тут брат Брачыслаў, над кавыльлем,
 А ні другі—Усяволад. У жалі

Адзін ён жамчужную з храбрага цела
 Выпусьціў душу праз ажарэльле.
 Заныла гамонка, вясёласць зънямела,
 Трубы ў гародні смутна запелі.

Яраславе і ўнукі вы ўсе Усяслава!
 Апусьцеце ўжо съцягі свае,
 Пахавайце мячы пашкарбаны, бо слава
 Ужо дзедава вас не спаўе!

Вы бо сваркай сваёй напусьцілі
Скrozъ паганых па Рускай зямлі—
Па надзеле Ўсяслава, з чаго і насільлі
Ад зямлі Палавецкай пайшлі.

У сёмы Траяна вы век
Уздумаў Ўсяслаў варажыць
Аб мілай дзяўчыне сабе,
Што з славай яго заручыць.

Пусьціўшыся ў хітрыкі, ён
На борздага ўсеўся каня
І скочыў, памчаўся чым съвет
Да Кіева-гrodы, дадня.

І Kieўскі дзідаю там
Пасад дакрануў залаты;
Ад іх скочыў зъверам лютым
З Белгорада ў поўнач; тады

Ахутаўся сіняю мглой,
А раннем, узьняўшысь да зор,
Навограду браму лязом—
Сякераю насьцеж адпёр.

Разьбіў Яраслававу там
Прыдбаную славу мячом
І скочыў праз поле і лог
К Нямізе з дудутак ваўком.

На Нямізе снапы съцелюць
Галавамі,
А малоцяць-жа стальнымі
Іх цапамі.

На таку жыцьцё кладзеца
Неспадзейна,
І душу ад цела веюць
Безнадзейна.

Берагі ў крыві Нямігі
Па калені;
Не дабро на іх пасеяў
Сейбіт жменяй.

А былі яны гусьценька
У процьмах вузкіх
Там засеяны касьцямі
Сыноў Рускіх.

Усяслаў князь людзям суд судзіў
Гарадамі князёў надзяляў,
А сам поначы, съвету на зьдзіў,
Ваўкалакам ці воўкам гуляў.

Ён бо з Кієва да пятухой
Горад Тмутаракань дасьцігаў
І вялікаму Хорсу бяз слоў
Воўкам шлях борзда перабягаў.

Таму ў Полацку рана званы
Пазванілі ў Зафеі съятой
Да завутрані,—ён-жа праз сны
Ужо ў Кіеве звон чуе той.

Хоць і вешчая, кажуць, душа
У дзёрзкім целе ягоным была,
Але часта бяды без нажа
Нацярпеўся, што доля дала.

Яму першаму вешчы баян
І прыпеўку дасьціпна злажыў:
„Хітры, быстры, ні птах той быстрان
Суду божага не перажыў!“

О, стагнаці ўжо Рускай зямлі,
Як усомніць князёў з былых пор!
Уладзімера таго не маглі
Прыкаваці да кіеўскіх гор.

А цяпер яго съягі нішто:
Адны Рурыку славу шумяць,
А другія—Давідавы ўжо...
Але стужкі іх розна вісяць.

Пяюць дзіды на Дунаі,
А ў Пуціулі Яраслаўна
Бязуцешнаю зязюляй
Наракае раным-рана:

„Паліту я ў даль зязюляй
Па Дунаю за дубровы,
Памачу ў рацэ Каяле
Рукавок я свой бабровы.

„І зъляту да князя ў полі,
Дзе ў зялёной лёг пасьцелі
Ды крылавыя ўтру раны,
На яго магутным целе“.

Яраслаўна рана плача
У Пуціулі на съцяне,
Наракаючы зязулькай,
Долю горкую кляне:

„О, вецер вятрыска!
Чamu, уладар, лётам
Сваім гэтак вееш
У вочы сіротам?

Чamu ты на крыльях—
І вольны і съмелы—
На мужніх ваякаў
Мыш ханскія стрэлы?

„Ці-ж веяці мала
Табе пад аблокі—
Ў гары, ў паднябесьсі
Шырокім, далёкім?

„Або ў сінім моры
Лялеяць, гайдаці
Чаўны з караблямі
Да ціхае гаці?

„Чаму ты, ўладару,
Мне радасьць асіліў,—
Вясёласьць разъвеяў
Па дзікім кавыльлі?“

Яраслаўна рана плача
У Пуцілі на съянне,
Наракаючы зязулькай,
Долю горкую кляне:

„О, Днепра Славуціч!
Ты ў каменных горах
Праз Палаўцаў землі
Дол высек у мора.

„Кабякаву войску
Чаўны Святаслава
Сабой ты лялеяў,
Акрылены славай.

„О, мне прылялей-жа,
Ўладару, ў харомы
Саколіка-мужа
З зямлі незнамай!

„Каб сълёзаў я рана
Ў тuze нябывалай
К яму цераз поле
На мора ня слала!“

Яраслаўна рана плача
У Пуцілі на съянне,
Наракаючы зязулькай,
Долю горкую кляне:

„О, съветлае сонца!
Трысьветлае! Ўсюды
Цяплом і красою
Ясьнееш, як цуды.

Чаму-ж, уладару,
Свой промень пякучы
На мужняе войска
Нанесла, ня ждучы?

„На полі бязводным
Ты смагай пагнула
Ім лукі, а тугай
Заткала утулы?!“

Пырснула мора на поўнач,
Съмерчы ідуць чарадой;
Ігару князю дарогу
Знача бог чорнаю мглой:

Знача з зямлі Палавецкай
Шляхі да Рускай зямлі,
Дзе жджэ на Ігара доўга
Бацькаў пасад дарагі.

Патухла вячэрняя зорка.
Князь Ігар і сьпіць, і ня сьпіць—
Ад Дону вялікага думкай
Да Донцу малога бяжыць.

Апоўначы сьвіснуў савою
Рўлур на каня за ракой,
Уцяміць загадвае князю,
А Ігар князь зынікнуў, як стой.

Той клікнуў—земля загручэла.
Трава зашумела быльлём;
Упуд Палавецкія вежы
Спалохаў, зварушыў жыльлём.

А князь Ігар ужо гарнастаем
Паскакаў па траве к трысьнягу,
На вадзе выплыў гогалем белым,
На каня узваліўся ў бягу.

І саскочыў з яго босым воўкам,
Пакаціўся да логу Данца,
Й паляцеў сакалом пад імгламі,
Забіваючы там без канца.

На съяданьне, абед і вячэру
Белых лебядзяў, шэрых гусей.
Як ляцеў сакалом гэтак Ігар,
Тады воўкам Аўлур з сілы ўсёй

Пакаціўся, съцюдзёныя росы
Абтрасаючы вокал сабой...
... Коні быстрых сваіх падарвалі,
Лятучы пуцявінай пустой.

І кажа рака-Донец: „Ігару-княжа!
Ня мала во бітвы далі
Вялічча табе, а Канчаку дакукі
А радасьці Рускай зямлі!“

А Ігар-князь кажа: „О, Донча! Нямала
Вялічча сабе ты прыдбаў,
Што князя на хвалях лялеяў і шчыра
Зялёну траву падсьцілаў

„Яму на сваіх берагох серабранных,
І цёпла атуліваў мглой
Пад ценем зялёнага буйнага дрэва,
Ды пільна съцярог з цемнатой

Яго на вадзе сваёй гогалем белым,
А чайкай паверх ручаёў,
Ды качкай-чарнедзяй на ветрах шумлівых
Паказываў съцежку і вёў.

„А Стугна-рака ўжо куды не такая,
Худы бо ў яе перацёк:
Чужыя папіўшы, глынуўшы крыніцы
І хвалі разъліўшы—дзе ўток,

„Яна маладому князю Расьцілаву—
Бяз часу і не на дабро—
Пры беразе цёмным наскроль зачыніла
Дарогу сабой на Дняпро.

„Тужыць Расьцілавава маці і плача
Па князі сваім маладым...
А кветкі занылі, а дрэва са смуткам
К зямлі пахілілася благім“...

Ой, не сарокі ўстракаталі!
А гэта Ігаравым съледам
Гза з Канчаком упобач едзе,
Як па жніво сусед з суседам.

Тады ўжо груганы над косьцьмі
Ня грумкалі, і галкі змоўклі,
Не сакаталі і сарокі,—
Па лозах распаўзьліся, моклі...

Па лесе тукатам няўтомным
Сълед дзятлы к рэчцы адбіваюць.
А салаўі вясёлай песніяй
Блізкое раньне выйгрываюць.

І гаворыць так Гза Канчаку:
— „Калі сокал ляціць у гняздо,
Залатымі страламі сваімі
Мы застрэлім сакольца яго!“

А Канчак-жа адказвае Гзе:
— „Калі сокал ляціць да гнязда,—
Краснай дзевай сакольца тады
Мы апутаем,—што за наўда!“

А Гза кажа на то Канчаку!
— „Калі дзеваю краснай яго
Мы апутаем, то ўжо тады
Мець ня будзема мы ні таго

„Маладога сакольца ў сябе,
А ні краснае дзеўы, ды нас
На палёх Палавецкіх пачнуць
Кляваць птахі ў нявеселы час!“

І сказаў-жа аб днёх Сьветаслава
 Той Баян-песьнятворца старын
 І далёкай пары Яраслава
 І Алегавых даўных часін:

„Хоць і цяжка табе многасъмелай
 Галаве без плячэй у людзях,
 Але трудна й табе жыці, целу,
 Без сваёй галавы на грудзях!“

Так і Рускай зямлі ненарокам
 Цяжка мераць бяз Ігара дні.
 Сонца сьвеціць на небе высокім,
 А князь Ігар на Рускай зямлі.

Красны дзеевы пяюць на Дунаю,
 Галасы іх плывуць і лятуць
 Неўгамонна ад краю да краю,
 Цераз мора да Кіева йдуць.

Ігар едзе праз спуск Барычоўскі
 К абразу Пірагошчы съятой.
 Рады князю староны і вёскі,
 Гарады весяляцца з сабой.

Пеўши песьню старым князём, справам,
 Потым пець маладым песьняй бур:
 Сьветаславічу Ігару слава!
 Слаўся, храбры Ўсяволад буй-тур!

І Ўладзімер, сын Ігара воя,
Малады князь—на страх Палаўчан!
І князём, і дружыне здароўя,
Выступающим за хрысьціян,

У няведамай дзікай краіне,
Пашматаўшы паганых палкі.
Слава буйным князём і дружыне
На далёкія векаў вякі!“

5-IX-1921 г.

Дкопы.

жою слыши наэ познаньи
известий ходти ви — сеинъ видати
жаде замужъ Е. мъсни
и ишакъ за ильиницъ

женихъ Кадыкъ Яниславъ. У
житъ житиетъ искатиши
внукъ въ ильини женихъ шахъ
Кады Факиа ямбълъ итъ

женихъ въ ильини женихъ
и ильини женихъ Семенъ

женихъ въ ильини женихъ
и ильини женихъ Кады Факиа

женихъ въ ильини женихъ
и ильини женихъ Кады Факиа

женихъ въ ильини женихъ
и ильини женихъ Кады Факиа

женихъ въ ильини женихъ
и ильини женихъ Кады Факиа

женихъ въ ильини женихъ
и ильини женихъ Кады Факиа


З Ъ М Е С Т

Стар.

Стар.

За ўсё	9	4. Было яно калісьці...	60
1		5. Мы ўсталі песньяй-казкаю...	62
Міжнародны гімн	13	6. ...І пайшла, і пайшла...	64
✓ Паўстань	16	7. Зручна, гучна грай нам, грайка...	66
· На сход	18	8. Трэба далей славу...	68
· Час	19	9. Яшчэ ня ўся работа зроб- лена...	70
· З павяўшай славы	21	10. Пакінем спадчыну...	71
· Свайму народу	22	Арлянятам	72
· Беларускія сыны	25	1. Гэй, узвеяйся сваім крыль- лем...	—
· На нашым	26	2. Вам на памяць Серп і Мо- лат	73
✓ Наша гаспадарка	28	Піонэрскае	75
✓ Новы год	29	1. Будзь гатоў!..	—
✓ 25-III 1918—25-III 1920. Гадаў- шчына-памінкі	30	2. Заўсёды гатоў!..	77
✓ Каб	32	· Ад менскіх дзяцей на прывітанье IV Усебеларускага зъезду саветаў	79
· На паграніччы	34	1. Ад дзіцячай згоднай, буй- най...	—
· У хорамах	36	2. Таварышы дэлегаты!..	80
· А зязулька кукавала	37	· Два съветы	81
2		1. Дзед	—
· ...О, так! Я пролетар...	41	2. Унук	82
· З новым годам	42	· Дзе стаяў двор панскі...	83
· Шляхам гадоў	43	· Дзьве сястры	85
✓ Акоў паломаных жандар	47	· Наш летапісец	87
· І прыдзе	49	· Цішку Гартнаму	89
· Праз гультайства	51	· Ці хто думаў...	91
· Сей, вольны сейбіт	52	✓ Пазвалі вас...	93
· У вырай	53	· На съмерць Сыцяпана Булата .	95
· Безназоўнае	54		
1. Спачатку яно шалясьцела...	—		
2. Масты старыя спалены...	56		
3. Ой, была-ж бяседа...	58		

✓ 3 угодкавых настрою	96	✓ 2. На узьбярэжжы крымскіх вод...	195
Летапіснае	105	✓ 3. Гаспра, мілы мой прыпрынак...	196
3		На прызыбе	197
• Ленін (з украінскага)	111	Буралом	199
• Песьня аб вайне грамадзкай (з польскага)	141	Рунь	200
• Хаўтурны марш (з польскага)	146	Буслы	202
4		Першы сънег	204
✓ Ёсьць-жа яшчэ...	155	Забытая карчма	206
* * * (Вяртаюца з выраю...)	156	Маладая ачуяла	208
Спадчына	157	5	
• Для Бацькаўшчыны	159	Бай	213
• Пчолы	160	Сын і маці	215
• Мая навука	161	Над калыскай	219
• Песьня і казка	163	Кароль	220
• Песьня	164	На вайсковыя мотывы	223
• Улетку	166	✓ 1. Ой, вяду бяду...	—
• Вечер	167	✓ 2. А ў бары, бары...	225
• У лесе	168	✓ 3. Гэй, паехаў сын Даніла...	227
• Лясное возера	170	4. Дзе ты, хмелю, зімаваў?..	229
• Сявец	171	✓ 5. Габруся ў жаўнерку ўзялі...	231
• Груган	173	✓ 6. Будзь здаровы, бацька, маці...	233
• Восень	175	Ваяк	235
• У дарозе	177	Гутарка аб кепскім гаспадару	237
• Па Даўгінаўскім гасцінцы	178	Гутарка аб кепскай гаспадыні	243
• У вырай	181	І што я ёй зрабіў такое?..	250
• Удосьветак	183	Для насыщеннай газэты Б. Дз. В.	253
• Сон	185	1. Што ты съпіш?..	—
• Мароз	187	2. Да нашага праўлення	254
• Паяжджане	188	Поэта і цэнзор	256
• Голад	190	6	
• Званы	192	✓ Песьня аб паходзе Ігара	263
• Млечны шлях	193		
Крым	194		
• 1. О, Крым, нязьведеная казка...	—		



ТВОРЫ ЯНКІ КУПАЛЫ:

ЗБОР ТВОРАЎ, том I-шы („Жалейка”, „Гусъляр“). Выданье 2-ое,
386 стар. Менск, 1928 г.

ЗБОР ТВОРАЎ, том II-гі („Шляхам жыцьця“). 354 стар. Менск, 1926 г.

ЗБОР ТВОРАЎ, том III-ці („Раскіданае гняздо“, „Тутэйшыя“, „Паўлінка“,
„Прымакі“). 298 стар. Менск, 1927 г.

ЗБОР ТВОРАЎ, том IV-ты („Сон на кургане“, „Адвечная песня“, „На
папасе“, „Песня аб паходзе Ігара“, „Галька“,—перакл.). 226 стар. Менск.
1928 г.

ЗБОР ТВОРАЎ, том V-ты („Спадчына“). 276 стар. Менск, 1928 г.

ЗБОР ТВОРАЎ, том VI-ты (Рыхтуеца да друку).

БЕЗНАЗОЎНАЕ, збор вершаў.

АПАВЯДАНЬНІ ВЕРШАМ, кніжка 1-ая, 48 стар. Менск, 1926 г.

АПАВЯДАНЬНІ ВЕРШАМ, кніжка 2-ая, 48 стар. Менск, 1926 г.

МАГІЛА ЛЬВА, поэма, 44 стар. Менск, 1927 г.

АДЦЬВІТАНЬНЕ, верши. Менск, 1930 г.

ЗА ШТО,—поэмы. Менск, 1930 г.

ПЕСЬНЯ—байка, верши. Менск, 1930 г.

ЭРОС і ПСЫХА, сцэнічная аповесьць у 7-мі разьдзелах Ю. Жалаўскага.

Пераклад з польскае мовы. (Прыгатавана да друку).

У перакладзе на расійскую мову:

Янка Купала, белорусский поэт. ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ В
ПЕРЕВОДАХ РУССКИХ ПОЭТОВ, 112 стр. Москва, 1919 г.

Янка Купала. СБОРНИК СТИХОВ, 184 стр. Москва, 1930 г.


БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАЙНАЕ ВЫДАВЕЦТВА


Вышлі з друку і прадаюцца

1. Явар. Ічэ. Стар. 40. Цана 15 кап.
2. Ліманоўскі. Вечер з усходу.
3. Барашка. Рыгор Галота. Стар. 64. Цана 20 кап.
4. Мурашка. 1905 год. Стар. 184. Цана 60 кап.
5. З. Бядуля. Салавей. Стар. 128. Цана 40 кап.
6. Т. Гушча. На прасторах жыцьця. Стар. 168. Цана 45 кап.
7. Цанкар. Праўда батрака. Стар. 52. Цана 15 кап.
8. Гладкоў. Галаваногі чалавек. Стар. 104. Цана 35 кап.

Д р у к у е ц ц а

1. Галавач. Даляры.
2. Александровіч. Устаноўка (зборнік вершаў).
3. З. Бядуля. Тры пальцы.
4. „ „ Дзесяць.
5. Крапіва. Пра нашых шкурнікаў—папоў ды ўгоднікаў.
6. „ „ Жывыя праявы.
7. „ „ Ухабы па дарозе.
8. Ц. Гартны. На новым месцы.





Переведено 1948 р.

Бібл. відділ
1994 г.

a 18

1149



B00000037 11149